



У нумары:

Святы і будні сучаснай беларускай літаратуры

Сённяшні суразмоўца «ЛіМа» — старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец.

Стар. 5

Знішчэнне, якое не адбылося

Аўтар артыкула — супраць стэрэатыпаў успрымання фантастычнай літаратуры.

Стар. 7

Наступ візуальнага мастацтва

«Літаратурны экспрэс» запрашае ў падарожжа разам з пісьменніцай Галінай Багданавай.

Стар. 12

Імпрэсіяніст і майстар шыфраванага пісання

Змітрок Бядуля меў адмысловы ўласны стыль і часцей закрэпаў філасофскія праблемы.

Стар. 14

Сімпатычная планета мамырыкаў

Казачны герой Раісы Баравіковай усміхаецца, здзіўляецца, непакоіцца — дзякуючы і мастаку Марыі Міцкевіч.

Дадатак «Кніжны свет»

Каб год для вас быў неблагім — падпішыцеся на «ЛіМ»!

Для індывідуальных падпісчыкаў:

1 месяц — 10600 руб.
Падпісны індэкс — 63856

Ведамасная падпіска:

1 месяц — 14000 руб.
Падпісны індэкс — 638562

Індывідуальная льготная падпіска для настаўнікаў:

на 1 месяц — 6500 руб.
Падпісны індэкс — 63815

Льготная падпіска

для ўстаноў культуры і адукацыі:

1 месяц — 10500 руб. Падпісны індэкс — 63880

«Я ад дрэва твайго лісток...»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ «Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь». Сярод узнагароджаных медалём Францыска Скарыны — галоўны дырэктар галоўнай дырэкцыі замежнага вяшчання (радыёстанцыя «Беларусь») Беларускага радыё Нацыянальнай дзяржтэлерадыёкампаніі, паэт Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ.

Навум Якаўлевіч і сёння часта ўспамінае тую «чорную талерку», што калісьці вісела ў іх хаце і ніколі не змаўкала. Бацькі цэлымі днямі былі на працы, ён заставаўся дома з бабуляй Вольгай, якая па голасе пазнавала кожнага дыктара беларускага радыё. Бабуліна любоў да «чорнай талеркі» перадалася і яму, і калі ён навучыўся чытаць, то часта браў у рукі кнігу і, уяўляючы сябе дыктарам, уголас прамаўляў: «У Мінску 16.00. А цяпер паслухайце казку». І далей — уголас — пачынаў чытаць казку...

Таму, не ведаю, як чый, а яго, вядомага паэта і журналіста Навума Гальпяровіча, шлях на радыё быў зусім не выпадковы. Але дзіцячыя фантазіі і мары — гэта, як вядома, адно, а прафесіяналізм — крыху іншае. Зрэшты, ён мог працаваць на радыё, весці перадачы, займаць высокую пасаду, аднак пры гэтым яго імя магло не стаць шырока вядомым і папулярным (падобных прыкладаў процьма), калі б...

Калі б, па-першае, не яго непаўторны голас. Вядома, голас можна паставіць, навучыцца выразна гаварыць перад мікрафонам (дый трэба, раз ты ў студыі не госьць, а гаспадар), але галоўнае — тэмбр — гэта ўжо ад Бога. Ну а голас «з трэшчынкой» мае асаблівыя магінныя ўласцівасці, ператвараючы тых жа «безгалосых» спевакоў у куміраў цэлых пакаленняў.

Па-другое, перадачы Навума Гальпяровіча заўсёды прыемна слухаць, дзякуючы эрудыцыі іх аўтара, яго цікавым назіранням і разважаням — пра літаратуру, пра людзей, пра жыццё...

Радыёстанцыя «Беларусь», якую ён узначальвае з 2004 года, стала для яго сапраўды другім родным домам: тут яго можна сустрэць і яшчэ да па-



чатку рабочага дня, і калі ўжо афіцыйна рабочы дзень даўно закончаны. Дарэчы, да прыходу Навума Гальпяровіча на гэтую пасаду радыёстанцыя вяшчала ўсяго чатыры гадзіны ў суткі (а як толькі стварылася, у 1952-м, і пасля, на працягу доўгага часу, увогуле дзве гадзіны), на чатырох мовах, прычым, на англійскай і нямецкай — толькі паўтары гадзіны ў тыдзень. Дый яго галоўнымі адрасатамі былі беларускія дзяспары за мяжой. Сёння ж радыёстанцыя «Беларусь» — гэта 64 гадзіны вяшчання ў суткі на сямі мовах: беларускай, рускай, англійскай, нямецкай, французскай, іспанскай і польскай. Больш чым у дваццаці краінах свету яе можна слухаць на кароткіх і сярэдніх

хвалях, а ў пагранічных раёнах Беларусі — у папулярным FM-дыяпазоне. Апроч таго, круглыя суткі вядзецца інтэрнэт-вяшчанне ў рэжыме рэальнага часу.

Можна толькі падзівіцца і пазайздросціць энергіі гэтага чалавека, які, апроч усяго, прымае актыўны ўдзел у грамадскім жыцці краіны, і не забываецца пра сваё найпершае прызначэнне — паэзію. Зрэшты, ох, як часта далёка не самыя горшыя паэты ў кругаверці дзён і спраў — спраў важных, абцяжараных пасадамі і ганаровымі званнямі, толькі што і не забываюцца, але ўсё часцей глядзяць на яе — паэзію — здалёку. Калі здаецца: варта паклікаць сваю нябесную Музу, і яна будзе, як некалі, верна служыць

табе. Ды толькі вось зноў справы, зноў спешка, таму — пасля, таму — куды яна дзенецца... Аднак прыходзіць час, і аказваецца, што тая, пра каго ты не забываўся, — ужо нібы міраж.

На шчасце, Навум Гальпяровіч адносіцца да тых паэтаў, якіх ні пасады, ні званні не збіваюць з іх галоўнага шляху, і, што самае важнае, — ва ўласнай творчасці яны застаюцца такім ж, якімі былі раней. Вядома, у яго цяперашніх вершах больш роздзума, больш глыбіні — таго, што прыходзіць з жыццёвым вопытам. Але ў іх усё тая ж шчырасць, і гэтак жа б'ецца пульс сучаснасці.

А яшчэ — у іх усё гэтак жа шмат Полацка, які для паэта не проста месца яго нараджэння, а куды большае: духоўны абярэг нацыі.

Горад, пра які паэт у адным са сваіх самых вядомых вершаў напісаў-прызнаўся:

*Я адсюль праз гады пранёс
Ціхі вечар і ранак сіні,
Палатоўскі пясчаны плёс
Каля цэркаўкі Еўфрасінні.*

Мой пачатак

і мой выток,

*Дзе і шчасце маё, і гора...
Я ад дрэва твайго лісток,
Залаты мой
справечны горад.*

Мы з табою

гаўно на «ты».

*І пачуў ты, як напругвесні
Беларускай душы матыў
Стаў працягам
адвечнай песні.*

Таму, думаецца, і медаль імя славутага палачаніна Францыска Скарыны для яго мае асаблівае значэнне. Бо гэтае імя даўно жыве ў яго сэрцы і па радках паэтавых вершаў, як кроў па жылах, перацякае з мінуўшчыны з будучыню.

Неяк ён мне прызнаўся, што толькі што напісаных вершы заўсёды прамаўляе ўголас. Нібы правярае іх на гучанне. Яны, і праўда, хораша гучаць са сцэны, у эфіры, які стаў для яго жывым не ў пераносным, а ў прамым сэнсе слова. І няхай сабе паціху сыходзіць эпоха такіх адданных слухачоў, як яго бабуля Вольга. Але для кожнай эпохі патрэбны таленавіты творцы, патрэбны галасы, якія застаюцца ў сэрцы і пасля таго, як мы пераключам радыёканалы.

Алесь БАДАК

Пункцірам

- Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка разгледзеў шэраг кадравых пытанняў. Кіраўнік дзяржавы даў згоду на назначэнне Міхаіла Баразны — рэктарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, Кацярыны Дулавай — рэктарам Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.
- Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў народнага артыста Беларусі Юрыя Траяна з 60-годдзем і народнага артыста СССР Армена Джыгарханяна з 75-годдзем.

- У Ашхабадзе, сталіцы Туркменістана, прайшла V міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш, дэвізам якой у гэтым годзе былі словы: "Кніга — шлях супрацоўніцтва і прагрэсу". Туркменскі кнігавыдавецкі форум сабраў на гэты раз рэкордную колькасць удзельнікаў — больш дзевяці дзясяткаў арганізацый з дзвядцятці краін. Ганаровым госцем форуму была Украіна, прымалі ў ім удзел — ужо пяты год запар — і беларускія кнігавыдаўцы.

- Нацыянальная тэатральная прэмія заснавана ў Беларусі. Конкурс праводзіцца Міністэрствам культуры Беларусі сумесна з рэспубліканскім грамадскім аб'яднаннем "Беларускі саюз літаратурна-мастацкіх крытыкаў", грамадскімі аб'яднаннямі "Беларускі саюз тэатральных дзеячаў" і "Беларускі саюз кампазітараў". Удзел у ім прымаюць прафесійныя тэатры краіны разнастайных напрамкаў і жанраў.

- 70-гадовы кампазітар Іва Залускі прыляцеў з Вялікабрытаніі, каб удзельнічаць ва ўрачыстасцях з нагоды 245-годдзя свайго выдомага прашчура. Музычныя вечары адбыліся ў рамках вялікай адукацыйна-канцэртнай праграмы "Шлях паланэзаў Міхала Клеафаса Агінскага-2010". У літоўскіх гарадах Рэтавас, Кайшадорыс і Вільні, а таксама беларускіх Гродне, Мінску, Маладзечне і вёсцы Залессе праходзіць міжнародны канферэнцыі і сустрэчы з захавальнікамі спадчыны Агінскага.

- Спіс Усясветнай спадчыны ЮНЕСКА ў 2011 годзе могуць папоўніць яшчэ некалькі беларускіх аб'ектаў. Мяркуюцца ўключыць у яго Спаса-Праабражэнскую царкву і Сафійскі сабор у Полацку, аб'екты драўлянага дойдства Беларускага Палесся, а таксама Аўгустоўскі канал. Таксама ўздымаецца пытанне пра ўключэнне ў спіс культурных ландшафтаў басейна Дняпра, фартыфікацыйных забудов Брэсцкай крэпасці і Барысаглебскай царквы ў Гродне.

- У Магілёве аб'яўлены пераможцы XIII Міжнароднага фестывалю "Анімаёўка-2010". У конкурсе фестывалю ўдзельнічалі 44 фільмы з 13 краін. Гран-пры атрымаў фільм екацярынбургскага рэжысёра Валянціна Олышванга "З вячора дожджык". У ліку найлепшых прызнана работа беларуса Міхаіла Тумелі "Папяровыя ўзоры" (найлепшае вобразатворчае рашэнне). У намінацыі "Майстру" найлепшай названа рэжысёр Ірына Кадзюкова ("Беларусь-фільм").

- 10 кастрычніка ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча пройдзе творчы марафон, які будзе доўжыцца 10 (!) гадзін. У праграме марафону майстар-класы па hand-made (выраб аўтарскіх упрыгожванняў, лялек, валяне поўсці, бісераліценне, вышыўка, пластыка і арыгамі), выстаўка-кірмаш аўтарскіх работ, музычная імпрэза.

Падрыхтавалі Ірына МАСЛЯНІЦЫНА і Марына ВЕСЯЛУХА

Актуальна



Аляксандр Лукашэнка адказаў больш як на 30 пытанняў, якія датычыліся самых розных сфер: перспектываў адносінаў з Расіяй, транзіту энерганосьбітаў, стану дэмакратыі, магчымасцяў мытнага саюза; гаварылі пра маючыя адбыцца прэзідэнцкія выбары, пра тое, як цяпер пойдзе будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, і пра тое, як кіраўнік нашай дзяржавы ацэньвае ўзровень і характар адносінаў з Кітаем, пра адстаўку Юрыя Лужкова і беларускую апазіцыю; пра службу ў беларускай арміі, пра заканадаўства ў галіне аховы навакольнага асяроддзя, пра дапамогу беларускіх пажарнікаў у тушэнні сёлетніх пажараў у Расіі, дапамогу дзецям і пажылым, пра спорт і бізнес, пра тое, як жыць і адпачывае беларускі Прэзідэнт.

Вялікая колькасць пытанняў датычылася расійска-беларускіх адносін. "Умоўна падзелім узаемаадносіны паміж Беларуссю і Расіяй на два-тры ўзроўні, якія датычацца сувязяў паміж людзьмі, прадпрыемствамі, рэгіёнамі і вышэйшым кіраўніцтвам краін", — сказаў кіраўнік нашай дзяржавы. Першы ўзровень — узаемаадносіны паміж людзьмі і паміж прадпрыемствамі. Там, дзе яшчэ палітыка не ўмяшалася ў гэтыя адносіны, усё ідзе больш-менш нядрэнна. Асабліва на ўзроўні людзей. Калі

Пытанні — зацікаўленыя, адказы — узважаныя

Прэс-канферэнцыя Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі адбылася напрыканцы мінулага тыдня пасля прэс-тура (восьмага па ліку) прадстаўнікоў рэгіянальных расійскіх СМІ па нашай краіне. Яны наведалі шмат памятных мясцін Беларусі, пабывалі ў сталіцы і рэгіёнах, наведалі прадпрыемствы, музеі, архітэктурныя помнікі, сустрэкаліся з людзьмі — рабілі штодзённую сваю працу, пісалі гісторыю сучаснасці, пра тое, што ўбачылі ў краіне: як жыве беларускі народ, чым заклапочаны, як бачыць сваю будучыню і наколькі ўпэўнена ідзе да яе. Журналісты пабывалі ў камандным пункце Паўночна-Заходняга аперацыйна-тактычнага камандавання ВПС, азнаёміліся з працай агракамбіната "Дзяржынскі", наведалі фабрыку "Камунарка", пабачылі Нясвіжскі замак, у сталіцы завіталі ў "Мінск-Арэнгу".

браць прадпрыемствы, куды не паспелі ўмяшацца "зацікаўленыя людзі і палітыкі, то тут таксама больш-менш нармальныя адносіны". Пра гэта можа сведчыць і тавараабарот, які за апошнія шэсць месяцаў павялічыўся амаль на 30 працэнтаў. Трэці ўзровень — ва ўзаемаадносінах рэгіёнаў і рэгіянальных лідараў. Тут не ўсё дрэнна, але не ўсё так добра, як было раней, лічыць беларускі лідар. На яго думку, раней расійскія губернатары мелі большую ступень свабоды ў сувязі з тым, што яны выбіраліся народам.

Што да міждзяржаўных адносін на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, то яны, па словах Аляксандра Лукашэнкі, мякка кажучы, жадаюць быць лепшымі. "Напэўна, мне няма неабходнасці характарызаваць гэтыя адносіны, вы бачыце, што адбываецца апошнім часам", — звярнуўся да журналістаў кіраўнік нашай дзяржавы. — І нягледзячы на гэта, я перакананы: думаю, што гэтая тактыка, што гэтая стратэгія расійскага кіраўніцтва сядзе на нішто. Таму што страціць Беларусь для Расіі — гэта катастрофа. Катастрофа не толькі геапалітычнага маштабу, але і перш за ўсё маральнага". Кіраўнік дзяржавы растлумачыў шмат

розных пытанняў, у кожным дакладна пазначаючы сваю пазіцыю. Да прыкладу, што датычыцца правоў, то, паводле кіраўніка дзяржавы, "першае права — на жыццё. Другое — на працу. Трэцяе — мець дастойную зарплату, калі працуеш". Да таго ж, любы чалавек мае права на выбарах, рэфэрэндумах выказаць сваё меркаванне. Што да асноўнага права на жыццё, то добра, калі "яно прысутнічае, калі дзяржава не проста гарантуе, а святая робіць усё, каб гэтае права існавала"...

Адметна, што шмат хто з журналістаў згадваў беларускія суполкі, якія ёсць на расійскай зямлі, альбо нават свае беларускія карані. Адразу ў першым пытанні ўдзельнікі гутаркі пачулі прывітанне ад беларускага зямляцтва ў Архангельскім рэгіёне. У другім — ад грамадскіх таварыстваў у Санкт-Пецярбургу. Прагучала нават і пытанне аб тым, як спрыяе наша краіна ў развіцці культуры беларускіх прадстаўніцтваў у іншых краінах, на што Прэзідэнт адказаў: дапамагаем ва ўсім, з чым звяртаюцца, у прыватнасці, у набыцці падручнікаў, транспарту, адкрыцці школ.

**Рыта СТАХ
Фота БелТА**

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

Пра традыцыі і моладзь

Адбылося чарговае пасяджэнне прэзідыума Саюза пісьменнікаў Беларусі. Вёў пасяджэнне старшыня СПБ Мікалай Чаргінец. Кіраўнік творчага аб'яднання прайнфармаваў прысутных пра паездку ў Казахстан на святкаванні юбілеяў пісьменніцкай арганізацыі і літаратурна-мастацкіх выданняў Казахстана. Былі ўручаны ўзнагароды за перамогу ў конкурсе "Лепшая кніга 2009 года". Дыпламамі адзначаны кнігі Таццяны Лейкі і Анатоля Казлова.



Сярод іншых надзённых клопатаў разглядалася пытанне аб рабоце з моладзю. З дакладам выступіў старшыня савета па рабоце з моладзю галоўны рэдактар часопіса "Нёман" Алесь Бадак. З паведамленнямі — галоўны рэдактар часопіса "Маладосць" Раіса Баравікова, першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі Генадзь Пашкоў, сакратар СПБ старшыня Мінскай гарадской арганізацыі СПБ Міхась Пазнякоў, старшыня

Мінскай абласной арганізацыі СПБ Рыгор Сакалоўскі. Вострыя меркаванні, ацэнкі выклікалі шэраг публікацый часопіса "Маладосць". Сваімі развагамі пра тое, якія арганізацыйныя і творчыя крокі патрэбны дзеля пашырэння маладзёжнага асяродку і на старонках выданняў, і ў шэрагах СПБ, падзяліліся старшыня СПБ М. Чаргінец, галоўны рэдактар часопіса "Вясёлка" У. Ліпскі, прэзідэнт і літаратуразнаўца У. Навумовіч, пісьменнікі В. Лук-

ша, Г. Марчук, А. Сакалоў, А. Марціновіч і іншыя. Прынята рашэнне аб стварэнні секцыі СПБ па рабоце з моладзю. Старшыняю абраны А. Бадак. Кіраўніцтва СПБ, члены прэзідыума выказалі цэлы шэраг прапановаў, заўваг, якія павінны паспрыяць палепшэнню работы з літаратурнай моладзю, асабліва — у межах дзейнасці РВУ "Літаратура і Мастацтва", часопіса "Маладосць" і іншых літаратурна-мастацкіх выданняў. Ішла на прэзідыуме размова пра новы літаратурна-мастацкі часопіс "Белая Вежа", заснавальнікам якога выступіў Саюз пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. М. Чаргінец адзначыў актыўную работу па стварэнні часопіса, якую правялі В. Шырко (ён прызначаны галоўным рэдактарам новага выдання) і Н. Чайка. Адбыліся і дэбаты ў кіраўніцтва творчай арганізацыі — членамі прэзідыума СПБ сталі А. Бадак і В. Шырко.

Зацверджана палажэнне аб савеце Беларускага рэспубліканскага літаратурнага фонду СПБ, а таксама абраны яго склад, куды ўвайшлі: С. Антановіч, В. Барысевіч, А. Зэкаў, У. Навумовіч, А. Савіцкі, В. Спрычан, Н. Чайка. Старшыняй савета аднагалосна абраны Славамір Антановіч.

Таксама разглядалася пытанне аб вылучэнні кандыдатур пісьменнікаў на атрыманне Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў: аднагалосна вылучаны Васіль Ткачоў за кнігу "Снукер".

Сяргей МАКСІМАЎ

На здымку: Мікалай Чаргінец уручае дыплом Таццяне Лейцы.

Фота Кастуся Дробава

3 нагоды

Увага выяўленчаму мастацтву

Прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка наведаў Нацыянальны мастацкі музей Беларусі, дзе азнаёміўся з рэспубліканскай выстаўкай "Зямля пад белымі крыламі", пагутарыў з майстрамі выяўленчай творчасці, а таксама з маладымі аўтарамі.

Аказалася, што моладзь марыць пра цэнтр сучасных мастацтваў, кшталту створаных у Вільнюсе, Кіеве, Маскве, дзе маглі б выстаўляць свае работы выпускнікі творчых ВНУ і дзяліцца знаходкамі, абмяркоўваць эксперыменты. Як заўважыў міністр культуры Беларусі Павел Латушка, магчымасць стварэння ў Мінску такога цэнтру ўжо абмяркоўвалася з прэм'ер-міністрам, гарадскімі ўладамі і ААТ "Прыорбанк", гатовым фінансава падтрымаць праект. У парку імя Чалюскінцаў ёсць нават прыдатны будынак, які цяпер пустуе. Кіраўнік дзяржавы даручыў прапрацаваць гэтую магчымасць. Аляксандра Лукашэнку прайнфармавалі таксама пра перспектывыны план развіцця музея. Увядзенне ў 2006 годзе ў эксплуатацыю новага корпуса НММ толькі часткова вырашыла вострую праблему з недахопам музейных плошчаў. Мажлівая перадача ўстанове прылеглых будынкаў і стварэнне з часам цэлага музейнага квартала дазволіць зрабіць найбольш поўную экспазіцыю (сёння выстаўлена толькі 5 працэнтаў збору НММ).

У сувязі з меркаваннем кіраўніцтва музея стварыць у гэтым комплексе невялікія сувенірныя крамы і кафэ Прэзідэнт даручыў гарадскім уладам знайсці побач з музеем памяшканне, дзе можна было б адкрыць сувенірны магазін за больш кароткі тэрмін, не чакаючы рэалізацыі ўсяго праекта.

Лана ІВАНОВА

Літ-абсягі



Кожны феномен культурнага развіцця краіны патрабуе свайго ўдумлівага крытыка, які здолее давесці прыхільнікам мастацтва пра значнасць падзей, патлумачыць іх месца ў нацыянальнай і сусветнай прасторы. У беларускага балета 1970-1990-х былі свае дэталісты: Эмілія Шумілава, Таццяна Цюрына, Таццяна Мушынская. Лідарам гэтай слаўнай плеяды, ці не самым вядомым і аўтарытэтным спецыялістам з'яўляецца Юлія Чурко.

Да 1960-х паўнаўтарскай крытыкі ў Беларусі не было. Зрэшты,

Што паказвае люстэрка?

Бібліятэка кніг, прысвечаная беларускаму балету, папоўнілася зборнікам артыкулаў Юліі Чурко "Хореографія в зеркале крытыкі", выдадзеным Беларускай дзяржаўнай універсітэтам культуры і мастацтваў, дзе аўтар плённа працуе доўгія гады.

не было і вартага аб'екта даследавання — арыгінальнага нацыянальнага балета, які ў той час развіваўся ў агульнасавецкім рэчышчы. "Напісав да таго некалькі работ па хореографіі, я надала скучаць, — згадала аўтар, — наблюдаю ўзость круга тем і ідэй, аднообразіе сродкаў і прыёмаў. (...) Я занялася другімі дзеламі, сменила професію, (...) С балетом прыміраю толькі спектаклі новага кіраўніка трупы в беларуском оперном Валентина Елизарьева, взорвавшие стълуду атмосферы и давшие пищу для размышлений". Пачатак новай эпохі ў беларускім балете падштурхнуў Чурко да актыўнай дзейнасці. Выйшлі яе кнігі "Беларускі балетны театр", "Беларускі балет в лицах" і "Лінія, ідушая в бесконечность", манарграфія пра харэаграфічны фальклор, шмат рэцэнзій і артыкулаў (у тым ліку для ўсесаюзнай энцы-

клапедыі "Балет" і Амерыканскай энцыклапедыі танца).

Як здолела Ю. Чурко так глыбока пранікнуць у сутнасць балетных з'яў? Магчыма, уся справа ў разнастайнасці творчага "Я", у рознабаковасці роляў, у якіх Юліі Міхайлаўне давялося выступаць у жыцці. Як глыбокі навукоўца, прафесар і доктар мастацтвазнаўства, яна здолела прааналізаваць развіццё беларускага балета на працягу ўсяго XX стагоддзя. Як колішняя балерына і салістка харэаграфічнай трупы — станцаваць усе партыі ў сваім ўяўленні, прапусціць перажыванні герояў праз сябе. Як жанчына — адчуць усю глыбіню елізар'еўскіх балетаў і перадаць рух, жэст і позірк словам.

Зборнік артыкулаў "Хореографія в зеркале крытыкі" складаецца з пяці раздзелаў, якія перадаюць усю разнастайнасць гэтага жанру. Назвы, бадай, ка-

жуць самі за сябе: "Белорусский танцевальный фольклор", "Народно-сценическая хореография", "Балетный театр", "Человек, который осмелился", "Хореография, модерн, пантомима, другое". Дадатковага тлумачэння патрабуе толькі чацвёрты па ліку раздзел, які прысвечаны асабе славаціга пеяцбургскага харэографа Барыса Эйфмана. Нарэшце, шостага па ліку частка кнігі складаецца з водгукаў на працы Чурко, напісаныя крытыкамі і яе вучнямі.

На вокладцы кнігі чытач убачыць народную артыстку Беларусі Інэсу Душкевіч. Фатограф Кармэн яна лунае над сцэнай, шукаючы каханне і шчасце. У гэтым бачыцца свая сімволіка: як і гераіня балерыны, Юлія Чурко працягвае свой творчы палёт.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

3-пад п'яра

Пісьменнікі Віцебшчыны — частая госці ў 103-й гвардзейскай мабільнай брыгадзе. Перад вайскоўцамі неаднойчы выступалі Барыс Бележэнка, Геннадзь Катляроў, Маіна Бабарыка. Нядаўна адбылася чарговая літаратурная сустрэча. У госці да дэсантнікаў завітала паэтэса, старшыня абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Тамара Краснова-Гусачэнка. Адказваючы на пытанні маладых байцоў, яна расказала аб удзеле беларускай дэлегацыі, членам якой яна была, у XXIII Міжнароднай маскоўскай кніжнай выставы-кірмашы, а таксама пра ўрачыстасці Дня беларускага пісьменства ў Хойніках і дасягненнях літаратараў Віцебшчыны. Ухваляючы імкненне маладых людзей чытаць сур'езную літаратуру, паэтэса падарыла бібліятэцы воінскай часткі кнігі ўжо вядомых літаратараў Прыдзвін'я і пачаткоўцаў. Завяршыла сустрэчу "Песня аб Віцебску", якая створана на словы Т. Красновай-Гусачэнка маладым кампазітарам А. Раўзо.

Леся КРАСАВІК

Арт-лінія

Калі традыцыйны театр пачынаецца з вешалкі, то студэнцкі — з веласіпеда. Са звычайнага двухколавага веласіпеда, на якім можна проста прыкаціць на спектакль так, як зрабілі ўдзельнікі сёмага "Тэатральнага куфра" ў дзень адкрыцця фестывалю. Прадстаўнікі 16 краін — Беларусі, Расіі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, Латвіі, Літвы, Сербіі, Ірана, Польшчы, Босніі і Герцагінавіны, Эстоніі, Грэцыі, Італіі, Швейцарыі, Украіны, Партугаліі — здзейснілі паўтарагадзінае веладарожжа ад "Мінск-Арэны" да Палаца прафсаюзаў, падчас якога не толькі аглядалі самыя значныя куткі сталіцы, але і самым дзёрзкім чынам рабілі рэкламу і сабе, і фестывалю.

Цырымонія адкрыцця была кароткай і сціплай — ніякай пампезнасці. А вось першы спектакль фестывалю "Рамэа і Джульета" расійскай студыі "Мячельны путь", наадварот, аказаўся надта пафасным і "шматдэталёвым". Вядома, эксперыменты, метафары на сцэне — гэта выдатна, але не ў такой колькасці! Увесь тыдзень спектакль змяняўся спектаклем. Тыя з гледачоў, хто меў на мэце

«Тэатральны куфр» — толькі эксперымент



пабываць на кожным з іх, часам адчувалі сябе вельмі стомленымі пасля трох пастановак на дзень.

Акрамя шматлікіх пастановак, ва ўдзельніках і гледачоў фестывалю быў шанец наведаць майстар-класы і павучыцца тэатральнаму мастацтву ў спанатраных профі. Калі казаць пра самы яркі і моцны спектакль, то ім, на думку членаў журы і гледачоў, стаў "Чырвоны пакой"

брытанскага тэатра "The Remington Project". Менавіта брытанцы былі адзначаны за лепшую рэжысуру і атрымалі прыз гледацкіх сімпатый, які дае права ўдзельнічаць у наступным "Тэатральным куфры" без унясення рэгістрацыйнай платы.

Што датычыць астатніх узнагарод, то прыз за мужчынскую ролю другога плана атрымаў Карл Лаўчэс з эстонскага спектакля "Восем японскіх кіягенаў",

а прыз за лепшую жаночую ролю другога плана — Дар'я Мядзель з беларускай пастаноўкі чэхаўскай "Чайкі". Лепшым акцёрам, на думку журы, стаў Матэуш Мікалаічык з Польшчы, лепшай актрысай — Мірыяна Дардзевіч з Сербіі. Прыз за выдатную сцэнаграфію атрымаў беларускі спектакль "Эмігранты". Ну і апошняю ўзнагароду ад інфармацыйнага партала "TUT. BY" "За шчырасць" уручылі (аслужана) Швейцарыі за пастаноўку "Сыграй мне песню пра смерць".

Вытанчаным "дэсэртам", бадай, усяго сёмага "Тэатральнага куфра" стаў праект "Konfig-in-Motion" пад кіраўніцтвам брытанскага тэатральнага рэжысёра, пісьменніка і акцёра Эдварда Льюіса. Той шыкоўны вэрхал, што адбываўся на сцэне ў дзень закрыцця фестывалю, быў пастаўлены паводле рамана Эмілія Залы "Нана" літаральна за тыдзень. Гэта не ёсць паўнаўтарскае спектакль. Гэта хутчэй прыклад таго, як можна даволі лагічна ўпісаць 400 старонак рамана ў 30-хвіліннае дзеянне.

Надзея ПЯКАРСКАЯ

На здымку: госці з замежжа падчас адкрыцця фестывалю "Тэатральны куфр".

Повязі

Праграму яго адкрыцця ўпрыгожыла выступленне ўладальнікаў прэміі "Грэмі" Камернага ансамбля "Салісты Масквы" пад кіраўніцтвам і пры ўдзеле народнага артыста СССР Юрыя Башмета. Наступны вечар парадаваў публіку канцэртам "Зоркі каалення" з удзелам бліскучых салістаў: гэта Юрый Башмет (альт, Расія), Гідон Крэмер (скрыпка, Латвія — Германія), Педра Дзірванаўскайтэ (віяланчэль, Літва)... Сёння выступіць уладальнік прэміі "Грэмі" Камерны ансамбль "Крэмерата Балтыка" пад кіраўніцтвам і пры ўдзеле Гідона Крэмера... А заўтра ў Вялікай зале БДФ адбудзецца заключны канцэрт Другой Маладзёжнай музычнай акадэміі краін СНД, арт-дырэктарам якой з'яўляецца прафесар Маскоўскай кансерваторыі Юрый Башмет.

Акадэмія, заняткі якой праводзяцца на базе Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пры падтрымцы Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў — удзельнік СНД і Міністэрства культуры Беларусі, — унікальная магчымасць для таленавітай моладзі наведаць майстар-класы найвышэйшага ўзроўню, індывідуальныя заняткі ў сусветна вядомых музыкантаў-педагагаў і нават выступіць поруч з імі ў заключным канцэрт-

Кастрычніцкія начныя прымаразкі ды няўтульныя, халаднаватыя дзенькі толькі падкрэсліваюць гарачую атмасферу вечаровага творчага жыцця нашай сталіцы. У Мінску пачаўся "Тэатральны тыдзень з Белгазпрамбанкам", які з 5 па 10 кастрычніка знаёміць нашу публіку з лепшымі спектаклямі — лаўрэатамі ды намінантамі Расійскай нацыянальнай тэатральнай прэміі "Залотая Маска". І адначасова з гэтым праектам разгортваюцца яркія аншлагавыя імпрэзы ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі, дзе адкрыўся Пяты міжнародны фестываль Юрыя Башмета.



Імперыя музыкі

це на сцэне філармоніі. Дарэчы, першы канцэрт (і фантастычны майстар-клас, і ўрок сапраўднай, як адзінае дыханне, ансамблевай ігры!) далі самі педагогі, прафесары расійскіх і еўрапейскіх кансерваторыяў, падчас урачыстага адкрыцця акадэміі ў мінулы нядзелю. Выступалі флейтыст Масіма Мерчэлі, скрыпач Аляксандр Трасцяньскі, альтыст Віталь Астахаў, віяланчэліст Хрыстафор Мірошнікаў, піяніст Сяргей Эдэльман, сам "Паганіні альта" — Юрый Башмет...

Маладзёжная музычная акадэмія краін СНД сабрала сёлетры дзсяткі студэнтаў з краін Садружнасці (летась іх было

17); заняткі па спецыяльнасцях "акадэмічныя спевы", "скрыпка", "альт", "віяланчэль", "фартэпіяна" праводзілі 10 педагогаў (летась было 7). У арганізатараў няма сумневу, што праз год у Мінску адбудзецца ўжо трэцяя такая міжнародная сустрэча на стаўнікаў і вучняў, што з часам колькасць прадстаўленых спецыяльнасцей будзе пашырацца і ўрэшце ўдасца сабраць поўны склад сімфанічнага аркестра. "Усё гэта патрэбна і для прафесійнага росту, і для творчых і чалавечых, сяброўскіх стасункаў таленавітых маладых людзей з розных краін, чые бацькі жылі калісьці ў адной дзяржаве і не ведалі міжнацыя-

нальных бар'ераў. Мы не збіраемся ствараць нейкую "палітычна-музычную дзяржаву". А вось стварыць Імперыю Музыкі — хацелася б!" — так падсумаваў Ю. Башмет задачы свайго адукацыйна-творчага праекта. Вядома, да высакародных мэтаў збліжэння народаў праз музыку, падтрымкі лепшых традыцый выканальніцкага мастацтва, пераамясці творчых пакаленняў скіраваны і сам фестываль, які працягваецца ў Мінску да 13 кастрычніка.

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымку: першы прарэктар па навуковай працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Юрый Златкоўскі і народны артыст СССР Юрый Башмет падчас сустрэчы з журналістамі.

Фота аўтара

Супрацоўнікі Літаратурнага музея М. Багдановіча імкнуцца арганізаваць і ладзіць мерапрыемствы з ухілам на моладзевую аўдыторыю. Дарэчы, тут згадаць акцыю "Вяселле — non stop", першы музейны hand-made фестываль "Поруч...", праект "Вежа міру". Чарговай ідэяй з'яўляецца запрашэнне студэнтаў ВУНУ краіны прыняць удзел у конкурсе акаравершаў "Зорка Венера ўзыхля над зямлёю...", прысвечанага 120-годдзю з дня нараджэння Ганны Какуевай. Ей М. Багдановіч прысвечыў мноства цудоўных твораў, сярод якіх былі і акаравершы, а таксама, як мяркуюць, свой знакаміты раманс. На конкурс прымаюцца мастацкія творы, напісаныя студэнтамі ВУНУ ў тэхніцы акараверша і дасланыя на адрас музея ў папяровым альбо электронным выглядзе ў перыяд з 01.10.2010 па 16.01.2011. Пераможцы будуць узнагароджаны каштоўнымі падарункамі і запрашаныя для падвядзення вынікаў у музей 16.02.2011, у дзень святой Ганны.

Юлія МАЦУК

100-годдзю беларускага мастака Івана Карасёва прысвечана выстаўка ў сталічным Палацы мастацтва. Насычаныя яркімі колерамі, палотны вядомага майстра перадаюць як прыродны ландшафт, так і ўсю глыбіню аўтарскіх перажыванняў, яго ўнутраны настрой. Гледзячы на такія карціны, як "Бераг ракі", "Старыя бярозы", "Мелодыя восені", "Маладое жыта", "Вечар на рацэ", сягаеш не толькі ў сутнасць убачанага і насычаешся фарбамі розных пор года, але і па-новаму ўспрымаеш прыроду і навакольнае асяроддзе. А хто не паспее пазнаёміцца з выстаўкай — завітайце ў Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, дзе таксама ёсць работы Івана Карасёва.

Дар'я ШОЦК

Закладка ад "Вясёлкі" — так называецца акцыя, якую сумесна праводзяць рэдакцыя часопіса "Вясёлка" і цэнтральная раённая бібліятэка сярод юных чытачоў Будакашалеўшчыны. Кожны з іх будзе атрымаваць на абанемента кнігу з загадка ўкладзенай у яе прыгожай дарчай закладкай з лагатыпам "Вясёлкі". Хлопчыкі і дзяўчынкі знойдуць у выданых ім на рукі кнігах і фірменны падпісны абанемент часопіса, а найбольш актыўныя чытачы да ўсяго атрымаюць у падарунак і гадавы календар "Вясёлкі".

Сяргей КРЫВІЧОЎ

Саюз пісьменнікаў Беларусі і Мінскае гарадское аддзяленне СПБ глыбока смуткуюць з прычыны смерці пісьменніка Юрыя ГУСЕВА і выказваюць шчырыя спачуванні яго блізім і родным.

Думкі ўслых

Ці патрэбны нам Роўлінгі ды Акуніны?

Факт факультэта медыякамунікацый Прынстанскага ўніверсітэта даўно ўпрыгожвае транспарант: "Хто чытае кнігі, той будзе кіраваць тымі, хто глядзіць тэлевізар". Сутнасць яго ў тым, што кнігі прывучаюць чалавека думаць самастойна, а тэлебачанне — не вагаючыся, давяраць усяму ўбачанаму і пачутаму. Інфармацыйная палітыка кожнай цывілізаванай дзяржавы скіравана на захаванне грамадскага ладу і парадку, але вызначаць яе мусяць людзі адукаваныя і дасведчаныя. Іх ніколі не было шмат, але, спадзяюся, будзе болей.

Як слушна заўважыў паўстагоддзя таму Варлаам Шаламаў, руская класіка XIX стагоддзя анік не прадухіліла жахаў рэвалюцыі 1917-га. Мастацкая кніга можа ўплываць, бадай што, на свядомасць адзінага чыгача. Але калі кніга таленавіта напісаная і мае захпляльны сюжэт, то ступень уздзеяння значна ўзрастае. І тыя, хто раней не задумваўся аб гуманістычных каштоўнасцях, з кнігі пра Гары Потэра або раманаў Барыса Акуніна могуць засвоіць, што адвага, сяброўства і вернасць адолеюць любое ліха, а зло, яким бы яно не падавалася магутным, можа трыумфаваць толькі часова.

Я знарок засяроджваю ўвагу на белетрыстыцы, паколькі і сам імкнуся працаваць у гісторыка-пры-

годніцкім жанры. Я не аднойчы чуў, што, маўляў, у нас і праз дзвесце гадоў не народзіцца свае Роўлінгі ды Акуніны, і нашым людзям анічога не цікава, і на мізэрным беларускім рынку літаратурнай і кнігавыдавецкай дзейнасці ў прынцыпе не могуць быць прыбытковымі. Аднак насельніцтва той жа Швецыі роўнае насельніцтву Беларусі, а трылогія Стыга Ларсэна "Міленіум" прадаецца мільёнамі экзэмпляраў па ўсім свеце. Асабіста мне раманы пра Лізбет Саландэр — камп'ютарнага генія з агрэсіўнай псіхікай — не вельмі спадабаліся, падаліся нудотнымі. Прыемна, праўда, здзівіла згадка пра аднаго з другасных персанажаў рамана "Дзяўчына з татуіроўкай дракона" — беларускі Ірыны, якая

стала ахвярай вычварэнца-садыста Мартына. І сур'ёзную павагу выклікала пазіцыя шведскіх кінавытворцаў, якія не ставяцца грэбліва да айчынных пісьменнікаў, а экранізавалі твор з займальным сюжэтам, адаптавалі яго для кіно. Паспех фільмаў "Дзяўчына з татуіроўкай дракона" і "Дзяўчына, якая гуляла з агнём" (пры ўсіх драматычных і рэжысёрскіх недахопах) спарадзіў хвало інтарэсу ў самой Швецыі ды за яе межамі як да творчасці Стыга Ларсэна, так і іншых шведскіх літаратараў. Мне здаецца, у нашых умовах такі шлях найбольш перспектыўны для развіцця беларускай літаратуры і кінамастацтва — яны павінны рухацца поруч, спараджаючы ўзаемны інтарэс у гледачоў і чыгачоў. Тым больш, што ў нашай літаратуры хапае твораў з захпляльнымі сюжэтам, якія нармальна рэдактары (не тыя, што акапаліся ў рэдакцыйным адзеле кінастудыі) маглі б адаптаваць да нормаў экраннага часу. Напрыклад, дэтэктыўныя раманы Віктара Праўдзіна па мастацкіх вартасцях пераўзыходзяць узровень сучасных папулярных расійскіх "глушчоў" і "мянтоў", і маглі б паслужыць асновай для захпляльных серыялаў. Маштабны "Уліс з Прускай" Уладзіміра Гніламёдава мог бы выклікаць у хатніх гаспадынь не меншы інтарэс, чым мексіканскія або бразільскія серыялы. У Андрэя Федарэнкі колькі гадоў таму экранізавалі апошні "Тры талеры". А ў яго ж яшчэ багата цікавых твораў!

Ягор КОНЕЎ

Нялёгкі шлях асветніка

"Мы да гэтага часу, занятыя іншымі справамі, не звярталі ўвагі, што робіцца на рэлігійнай ніве... Відаць, давядзецца нам, бязбожнікам, умяшацца і ў гэтыя справы."

М. Танк

Менавіта такі запіс з'явіўся на старонках дзённіка маладога Максіма Танка пасля размовы з Сяргеем Паўловічам. Актыўны дзеяч у галіне педагогікі, рэлігійнай асветы, майстар слова, Сяргей Канстанцінавіч шмат зрабіў для пашырэння духоўнасці сярод беларусаў, безупынна клапаціўся пра спасціжэнне насельніцтвам ведаў, асноў хрысціянскай веры.

З нагоды 135-годдзя з дня нараджэння асветніка-багаслова Сяргея Паўловіча ў Свята-Петрапаўлаўскім саборы праيشоў "круглы стол". Даследчыкі, гісторыкі, журналісты, пісьменнікі і выкладчыкі ўспомнілі саму неардынарную асобу і творчы ўклад Сяргея Паўловіча як асветніка і перакладчыка, узагадзі яго няпросты жыццёвы шлях, памаліліся за супакой яго душы і паслухалі вершы сучаснай паэтэсы Эльвіры Ярчак.

Цікавымі, але, на жаль, малавядомымі звесткамі біяграфіі С. Паўловіча падзялілася кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік выдавецкага аддзела Брацтва ў гонар Віленскіх пакутнікаў Лідзія Кулажанка. Увогуле, звестак пра гэтага выдатнага, але незаслужана забытага дзеяча заходнебеларускага асветніцтва захавалася няшмат. Вельмі рэдка можна сустрэць яго імя на старонках друку, пабачыць сюжэт на тэлебачанні або прачытаць артыкул у энцыклапедыі.

Маўчанне вакол Сяргея Паўловіча здзіўляе, бо ён у той складаны час, калі ў Заходняй Беларусі актыўна праводзілася паланізацыя, заклаў да асветы, рэлігійнай адукацыі на роднай мове, рыхтаваў і выдаваў падручнікі, выкарыстоўваючы апошнія дзесяцігоддзі педагогікі і псіхалогіі. Узровень выдатнага ім літаратуры настолькі высокі, што ёй можна карыстацца і сёння.

Нарадзіўся Сяргей Паўловіч у верасні 1875 года ў вёсцы Асаўцы Кобрынскага павета Гродзенскай губерні (цяпер Драгічынскі раён на Брэстчыне). Скончыў Літоўскую духоўную семінарыю ў Вільні, пасля духоўную акадэмію ў Кіеве. У гэты ж час ён выбірае тэму сваёй кандыдацкай дысертацыі, якая была прысвечана гісторыі Царквы на Беларусі.

Пасля заканчэння Кіеўскай акадэміі Сяргей Паўловіч працуе выкладчыкам Закона Божага ў духоўным вучылішчы, пасля чыгачае Закон Божы ў настаўніцкай семінарыі і жаночай гімназіі ў Рагачове.

"Апынуўшыся ў эвакуюцыі ў сувязі з Першай сусветнай вайной, якая выкінула 1, 5 млн жыхароў Беларусі, зведваў шмат цяжкасцей. У 1921 годзе, пасля заключэння Рыжскага дагавора, выкладчык змог вярнуцца на сваю родную, разбураную вайной зямлю. Педагагічная дзейнасць Паўловіча была цесна звязана з Таварыствам беларускай школы. Ён рэдагаваў часопісы "Летапіс Таварыства беларускай школы", "Беларускі календар". Але палітыка паланізацыі, вядома, не спрыяла дзейнасці Таварыства, і ў 1936 годзе яно было забаронена. На працягу 1920—1930 гадоў Сяргей Канстанцінавіч выдае падручнік "Пісьма самадзейна. Развіццё навук самастойнага пісьма", а таксама "Метадычныя ўвагі" да яго. Ён з'яўля-

ецца ўкладальнікам буквары "Першыя зярняты", які карыстаўся вялікай папулярнасцю сярод настаўнікаў і бацькоў. "За сваю асветніцкую і патрыятычную дзейнасць 16 кастрычніка 1930 г. і ў 1933 г. Паўловіч быў арыштаваны і сядзеў у турме на Лукішках", — адзначае Арсен Ліс, доктар філалагічных навук, вядучы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі.

Але, ўсё ж такі найбольш цікава разглядаць С. Паўловіча як багаслова, асветніка. Протаіерэй Сяргей Гардун, кандыдат багаслоўя, загадчык кафедры біблейстыкі і хрысціянскага веравызнання Інстытута тэалогіі БДУ распавядае наступнае: "Цяжкое становішча для праваслаўных вернікаў у той час было звязана з тым, што праваслаўных святароў проста не дапускалі да выкладання Закона Божага, бо не было падручнікаў! Стварэнне падручнікаў на мове беларускай было неабходна, і тое, што зрабіў Паўловіч, бяспэчна. Па рэкамендацыі Віленскай камісіі па падрыхтоўцы беларускіх падручнікаў Закона Божага была выдана апрацаваная Сяргеем Канстанцінавічам "Першая навука Закона Божага. Падручнік для пачатковай школы", а пасля, у 1936 годзе — "Свяшчэнная гісторыя Новага Завету. Падручнік для беларускіх школаў і самаадукацыі".

Дарэчы, протаіерэй Сяргей Гардун зрабіў вельмі цікавае параўнанне беларускага перакладу Паўловіча "Свяшчэннага Пісання" з украінскай версіяй. Айцец Сяргій доказаў прадаманства, што пераклад нашага земляка больш дакладны, з неабходнымі тлумачэннямі, вельмі разумелы для простага чалавека.


Цікавымі звесткамі на неформальнай сустрэчы падзялілася і гісторык Галіна Астрога: "У 1937-1938 гадах Паўловіч рэдагаваў дзіцячы лістраваны царкоўна-культурны часопіс "Снапок", які з'яўляўся дадаткам да газеты Польскай праваслаўнай мітраполіі "Слово". Часопіс быў насычаны цікавымі і карыснымі для дзяцей і моладзі фактамі, апавяданні пра народныя звычкі выконвалі і асветніцкую функцыю, вучылі распазнаваць язычніцкую аснову абраднасці ў многіх прынятых у народзе святкаваннях. Паўловіч намагаўся выхаваць у дзіцяці пачуццё прыналежнасці да беларускага народа, які гаворыць на роднай мове і мае сваю асаблівую форму хрысціянскай культуры".

У 1940 г. Сяргей Паўловіч памёр ад хваробы сэрца і быў пахаваны на Ліпаўскіх могілках у Вільні. Гарачая вера і спадзяванне на промысел Божы дапамаглі Паўловічу цвёрда трымацца пастаўленай мэты і сваіх прынцыпаў, нягледзячы на няпросты грамадска-палітычны абставіны.

"Значнасць асобы выдатнага чалавека С. Паўловіча, майстра слова, які шмат зрабіў для развіцця духоўнай адукацыі беларускага насельніцтва яшчэ намі не ацэнена... А менавіта яму належыць асноўная роля ў станаўленні сучаснай беларускай мовы як сакральнай. Таму нашы задачы сёння заключаюцца ў тым, каб памятаць імя Паўловіча. І трэба думаць, як ушанаваць, як паўней і даставерней напісаць пра гэту асобу. Можна выдаць зборнік, серыю артыкулаў... У гонар такога багаслова, асветніка і вучыцеля на яго радзіме назваць патрэбна!" — такімі словамі завяршыў сустрэчу прафесар Іван Чарота.

Дзіяна АРЫПАВА

Анкета пісьменніка



1. Існуе меркаванне: калі раней пісьменнікам быў настаўнікам, вяшчальнікам ісціны, то цяпер стаў прыватнай асобай, якая рэдка паяўляецца нават на ТБ. І яшчэ радзей — у газетах. Чаму?

2. Пагэненне нораву — міф ці рэальнасць? Ці павінны кнігі вучыць жыць?

3. Як грамадская актыўнасць пісьменніка ўплывае на яго літаратурную працу?

4. Якія характэрныя рысы сучаснага нарыса вы вызначылі б?

Творчы дар — тая ж крынічка

Мікола ЧАРНЯЎСКИ:

1. З уласнага вопыту ды назіранняў над жыццём магу ўпэўнена сцвярджаць: пісьменнікам верылі, да іх думкі прыслухоўваліся, з імі лічыліся, да іх ставіліся з павагай. Бо не кожнаму, паверце, Бог і прырода даюць дар і талент словам знаходзіць дарогу да людскіх сэрцаў, "з цэлым народам гутарку весці".

Падзеі двух апошніх дзесяцігоддзяў, на вялікі жаль, адмоўна, а лічыліся на творчасці пісьменніка, на яго, як цяпер модна казаць, іміджы. Хоць не зусім, ды ўпала цікавасць да пісьменніка як да творцы, а ўслед за гэтым — і да яго літаратурнай працы. Разгублены і паўзабыты, пісьменнік, хацеў ці не хацеў таго, застаўся рагтам сам-насам з сабою, са сваімі думкамі, праблемамі, урэшце, творами. Там, дзе раней больш-менш прызнаваліся яго рукапісы, у выдавецтвах, у друку, на радыё — ён у нейкі момант стаў чужым. Праўда, цяпер нібыта стала лягчэй дыхаць, сітуацыя пачала хіліцца ў лепшы бок, ды ўсё ж "няма таго, што раней было".

2. Кожная таленавітая кніга, напісаная сапраўдным майстрам слова, глыбокая па думках і пачуццях, насычаная разнастайнасцю людскіх характараў, прасякнутая роздумам, можа стаць падручнікам, педагогам, выхавальнікам, можа "вучыць жыць". І не можа, а павінна! Але зноў жа, на жаль, жыццё няўмольна ўносіць свае карэктывы. Дзіцяці цяпер цікавіць сучасная камп'ютарная тэхніка. Магчыма, гэта і так. Ды ўсё ж кніга спакоп вякоў лічылася самым мудрым дарадкам, заўсёды была ў пашане і ў цане: калі верыць гісторыку Сяргею Тарасаву, у далёка-даўнія часы за адну толькі кнігу заможныя людзі расплачваліся цэлым статкам жывёлы. Ці ведаюць пра гэта дзеці, у тры гады авалодаваючы сакрэтамі камп'ютарных гульняў, ці могуць яны ўявіць, што за каштоўнасць — кніга? Я кажу "дзеці", бо поўнасна згодзен з Вялянцінам Лукшам: "Трэба з дзіцячага садка прывіваць моладзі любоў да лукаванага слова, альтэрнатывы якому няма".

Калі ж узяць кнігі беларускіх пісьменнікаў, то яны ўсё менш станюцца радаасцю як для дзяцей, так і для саміх аўтараў. Чытача яны не радуюць тым, што сталі надта дарагія, аўтар жа не бачыць радасці ад таго, што, напісаўшы яе, часам павінен яшчэ знайсці грошы, каб выдаць яе.

Мне думецца, без належнай дзяржаўнай падтрымкі, без прадуманай дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да мовы і літаратуры, надзей на светлую будучыню ў нашай нацыянальнай літаратуры мала. Хацеў бы памыліцца, але ёсць такі неспакой. Асабліва за пазізію: попыт, цікавасць да яе, як ні дзіўна, падае.

3. Грамадская актыўнасць літаратара, як я думаю, вызначаецца не той адказнай пасадай, якую займае ён, не тымі пачаснымі абавязкамі, што ўскладзены на яго падчас выбараў у дэпутаты, у розныя камісіі і калегіі, а ў яго характары, у яго асабістым стаўленні да людзей, да грамадства, да ўсведамлення свайго месца ў жыцці, у імкненні да дзеяння, да таго, каб некаму быць карысным, патрэбным. Колькі сябе памятаю, ніколі не заставаўся без "грамадскіх нагузаў": камсорг, член райкама камсамола, старшыня прафкама, член журы розных творчых конкурсаў і злётаў, кіраўнік літаратурных гурткоў, рэдактар кніг на грамадскіх пачатках... Апошнія 17 гадоў з'яўляюся старшынёй літаратурнай суполкі "Купалінка". Вы можаце ўявіць сабе: толькі ў адным Мінскім раёне створана і плённа працуе ў школах ажно 20 літаратурных гурткоў, якія сталі асновай нашай "Купалінкі"! Скажу шчыра: гэта мяне надзвычай радуе, натхняе, творча актывізуе і дысцыплінуе, а яшчэ і абнадежвае: можа, не хутка яшчэ перасохне тая крынічка, якая жывіць нашу літаратуру.

4. Не буду катэгарычным, аднак мне здаецца, што "залаты век" беларускага нарыса пачынае памалу цмянець. Чаму? Бо нарыс, як вядома, жанр літаратурны, і каб напісаць яго, патрэбна валодаць адпаведным аўтарскім майстэрствам, нават нейкім сваім дарам. Не кожны аўтар аповесці ці апавядання можа стаць аўтарам цікавага нарыса.

Умелі рабіць гэта Т. Хадкевіч, С. Кухараў, В. Палтаран, В. Мыслівец, Б. Стральцоў, А. Васілевіч, В. Праскураў, В. Карамазуў, Л. Левановіч, Я. Пархута, У. Глушакоў, П. Місько, мае сябры, былыя супрацоўнікі Беларускага радыё В. Макаравіч, М. Малюка, К. Камейша... У іх прываблівала ўсё: і сюжэтная аснова, і арыгінальнасць падачы, і глыбіня роздому, і пачуццёнасць у раскрыцці характараў герояў, і мова. Іх можна было чытаць і слухаць, як самыя сапраўдныя мастацкія творы, у якіх неад'емным было толькі адно — нявыдуманая дзейнасць асобы, канкрэтныя людзі, адрасы, рэальныя жыццёвыя факты і падзеі.

Раней пісьменнікаў "падбадзёрвалі" рознымі партыйнымі пастановамі, падахвочвалі шматдзённымі творчымі камандзіроўкамі, каб яны ехалі ў калгасы, да хлебарабаў, ішлі ў гаражы рабочых цэхі, знаёміліся з іх буднямі і ў якасці творчых справаздач "выдавалі на-гара" нарысы, а калі хто зможа — дык аповесці і пазмы з жыцця працоўнага люду. Цяпер становяцца асобнымі кнігамі часцей за ўсё краязнаўчыя нарысы, гістарычныя, з жыцця вядомых людзей Беларусі — біяграфічныя, на ваенную тэматыку.

Па-мойму, даволі прывабна на іх фоне выглядаюць творчыя здабыткі Алеся Марціновіча, Уладзіміра Ліпскага, Васіля Шыр-ко, Пятра Сабіны.

Святы і будні сучаснай беларускай літаратуры

Грамадства і літаратар

— Мікалай Іванавіч, XX і пачатак XXI стагоддзя шмат што змянілі ў нашым жыцці. Адапаведна, мы можам назіраць і іншыя душыны стан чалавека, які заўсёды быў у полі зроку літаратара. У такім выпадку, магчыма, варта пагаварыць пра тое, якія рысы ўласцівыя нашаму грамадству ў XXI стагоддзі?

— Сапраўды, чалавецтва развіваецца, удасканалваецца, гэтаксама як змяняюцца ўмовы жыцця. Нават пераглядаюцца звычаі, яны трансфармуюцца ў наша сённяшняе жыццё. І літаратура ў нейкім сэнсе апынулася ў цяжкаватым становішчы. Раней кнігі было мала. Письменнікаў было менш, а сярод іх выбітных, узроўню Шалахава альбо Талстога — яшчэ менш. І, зразумела, кожны твор гэтых аўтараў сустракаўся чытачамі з непадробнай цікавасцю. Пры адсутнасці тэлевізараў, радыё чытанне ператваралася ў свята душы. Цяпер, бюспрэчна, час зусім іншы. Але і гэта праўда, што ўсё пералічанае адбываецца на стане душы. Чалавек стаў думаць іншымі катэгорыямі. І патрэбнасці павялічыліся шматкроць. І бытавыя, і сацыяльнага характару, і палітычныя погляды. І ў нейкай ступені правільна заўважана: мала яркіх характараў. Але трэба гаварыць і пра тое, што і становішча пісьменнікаў стала іншым. І не трэба заплюшчваць на гэта вочы.

Письменнік раней, і ў часы Саюза мог пяць гадоў працаваць над кнігай. А калі кніга выходзіла, ён мог разлічыцца і за даўгі і ў той жа час пачынаць пісаць новую кнігу. Нейкім чынам матэрыяльна мог пратрымацца. Цяпер і грамадства па-іншаму на пісьменніка глядзіць. Часам — як на чалавека, які нічога не робіць, толькі думае і піша. Гэта небяспечная пазіцыя. І каб нейкім чынам атрымаць матэрыяльную падтрымку, многія пісьменнікі вымушаны працаваць вяртаўнікамі, пераходзяць на напісанне такіх кніг, якія характарызуюцца як чытво. І тут ужо не варта спадзявацца на глыбокае асэнсаванне рэчаіснасці, раскрыццё характараў. А ёсць пагоня за маленькім ганарарам, але каб атрымаваць яго часцей. Гэта прывяло да таго, што пішацца іншае, тое, што можа выклікаць цікавасць тут і цяпер: дэтэктывы, нешта з таго, што сведчыць пра падзенне нораваў. І нават палітычныя моманты не асэнсоўваюцца пісьменнікамі. Таму што патрабуюцца глыбокага ведання і аналізу.

Некаторыя пісьменнікі сталі больш інертнымі, пасіўнымі. Імкнуцца пабудаваць так сваё жыццё, каб на яго менш наракалі.

А гаварыць пра з'яўленне новых рысаў у грамадстве нельга, не згадваючы таго, што было дагэтуль. У зменах трэба знаходзіць заканамернасць. Урбанізацыя, з'яўленне новых страшных відаў зброі, экалогія, рэзкія змены клімату, якія, у прыватнасці, прыводзяць да пажараў. Гэта ўсё — вынік дзейнасці грамадства, чалавека. Таму трэба, каб пісьменнік сказаў сваё важнае слова пра тое, што трэба зрабіць, каб, можа, гавару гучна, але выправаць жыццё на Зямлі. Настаў такі час. І я не веру, што жыццё знікне на зямлі праз пяць мільёнаў гадоў. Калі мы будзем дзейнічаць так безаглядна, чалавецтва само сябе знішчыць. Нельга дзейнічаць ва ўрон прыродзе, самім

Сённяшні наш суразмоўца — вядомы ў Беларусі і за яе межамі палітык і грамадскі дзеяч, член Каардынацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай ЧАРГІНЕЦ.

сабе. І першае, што адбудзецца — знікнуць тэя краіны, якія знаходзяцца ў бядачным стане.

Нам трэба знаходзіць агульныя праблемы, якія неабходна вырашаць. Не на шляху доказаў таго, што наша грамадства лепшае за іншае, а знаходзіць агульныя падыходы. Вось, скажам, сусветны акіян. Я некай дэлегат Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, выступаючы на Генеральнай Асамлеі ААН, заклікаў краіны аб'яднаць свае намаганні для таго, каб зразумець, што мы робім. Хімічныя і радыяактыўныя выкіды дасягнулі такой масы, якая перавышае ўсю ядзерную зброю на Зямлі ў сотні разоў. Адбываецца далейшае знішчэнне жыцця на Зямлі. Трэба заклікаць усе краіны свету расказаць, што і ў якой колькасці ляжыць на дне акіяна. Іншага выйсця няма, як прызнаць тое, што зроблена дрэнна і рашыць праблему ўсім разам. Асабліва ж краінам, якія маюць вялікую колькасць ядзернай зброі. Гэта трэба даследаваць і пра гэта пісаць! Каб палітык, прачытаўшы, падумаў: што я раблю — загадамі, указами... Такія творы мелі б рэзананс і былі б цікавыя.

— Але, магчыма, у эпоху перамен у аўтара падсвядома спрацоўвае бар'ер: пішы на патрэбы сённяшняга дня, а праз год-два гэта стане неактуальным. Значыць, кнігі не купяць. Ды і нямаюць у нас кнігі, якія залягаліся на паліцах кнігарань...

— Але часам пісьменнік не бачыць новых праблем у грамадстве. І тады выходзіць тэкст, які не цікавіць людзей. Магчыма, аўтар баіцца быць раскрытыкаваны, ён выбірае тое, што бесканфліктна. Гэтага мала! Пісьменнік, які замыкаецца ў сабе, не можа разлічваць, што яго кніга будзе запатрабавана.

Але ж у грамадстве знаходзяцца сілы, якія даюць пісьменніку аб'ектыўную ацэнку. Падтрымаюць, падкажуць, што не правільна. Нам, паўтару яшчэ раз, неабходна ўмацаваць інстытут літаратурнай крытыкі. Мы стварылі ў СПБ секцыю літаратурнай крытыкі, дзейнасцю якой я пакуль не магу пахваліцца. Але ідэя падказана самім жыццём.

— Зараз у складанні рэйтынгаў папулярнасці кніг, выдадзеных за год, не ўдзельнічае хіба што лайдак. Рэйтынгі праводзяць арганізацыі, літаратары, прыватныя асобы, пры гэтым спісы намінантаў бываюць амаль супрацьлеглыя. То, можа, гэта зусім не рэйтынгі, а просты пяр-ход? Па "раскрутцы" аўтара і кнігі?

— Я згадваю, як у часы Савецкага Саюза газеты штогод бралі 180 выданняў, скажам, якія выйшлі за год. І друкавалі своеасаблівы рэйтынг. Я быў рады бачыць і свае кнігі сярод першых трох. Гэта было цікава. Друкаваліся першыя дзесяць лепшых. І апошнія дзесяць. Гэта прымушала творцаў думаць, пісаць лепш, а чытачам арыентавацца ў стосе выданняў. Якая ў нас цяпер прапаганда кнігі? Ды ніякая! Але ёсць і такія кнігагандляры, якія выстаўляюць кнігі на вітрыны па вокладках. Альбо лічаць: кніга, якая прыйшла да нас з-за мяжы, лепшая. А кнігі нашых пісьменнікаў — недзе ўнізе на палічках. Як жа



яны патрапяць на вочы чытачоў? Хачу згадаць і пра тое, як мы праводзім конкурсы. Бывае, лепшай кнігай называецца той твор, які лепш аформлены. Зразумела, трэба заахвочваць афарміцеляў, мастакоў, якія прымаюць удзел у афармленні кнігі. Але не называць гэта лепшай кнігай. Лепшая па афармленні кніга — гэта зразумела. Але не трэба забывацца на галоўнае: сутнасць кнігі — яе змест! Што там ёсць, унутры. Мы на творчым конкурсе ў СПБ так і ацэньваем: "лепшы твор года" — у галіне прозы, паэзіі, публіцыстыкі і гэтак далей.

— Па-вашаму, сітуацыя ў выдавецтвах цяпер спрыяльная для аўтараў? Ці толькі для тых самых аўтараў, якія выдаваліся раней? Выдаўцы дакладна ведаюць ступень іх папулярнасці? Альбо існуе нейкі дыктат з боку заснавальнікаў выдавецтваў — каго друкаваць?

— Бясспрэчна, калі аўтар дрэнна піша ад кнігі да кнігі, то не варта яго выдаваць. Але паглядзіце на іншы бок. Творца, які хоча выдаць кнігу, павінен даць гарантыю, што яго кнігу купяць. Вось і едучы пісьменнікі па калгасах, на заводы, у бібліятэкі з просьбамі, дайце мне даведку, што вы купіце 10 маіх кніг. І прыносяць. Але ў якое нізкае становішча мы ставім пісьменніка. А той, хто знаходзіць, бывае, вельмі слабы як творца. Вось чаму я прапаную перш, чым выдаваць кнігу, знайсці магчымаць, каб яе паглядзеў крытык, літаратар. Калі яна будзе прыгожая па форме, але слабая па змесце, гэта будзе не на карысць ні выдавецтву, ні творцу.

— Але ёсць інстытут рэдактарства, прынамсі, у дзяржаўных выдавецтвах. І рэдактары досыць удумліва падыходзяць да твораў, рыхтуючы іх да друку.

— Я не скажу бы, што гэты прынцып дзейнічае, калі ёсць гарантыя, што кнігі купяць. Роль рэдактараў трэба павышаць. І ў гэтай сітуацыі не зусім добра служыць для развіцця літаратуры і той факт, што выдавецтвы ў першую чаргу выплачваюць ганарар мастакам, афарміцелям, а аўтару часам праз трычатыры гады. Прычым, ганарар

у некалькі разоў меншы, чым атрымлівае мастак.

— "Тое, што напісана без намаганняў, чытаецца, як правіла, без задавальнення". Джонсан. Але і праўда, пісьменніцкая праца — гэта канцэнтрацыя эмоцый, таленту, працы. А якая аддача? Ці павінен пісьменнік задумвацца пра кампенсацыю за сваю працу?

— Там, дзе творца піша, падбіраючы словы для рыфмы, калі гаварыць пра паэзію, то наўрад ці што гэта дасць чытачу і яму самому. А вось увесці ацэнку пісьменніцкай працы ў выдавецтвах неабходна. Добрая кніга павінна быць аплачана лепш. Калі пачатковец — трэба даваць мінімальную стаўку. Я нават згодны, каб была нейкая планка, не ніжэй за якую плацілі б. А вышэй — калі ласка! І ведаецца, што яшчэ важнае — лічыць пісьменства працай. Многія здзіўляюцца: "калі творца піша для задавальнення, то чаму паграбуе яшчэ і ганарар?" Гэта таксама трэба тлумачыць, што творчая праца вельмі важная для грамадства. Літаратура — важная частка культуры. Я нядаўна спрачаўся, свярджваючы, што і кіно не будзе развівацца без добрых сцэнарыяў. Вось, з'явіліся ў нас добрыя спартыўныя пляцоўкі, палацы — і вынік навідавоку: на міжнароднай арэне загучала Беларусь як спартыўная дзяржава. Відаць, трэба падумаць так і пра культуру, літаратуру. І важна, каб мы не дазвалялі рускамоўнай літаратуры знішчыць беларускамоўную. Мы нават прапанавалі перагледзець сетку ганарараў, дзе б беларускамоўныя творы аплачваліся больш.

— Важкімі рысамі грамадскага развіцця называюць інфарматызацыю і камп'ютарызацыю. У сеціве зараз не толькі ствараюцца блогі, але вядуцца і літаратурныя дыскусіі...

— З'яўленне камп'ютараў патрабуе большай аператыўнасці і ад пісьменнікаў. Гэта добры спосаб даць і свайму твору рэкламу. І тут мы павінны зразумець: часы змяніліся і не заўсёды дзяржаўная машына будзе працаваць над рэкламай твайго твора. Дык варта парупіцца і самому.

— Прачытаная ўжо першая кніга, напісаная машынай. Мы на парозе новай з'явы — тэхна-літаратуры? Чым яна пагражае грамадству?

— Машыны могуць напісаць, толькі хто будзе чытаць? Чалавечая душа настолькі глыбокая і шматгранная, што машына ніколі не зможа пераўзыхіць яго. Машына можа стварыць нешта кшталту "зорных войнаў", але не раскрые душу чалавека. Вось калі машына пачне перамагаць чалавека, што небяспечна для жыцця на зямлі, калі рабатызацыя прывядзе да таго, што роботы пачнуць самі сябе прадукцыраваць, будаваць свае заводы, тады, можа, мы ўбачым нешта іншае.

— У вас гэта, відаць, фантаст гаворыць...

— Не, чаму. Самы просты прыклад: ракетны лядзюк і аўтаматычна стыхоўваюцца, расстыкоўваюцца са станцыямі. Вось, унук мой просіць, каб я купіў такі пыласос, які сам падсілкоўваецца, сам ведае час, калі можна прыбірацца ў кватэры, а калі ёсць прыступкі, ён не ўпадзе з лесвіцы, не сутыкнецца з мэбляй... Гуляюць машыны і ў шахматы. Наперадзе — удасканаленне сістэмы робатаў. Але твор, напісаны машынай, не будзе мець прырытэту над тым, што сталася вынікам працы мозгу і душы чалавека.

Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае

— Стварэнне Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы — гэта як адказ на тое, што мяжа "па людскіх сэрцах не праведзена"? Чым могуць дапамагчы нам расіяне ў развіцці літаратуры? Акрамя таго, што іх выдавецтвы заваляць паліцы кнігарняў новымі выданнямі?

— Бясспрэчна тое, што адбываецца цяпер паміж Беларуссю і Расіяй, зводзіцца да асабістых непрыязных адносін кіраўніцтва краін. Мы, бюспрэчна, падтрымліваем нашага Прэзідэнта, народы нашы блізкія. І калі мы стваралі Саюз пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, мы сыходзілі з таго, што творцы блізкія па духу. Давайце прама скажам: кнігі з замежжа ўжо запаланілі нашы кніжныя паліцы. А вось паліцы кнігарняў іншых краін не стракаюць ад нашых выданняў, беларускай літаратуры. Узаемны клопат літаратараў Расіі і Беларусі дапаможа нам, каб нашыя цікавыя творы маглі прачытаць і чытачы Расіі. Мы гэтага не хаваем.

— А, магчыма, ідэя Саюзнай дзяржавы ўжо і не актуальная?

— Цяпер надыйшоў такі час, калі інтэлектуалы павінны сказаць сваё важнае слова на карысць яднання народаў, захавання добрых адносін не толькі ў эканоміцы, а і ў сацыяльнай сферы. Трэба адкінуць усё асабістае, і заняцца вырашэннем праблем народаў. Вось чаму бачу я будучыню ў нашага саюза.

— Натуральна, прыярытэт у кожнай краіне, і нашай таксама аддаецца айчынная літаратура. Але тады навошта — сустрэчы з прадстаўнікамі інтэлігенцыі і пісьменніцкіх колаў Турцыі, Балгарыі, Сербіі?

— Вось, мы выдалі кнігу балгарына Петкі Ганчава. Ляжаць дзве кнігі сербаў, якія пераклаў Іван Чарота. Заклучана пагадненне з Турцыяй. Гэта свецкая дзяржава, гісторыя якой звязана з нашай. І войны, якія былі, няўдзел Турцыі ў актыўных дзеяннях супраць Савецкага Саюза падчас апошняй вайны гаворыць за тое, што штосьці стрымлівала гэтую краіну. Магчыма, характары, мудрасць тых, хто кіраваў. Цяпер падпісанае пагадненне з Казахстанам. Гэта называецца — узаемнае ўзбагачэнне культур, літаратур. І гэта трэба развіваць.

Гутарыла Ірына ТУЛУПАВА
Фота Кастуся Дробава

Абрысы курсівам



Пісаць пра Андрэя Федарэнку ўслед за тэкстам пра Алеся Разанава — гэта, прызнаюся, мая наўмысная прыхамаць. Справа ў тым, што сам Федарэнка Алеся Разанава як паэта, можна сказаць, не прызнае і лічыць яго паэзію за чыстую гульню розуму. Прынамсі так ён гэта падае публічна, а як успрымае "апанента" сам у сабе, не будзем гадаць (толькі ўспомнім, што Талстой у свой час крытычна ставіўся да самога Шэкспіра). Ну ёсць у Андрэя, як і ў большасці таленавітых людзей, такая фішка, як творчая зайздрасць і эгацэнтрызм. Зрэшты, празмерна акцэнтаваць увагу на гэтай пабочнай з'яве не варта. Бо асноўная прычына для напісання маіх чарговых разваг пра творчасць і асобу Федарэнкі зразумелая і больш чым праявітая — яго

Нічыі

неардынарны пісьменнікі талент.

Пачынаў ён у другой палове 80-х гадоў мінулага стагоддзя юнацкай "хваробай" і толькі сёння апынуўся за "мяжой" выздараўлення. Найперш — творчага. Самая ж плённая пара яго літаратурнай дзейнасці месціцца якраз паміж гэтымі двума катарсічнымі перыядамі. Нечакана для многіх яго вучнёўская аповесць "Гісторыя хваробы" вызнала шырокі чытацкі розгалас (па тым "бурапенным" перабудоўчым часе напраўду шматтысячны). Яна займала ўвагу непрыхаванай шчырасцю, цнатлівасцю і яснасцю пісьма. Зрэшты, тэма юнацкага кахання сама па сабе была прыцягальнай для моладзевай аўдыторыі. А вось наступная кніга "Смута", на маю думку, стала для аўтара найперш стыльвым выпрабаваннем, агранкай літаратурнага майстэрства. Безумоўна, і там закладваліся канкрэтныя ідэйныя намыслы, але моўная і мастацкая эксперыментальнасць пераважалі. Дарэчы, Андрэй ніколі ні ад кога не хаваў сваёй класічнай вучобы ў Л. Талстога, А. Чэхава ды І. Буніна, а калі казаць пра беларускую літаратуру, то тут яму былі найбольш блізкія творчыя манеры і мастацкія набыткі М. Гарэцкага

і К. Чорнага (пэўна, браў ён у свой час, працуючы разам у часопісе "Польмя", і вучнёўскія ўрокі ў І. Пташнікава)... Не будучы самавукам, але і не адсланяючыся ад "настаўнікаў", Федарэнка ўсё-ткі застаецца сучасным і самабытным. Сучасны, у меру грамадска-сацыяльнага, гістарычнага і палітычнага аспекты яго твораў, заснаваныя на рэалістычных праявах жыцця, заўжды выклікалі ўвагу і палемічны водгукі ў прэсе. Першая знакавая рэч, аповесць "Вёска" (у назве якой прэтэнцыёзна і смела падкрэслена паралель з бунінскай "Деревней") ужо была напісана цвёрдай рукою і зроблена па ўсіх класічных канонах.

Менавіта пасля "вёскі" прыйшоў час упэўненага ў сваім таленце майстра. Ненавязлівы, але займальны сюжэт, дацэнтрабежны (не раздроблены, а магнетычны) змест, зладзённа тэма, класічна вывераны стыль, не дыстыляваная, але запатрабаваная чытачом мова, умелна ствараць мастацкія правакцыі на, здавалася б, роўным месцы, ёмкасць вобразаў і пазнавальнасць характараў, інтуітыўнае адчуванне чытача, як блізкага чалавека (у духоўным і псіхалагічным плане) — вось

на чым грунтуецца аточанае да малазвычайнай пагрэшнасці майстэрства на сёння выбітнага і шырокавядомага ў краіне пісьменніка Андрэя Федарэнкі. Ён, трэба зазначыць, у агрозненне ад некаторых, не кідаўся "за падачкамі", не мяняў вектар творчасці ў пагоні за моднымі павямамі, не схіляўся да літаратурнага канфармізму. З вучнёўскай пары мае свой пісьменніцкі гонар і не гандае ім. Хоць, безумоўна, Федарэнка не пазбаўлены чалавечых недахопаў, літаратурных выдаткаў, творчага і нятворчага негатыву. Чытаючы яго, можна нават прасачыць, што галоўныя ды і не галоўныя (стануючыя і негатывныя, хоць для яго такі падзел даволі ўмоўны) героі яго твораў заўжды займаліся пераадоленнем сваіх негатывных комплексаў, якія нярэдка трансфармаваліся ў агульнанацыянальныя. Раман "Рэвізія" выявіў мастацкія і чалавечыя хібы як героя-творцы (дарэчы, пазнавальнага), так і яго ўласныя. Аднак у Федарэнкі не было і няма боязі пачынаць і творчай паразы. Не дзіўна, што нават яго слабейшыя рэчы даюць падставу для чытацкага хвалявання і ажыятажу. Апошнім часам у яго з'явілася крытычнае стаўленне да сваёй творчай працы, у агрозненне ад публічных павадзін. А гэта адзнака сапраўднага таленту.

Знакаміты раман "Нічыё", на маю, запознена перагледжаную, думку, ёсць класічнай

пазнакай усёй пісьменніцкай творчасці Андрэя Федарэнкі. Чыста нацыянальна заангажаваны аўтар напісаў бы "Нічыёх" (удзельніца Слуцкага чыну) чыста ў гераічных і патрыятычна-ўзнёслых метафарах, а Федарэнка выявіў іх так, як вычуваў тое на генным узроўні, супаставіўшы сваё ўяўленне з архіўнымі дакументамі і расповедамі яшчэ жывых сведкаў. Гэтым самым ён паспрабаваў паставіць беларусаў на сваё — нерашуча-памяркоўнае — месца як у гісторыі, так і ў канкрэтным часе. Разам з тым, пісьменнік вызваліў поле для спрэчак і вострай палемікі ў дзрэху, чым прыцягнуў яшчэ большую ўвагу да свайго неардынарнага твора. Безумоўна, гэты твор будзе значным і адметным яго ўкладам ў класічны плён усёй беларускай літаратуры.

Нельга не адзначыць і важнага ўнёску А. Федарэнкі ў дзіцячую літаратуру ("Шчарбаты талер", "Афганская шкатулка"). І тут у яго на сённяшні дзень не шмат тых, хто мог бы на роўных паспаборнічаць з ім.

Я ўжо згадаў вышэй, што пісьменнік мае свае "фірмёныя" выдаткі, але і яны таксама дамалёўваюць яго творчую постаць, робяць Андрэя Федарэнку цэльнай чалавечай асобай, якая, як мы ведаем, не бывае абсалютна дасканалай. Пакуль жа ён цвёрда стаіць пасярод айчынных жарсцяў, адшукаўшы нарэшце цэнтр раўнавагі.

ЛеГАЛ

Фота Кастуся Дробава

У пошуках страчанага, альбо Парадоксы нацыянальнай ухроніі

Відавочна, што вылучэнне яе ў якасці самастойнай разнавіднасці дыстопіі звычайна мае фармальны характар, бо пад трансфармацыю ўсё ж такі падпадае толькі геаграфічны пласт тэксту. Зместавы ж аспект застаецца нязменным, цалкам адпавядаючы патрабаванням уласна дыстапічнай літаратуры. У дадзеным кантэксце бачыцца адметным зварот некаторых аўтараў ухроніі да нацыянальнага пытання. Згаданая тэматыка ў многім стымулявана такім феноменам сучаснасці, як "крызіс ідэнтыфікацыі" і разгортваецца як генерыванне праграм рэалізацыі апошняга. Побач з паказчыкамі атэмпаральнасці і канкрэтнасці прасторавай мадэлі твора гэты фактар фарміруе ўхронію ў якасці самастойнага жанру.

Так, яскравым прыкладам ухроніі выступаюць "Драматургічныя тэксты" А. Асташонка, дзеянне якіх разгортваецца ў неакрэсленай будучыні, калі навукай была адкрыта таямнічая Субстанцыя, з дапамогай якой чалавецтва можа здзейсніць самыя патаемныя са сваіх мар. Тэарэтычным вынікам дадзенага дасягнення павінна было стаць даўгачаканае "свеглае заўтра", у якім кожны можа стаць шчаслівым. Воля, Патэнцыя і Мэтазгоднасць — асноўныя кампаненты чароўнага эліксіру. Функцыянаванню формулы пагражае магчымасць таго, што знойдзецца на свеце выключная асоба, розумам якой валодае недасягальная мэта, няўяўная нават для наймагутнейшай Субстанцыі. Але верагоднасць такой сітуацыі настолькі мінімальна, што Лоцман, супрацоўнік Камеры Пераўтварэння, толькі мімаходам звяртае на гэта ўвагу, паведамляючы чарговым Кліенту пра іх агенцтва. Чалавечыя жаданні аказваюцца настолькі трывіяльнымі і прагматычнымі па сваёй сутнасці, што маюць усе магчымасці набывць рэальнае ўвасабленне. Так, кожны можа вокаменна змяніць пол, род заняткаў, знешнасць і г. д. Не трэба выказваць якіх-небудзь канкрэтных пажаданняў: Субстанцыя сама пранікне ў аддаленыя куткі чалавечай фантазіі і вылучыць дамінанту — тую мэту, дасягненне якой зробіць асобу шчаслівай. Каб здзейсніць сваю заветную мару, прыходзіць да вышэйшай матэрыі і Кліент, унутраны патэнцыял якога здзіўляе нават Лоцмана. Герой А. Асташонка ахвяруе дзеля чароўнага сеанса ўсім: сваімі грашмыма і, самае галоўнае, жыццём. Бо ссуды,

дадзенай на Пераўтварэнне ў банку, хапіла толькі для адной гадзіны кантакту з Субстанцыяй замест бяспечных для арганізма васьмі. Кліент разважае: "Восем гадзін Прыёму — страта ў пяць-дзесяць гадоў. Адна гадзіна — страта сама меней сорок-пяцьдзесят... На жыццё нічога не застаецца... Ну, з Богам". Але вынікі рызыкаўных паводзін аказаліся непрадказальнымі: Субстанцыя страчвае свае звышнатуральныя якасці. А на пытанне да смерці спалоханага Лоцмана, якое ж жаданне загадаў Кліент, ён збянтэжана адказвае: "Я... я хачу абудзіць беларусаў".

Наіўнае, але моцнае жаданне Кліента падараваць свайму народу новае жыццё выгядае такім рамантычна-неверагодным на фоне штотдзённых праблем чалавецтва, што чытач можа жахнуцца: а ці ёсць там, у далёкай будучыні, гэтыя беларусы? Чалавек, які гоніцца за немагчымым, аддае самае дарагое — жыццё. Але і гэтая ахвяра аказваецца бессэнсоўнай: героі п'есы паміраюць, а Субстанцыя робіць неверагоднае — выходзіць з берагоў, пазбавіўшы такім чынам іншых жыхароў планеты шансу на здзяйсненне сваіх трывіяльных, але такіх "істотных" для кожнага з іх мар.

"Драматургічныя тэксты" А. Асташонка грунтуюцца на доволі рэдкай як для беларускай, так і для сусветнай антыўталапічнай літаратуры праблеме нацыянальнай свядомасці чалавека. Наватарства аўтара заключаецца і ў тым, што ён здолеў пашырыць сферу выкарыстання ўхроніі як жанру, умела перанесці яе асноўныя элементы ў сферу драматургіі.

Не абмінуў зладзённае для сучас-

насці пытанне аб існаванні асобнага этнасу ва ўмовах глабалізацыі і А. Федарэнка ў сваёй апавесці "Смута, альбо XII фантазія на адну тэму".

Агульнавядома, што адной з першых умоў знікнення цэлага народа з'яўляецца пачатак моўнай інтэрвенцыі. У гэтым святле досыць красамоўнымі выступаюць імёны герояў твора: Эджэн Росаль, Кэтрын Роджэраўна, Элен, Джон Кладка і многія іншыя. Прычын пошуку новых ці запазычвання чужых лінгвістычных сродкаў для здзяйснення працэсу камунікацыі ў апавесці шмат: ад асаблівасцей грамадска-палітычнага і эканамічнага становішча краіны да пашырэння міжкультурных зносін паміж людзьмі. Думка аб важнасці захавання ўласных нацыянальных каштоўнасцей гучыць у словах аднаго з персанажаў апавядання: "...што я, як паршывы лакей, дазваляю зваць сябе нейкім гадзінае, калі я беларус, я славянін". Адзінае выйсце са становішча бачыць у вяртанні чалавека да прыроды, выкарыстанні натуральнай гаспадаркі і г. д. Трэба зазначыць, што дадзенае тэорыя рэалізаўваецца праз сентыментальную ідэалізацыю "пастаральнага" адмаўлення грамадства ад урбаністычнага свету. Галоўныя героі твора Кепка, Валя і Чыгуначнік жывуць у забруджаным Чарнобылем раёне, купленым замежнымі краінамі для правядзення доследаў і вымярэнняў, і адчуваюць сябе бязмежна шчаслівым.

Пытанне аб самавызначэнні беларускага народа ўздымаецца і на старонках прыпавесцей В. Быкава, прагнастычна-песімістычная скіраванасць якіх сведчыць аб правамернасці дзгляду дадзеныя твораў у межах дыстапічнай літаратуры. Напрыклад, вельмі часта прыём сумяшчэння аб'ектаў, лакалізаваных у рэальным і віртуальным свеце, спалучэнне сапраўднасці і ўмоўнасці дазваляе пісьменніку ствараць неабходны пасыл для ўзнікнення ў свядомасці чытача неабходнага асацыятыўнага ланцужка. Згаданая

сітуацыя прысутнічае ў творы "Музыка", дзе выказваецца думка аб непарыўнай сувязі кожнага чалавека са сваёй краінай, у дадзеным выпадку, з Беларуссю. Галоўны герой, які з дзяцінства быў пазбаўлены радзімы і не надта турбуецца пра яе лёс у святым узросце, дзіўным чынам трапляе на пахаванне свайго народа. І толькі ў атмасферы безнадзейнасці і трывогі створаны В. Быкавым персанаж пачынае разумець, што разам з заканчэннем хаўтураў павінна абарвацца нешта і ў ягоным жыцці. І сапраўды, "усвядоміў ён, што яго самога ў прасторы стала да мізэрнага мала <...> А пасля не засталася нічога". Ідэя знікнення цэлай нацыі набліжае згаданую прыпавесць да рамана-лексікона М. Павіча "Хазарскі слоўнік". Але ў агрозненне ад гісторыі старажытнага племені, якое скончыла сваё існаванне ў якасці самастойнай этнічнай адзінкі праз адмаўленне сваёй уласнай рэлігіі, прычыны непазбежнай дэнацыяналізацыі ў творы В. Быкава заключаюцца ў менталітэце галоўнага героя як прадстаўніка свайго народа. Паказальным у гэтым плане з'яўляецца кульмінацыйная сцэна пахавання: "...навошта ён тут? Дзеля чаго? Ратаваць ці ратавацца самому? Але як ён мог нешта зрабіць, калі быў падначалены чужой волі, пазбаўлены ўласнага Я?". Нерашучасць, адсутнасць самастойнасці, абьякавасць, інертнасць, нежаданне актыўна дзейнічаць, змагацца — галоўныя прычыны страты таго ўнікальнага, непаўторнага, што заключана ў самім паняцці "народ".

Безумоўна, згаданыя элементы ўхроніі ў прыпавесці В. Быкава не дазваляюць залічыць аўтара да скептычна настроеных стваральнікаў змрочных футуралагічных карцін. Але ўнутраная тоеснасць паміж абранай пісьменнікам літаратурнай формай і фантастыкай перасцярогі, якая заключаецца ў алегрычнасці, парабалічнасці і адсутнасці часовай канкрэткі, відавочна. І таму заканамерным з'яўляецца пранікненне літаратуры перасцярогі ў інтэлектуальную прозу.

Ухронія прапануе чытачу новы ракурс разгляду балочай праблемы і часам новыя сродкі яе вырашэння, робячы пры гэтым айчынную фантастычную літаратуру ўнікальнай на фоне сусветнага мастацтва слова.

Марына АММОН

Палеміка

Артыкул Анатоля Іванчанкі, даўняга аўтара і чыгача літаратурных выданняў, з'яўляецца водгукам на публікацыю пісьменніка-фантаста А. Сілецкага, надрукаванага ў № 24 тыднёвіка "ЛіМ" за гэты год. А. Іванчанка, чалавек энцыклапедычных ведаў, нярэдка закранае пытанні "дыскусійнага парадку". У сувязі з дэклараванай размовай пра прабле-

мах беларускай фантастыкі і ў працяг цыкла публікацый тэарэтыка М. Аммон прапануем чытачу і гэты артыкул, які разглядае праблему з крыху іншага пункта гледжання — як скопішча сацыяльных стэрэатыпаў пры ўспрыманні фантастычнай літаратуры.

Аддзел крытыкі штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва"

Знішчэнне, якое не адбылося

"Энцыклапедыя фантастыкі" такімі іх не лічыць. У Чэхавы ёсць "Лягачыя астравы". Твор Жуль Верна (пародыя няўдалая), "Мая гутарка з Эдысанам" і "На Месяцы", у якім двое бачаць у тэлескоп святло ў тым месцы, дзе знаходзіцца Гродна, і гадаюць, гэта пажар ці ілюмінацыя (фантастыка, але меней 0,5 старонкі). А "Чароўная гара" Т. Мана? Дзеянне праходзіць у Швейцарыі, у туберкулёзным санаторыі — не фантастыка. Дарчы, Т. Ман назваў антыкамунізм "галоўнай дурасцю нашай эпохі", што трэба адзначыць, паколькі антыкамунізм

цыялізм, камунізм, пра літаратуру і навуку ў СССР толькі негатывна, часцей за ўсё са з'едлівай іроніяй: "эпоха пераможнага сацыялізму", "праслаўляючы камуністычную будучыню", "літаратура крылатай мары", закліканая быць правядніком камуністычных ідэй і прапагандыстам "перадавай савецкай навуку", і г.д. У вуснах фантаста іронія наконт мары аб грамадстве справядлівасці (і багаці для ўсіх) гучыць дзіўна. Як і адмаўленне "савецкай навукі": у СССР была менавіта савецкая навука, і даволі перадавая — усе тры набеліты постсавецкай Расіі, Ж. І. Алфё-

Новыя абрысы айчыннай фантастыкі

"камуністычнай мары" і наперад ідуць пра нейкую неўзгаданую праблему "камуністычнай казі", то бок у будучыню самамі натуральна і беспрынапыма фантастам.

Многія рэалісты падсказаюць, пэўна ж, адчуваюць, што ў фантастаў усё ж фарымава больш пачаць выкажыць нешта больш істотна і нават жыццёвае — нейкі сабе і ў незвычайнай форме. Бо фантасты ў меру свайго таленту і ў меру дэманічнасці разважалі пра магчымае як пракаваную інацыяна, пра тое, што, здавалася б, і няма на свеце, але можа прывіцца — і не на пустым месцы, а ў строгай адпаведнасці з фундаментальнымі законамі светабудовы, каэфіцыентам навукаў і, трэба думаць, пэўнагадова ў 1960-х мінулага стваралі выдатныя фантасты. У. Грыгор'еў даў парадкавае азначэнне: "Фантастыка — гэта прэда пра тое, чаго няма". Менавіта "няма", а не "не-



ма: раней у СССР выдавалі толькі лепшую заходнюю фантастыку. Наступ фэнтэзі на фантастыку пачаўся стагоддзе таму. Э. Бераўз з 1914 года акрамя тарзаніян выдаў дзясяткі раманаў аб марсіях, піратах з Венеры і інш. Творы Г. Лавкрафта (1890 — 1937) зусім адшлі ад навукі і вызвалі "незвычайную хвалу пераймання" ("Энцыклапедыя фантастыкі") — шмат хто дапісаў творы, не скончаныя ім, ці пісаў сівелы ягоных твораў, або рабіў новыя ў духу Лавкрафта. Нездарма Уэлс казаў, што ў фантастыцы на Захадзе дужа шмат фантастыкі і мала навукі. А цяпер і ў нас фактычна не пішучь навуковую фантастыку. Для яе трэба ведаць прыродазнаўства. Невукі ж могуць пісаць толькі фэнтэзі, якое і згубіла фантастыку. У БСЭ, БелСЭ, КЛЭ ёсць артыкулы "Навуковая фантастыка" і "Фантастыка", у БелЭн — толькі апошняя.

А хто лічыў фантастыку непаўнаватраснай? Тыя аўтары малатражных твораў, якія зайздросцілі тыражам заўсёды папулярнай фантастыкі, выдаўцы і рэдактары, якія не мелі ведаў, каб ацаніць ці адрэдагаваць рукапісы твораў фантастыкі, і г.д. Яны негатывна выказваліся пра творы гэтага жанру пры абмеркаванні ў асяроддзі пісьменнікаў, выдаўцоў, пры рашэнні пытання аб тым, ці ўключыць іх у план выдання, і ў іншых выпадках, што стварала фантастыцы рэпутацыю літаратуры "другога гатунку". Артыкулаў, рэцэнзій, дзе б фантастыка прама залічвалася ў "другі гатунак", не сустракаў. Трэба ж мець nelaды з логікай, каб у друку аднесці да "другога гатунку" не канкрэтны твор, а цалкам жанр.

стыка і чыгачамі, "і афіцыйнай крытыкай... была прызнана літаратурай другога гатунку". А ў сапраўднасці такога не было! Крытык фантастыкі Яўген Брандыс пра дэведнік — паказальнік фантастыкі — пісаў: "Магія ўстарелых прадставленняў о... навука-фантастычнасці літаратуры як второстепенной.. не имеющей... самостоятельного значения... еще так сильна, что составительница не решилась ограничиться рекомендацией произведений этого жанра без "принудительной нагрузки" (В мире книг. 1965. № 1. С. 17). У 1965 годзе, які мае на ўвазе А. Сілецкі, зняважлівыя адносіны да фантастыкі лічыліся агульнапрызнаным ўстарэлым. Ды нават у 1933 годзе, 17 кастрычніка, "ЛіМ" у артыкуле "Яшчэ аб навукова-фантастычным жанры" пісала: "Нужно всемерно бороться с имеющим еще... хождение мнением о занимательных жанрах как о литературе второго сорта..." — такое "мнение" ўжо тады было ўстарэлым ці абрыдлым.

А хто лічыў фантастыку непаўнаватраснай? Тыя аўтары малатражных твораў, якія зайздросцілі тыражам заўсёды папулярнай фантастыкі, выдаўцы і рэдактары, якія не мелі ведаў, каб ацаніць ці адрэдагаваць рукапісы твораў фантастыкі, і г.д. Яны негатывна выказваліся пра творы гэтага жанру пры абмеркаванні ў асяроддзі пісьменнікаў, выдаўцоў, пры рашэнні пытання аб тым, ці ўключыць іх у план выдання, і ў іншых выпадках, што стварала фантастыцы рэпутацыю літаратуры "другога гатунку". Артыкулаў, рэцэнзій, дзе б фантастыка

вее ад артыкула А. Сілецкага. Каб мяне не лічылі "камуністам", адзначу, што быў адзіным некамсамольцам у БДУ ў 1955 — 1960 гадах, а ў КПСС ніколі не быў. "Вялікі Уэлс", як слушна назваў брытанца А. Сілецкі, быў за сацыялізм, праўда "фабіянскі", да сягнуты шляхам рэфармаў. У 1923 годзе Уэлс надрукаваў камуністычную ўтопію — роман "Людзі як богі". (На жаль, ён не ўказаны ў персаналіі пісьменніка ў БелЭн. А гэта дужа цікавы твор з вельмі гумарыстычнымі сцэнамі, у якім англійскі буржуа трапляе да людзей камуністычнага грамадства; гл. т. 5 Збору твораў Уэлса ў 15 т., М., 1964.) 24 мая 1945 года Уэлс змясціў у газеце *Daily Worker* ліст аб тым, што па выбарах у парламент будзе галасаваць за кандыдата кампартыі (галасаваў жа за лейбарыста: кампартыя кандыдата не вылучыла). Д. Лесінг была актывісткай кампартыі, 19.06.10 "Euronews" паведаміў: памёр пісьменнік Ж. Сарамага, адзіны партугальскі набеліт, "пэракананы марксіст" ("Горад сляпых", фантастыка; "Успамін пра манастыр" марыў экранізаваць Феліні). С. Лем напісаў камуністычную ўтопію "Магеланава воблака". Пазней ён падтрымаў "Салідарнасць", але заўсёды прызнаваў прывабнасць ідэй камунізму, а, напрыклад, рэакцыянасць фантаста Хайнлайна даводзіў тым, што той супраць любіць формаў сацыялізму і раўнапраўя палюў. У адказе на анкету часопіса "Борьба за технику" (1934. № 17-18) Янка Купала вылучыў з фантастыкі роман Эдуарда Беламі "Праз сто гадоў" (ЗША) — пра сацыялізм, пабудаваны мірным шляхам. У 2000 годзе ў сусветным інтэрнет-галасаванні большасць назвала найвялікшым філосафам тэацыагоддзя Маркса (а не Фаму Аквінскага, як разлічвалі ў Англіі іншцытары апытання).

раў, В. Л. Гінзбург і А. А. Абыркасаў, атрымалі прэміі за работы, зробленыя яшчэ ў СССР.

Пачынаецца артыкул А. Сілецкага з таго, што ў дыскусіі каля 1965 года аб фантастыцы кансерватары, насуперак думцы "больш маладых аўтараў", што фантастыка — паўнаватрасная літаратура, аднеслі яе да "чытыва"... цалкам пазбаўленага мастацкасці. Падчас дыскусіі адразу ж з'явіліся і з'едлівыя азначэнні: "падчарка літаратуры", "Папялушка літаратуры", "літаратура крылатай мары",

Недарма Уэлс казаў, што ў фантастыцы на Захадзе дужа шмат фантастыкі і мала навукі. А цяпер і ў нас фактычна не пішучь навуковую фантастыку. Для яе трэба ведаць прыродазнаўства. Невукі ж могуць пісаць толькі фэнтэзі, якое і згубіла фантастыку. У БСЭ, БелСЭ, КЛЭ ёсць артыкулы "Навуковая фантастыка" і "Фантастыка", у БелЭн — толькі на апошняму тэму.

якія... нібы катэгарычна вызначалі "законнае" месца фантастыкі". Незразумела, чаму гэтыя азначэнні "з'едлівыя": яны спадавалі ў адносінах да аўтараў і аматараў фантастыкі, а "крылатая мара" — гэта амаль высокі стыль. Да таго ж "папялушкай" А. Бяляеў назваў фантастыку значна раней — у артыкуле "Папялушка. Аб навуковай фантастыцы ў нашай літаратуры" (ЛГ. 15.08.1938), дзе фантастыка — яшчэ "падчарка". Арыядна Громава ў артыкуле "Папялушка" (ЛГ. 1.02.1964) піша, што І. Яфрэмаў слушна назваў фантастыку "падчаркай". У той жа "ЛГ" (11.12.1954) Яфрэмаў і іншыя надрукавалі артыкул "Пра літаратуру крылатай мары" — супраць фантастыкі "блізкага прычэлу" (бяскрылай мары). Наўрад ці Бяляеў, Яфрэмаў або Громава (практыкі ў тэарэтыкі фантастыкі) маглі з'едліва пісаць пра свой жанр — фантастыку. З'едлівыя азначэнні для фантастыкі ў СССР — "недалітаратура", "неданосак" — знайшоў якраз сам А. Сілецкі.

залічвалася ў "другі гатунак", не сустракаў. Трэба ж мець nelaды з логікай, каб у друку аднесці да "другога гатунку" не канкрэтны твор, а цалкам жанр. Між іншым, "ЛіМ" (9.04.1982) змясціў палемічны нататкі "Фантастыка і крытыка" — цалкам аб ярылку "другі гатунак" і "скідцы на спецыфіку жанру", паграбаваннем якой некаторыя крытыкі фактычна і адносяць фантастыку да "другога гатунку", хоць быццам і выступаюць супраць гэтага.

А. Сілецкі піша: "...перабудова — і ўсё стала можна. Прыдумляй... колькі заўгодна... Фантастыка амаль імгненна пераўтварылася ў пародыю на самую сябе, з'явілася прымітыўнае, бясконца паўтаральнае фэнтэзі, дзе... магі, падобныя да ідыётаў, змагаюцца з драконамі..." Цалкам згодны з аўтарам! Пры "перабудове" хлынулі патоки перакладной фантастыкі, у асноўным з ЗША, і не навуковай, а фэнтэзі, пра суперменаў, бэтменаў, вампіраў, магаў, гоблінаў і г.д. І ці не ўсё гэта — **нечыгэльнае**. Стала яснай слушнасць ацэнкі Ле-

Аляксандр Сілецкі піша пра са-

У 1934 годзе, калі Герберт Уэлс прыехаў у СССР, то сустрэўся між іншым з Аляксандрам Бяляевым, раманы якога "Галава прафесара Друэля" і "Чалавек-амфібія" ён чытаў. Уэлс сказаў Бяляеву, што "трохі зайздросціць" яму. Геафізік праф. Б. П. Вейнберг, які прысутнічаў на сустрэчы, сьвігаў Уэлса, чым, на ягоную думку, раманы Бяляева адрозніваюцца ад твораў заходніх фантастаў. "Мой адказ на вашыя пытанні, пан прафесар, будзе вельмі кароткі, — сказаў Уэлс, — у сучаснай навукова-фантастычнай літаратуры на Захадзе неверагодна шмат фантастыкі і неверагодна мала навукі".

У 1970 годзе Станіслаў Лем выдаў духтомнік "Фантастыка і футуралогія", дзе агаломшчэ чыгача сапраўднай сенсацыяй. Лем піша, што, калі рыхтаваў гэтую манарграфію, то прачытаў 62000 старонак кніг навуковай фантастыкі ЗША і прыйшоў да высновы, што 99 працэнтаў амерыканскай англамоўнай фантастыкі — макулатура. У гэта я не мог паверыць, паколькі чытаў амерыканскую фантастыку: яе даволі часта выдавалі ў нас у перакладах. Можна, Лем звывшпатрабававальны і лічыць халтурай нават творы сярэдняга ўзроўню?

Гэты моманты прыгадаліся, калі чытаў артыкул пісьменніка-фантаста Аляксандра Сілецкага ў "ЛіМ". З творами самога А. Сілецкага, на жаль, незнаёмы. Аднак і артыкул фантаста ў чымсьці даволі фантастычны. Чытаем: "...і Гесэ, і Лагерлёф... і Грас атрымалі... Нобелеўскія прэміі за раманы цалкам фантастычнага характару. А Лесінг і ўвогуле быў уганараваны Нобелеўскай прэміяй ў 2007 годзе за цыкл фантастычных раманаў". Аўтар ператварыў у мужчыну англійскую пісьменніцу Дорыс Лесінг, якой сапраўды прэмію далі за фантастыку. Астатнім жа — за творчасць увогуле, напрыклад, Герману Гесэ — "за нагнённую творчасць, у якой усё з большай відавочнасцю праўляюцца ідэі гуманізму, а таксама за бліскучы стыль".

Нават у артыкуле пра фантастыку не трэба занадта даваць волю фантазіі.

Савецкую літаратуру аўтар папракнаў не толькі ў плагіяце з замежнай. У СССР быццам бы фантастыку загналі ў "літаратурнае гета", а вось "беспраблемным бытапісалініцтвам займацца... нават заахвочвалася і афіцыйна ўзводзілася ў ранг "высокай літаратуры". (Адсюль — "Оптимистические трагедии", "Поднятые целины" ды іншыя...) Аўтар маглі ўвесці ў зман наконт крадзяжу "Нязнайкі" Носавым. Але небыга ўвесці ў зман наконт "бытапісалініцтва" ў п'есе пра жанчыну-камісара ў грамадзянскаму вайну. Проста А. Сілецкі піша пра тое, пра што не мае ўяўлення. Нават "Вялікая расійская энцыклапедыя" (2006) крытыкуе п'есы Вішнеўскага 1940-х гадоў, а не 1930-х. А. Сілецкі дэманструе глыбокую павагу да заходняй культуры, таму скажу што самонаўскаю "Аптымістычную трагедыю" высока ацанілі на Захадзе: у 1963 годзе яму далі спецыяльны ў Канах і гран-пры "Залатая галава Паленке" ў Акапулька. Ларыса Рэйснер, праваобраз Камісара была гераічнай жанчынай і пісала фантастыку.

Паводле артыкула аўтара, Чосер, Мэлары (творы пра караля Артура), Шэкспір, Стэрн, Гётэ, Дзікенс, Чэхаў, Т. Ман, Гарсія Маркес, Марыяк — фантасты. А

Змітрок
МАРОЗАЎ

Пах гажджу

Навальніца раніцою соннай
Прапльыла над яблычным сямом.
Пахне жождж ранетавым азоном,
Ажылі вярціні паг акном.
Быццам зоркі, белья налівы
Западаюць у маю душу.
І зямля глыбока і жадліва
П'е, гаючы, хлебны пах гажджу.

Мяжа самазнiшчэння —
Наш электронны век.
Спыніся на імгненне,
Суцішся, чалавек.
Глян на старыя фрэскі,
Што могуць шмат сказаць...
Сячэм лясы, а трэскі
Ў наступнікаў ляцяць.

Стары хутар

Зачараваная прырода.
Спавіты сном знаёмы саг...
Якая ціш наўкол і згода,
Як гэты саг мне сёння рад!
Перабудовы абмінулі
Забыты ўсімі хутарок...
І стогадовая бабуля
Пытаецца: "Ты чый, сыноч?"

Вёска Няраж пасля Чарнобыля

Здані белых варон
Над пакінутай хатай...
Анамаля?.. Сон?..
Разняволены атам
Вымеў родзіцаў з хат:
Янку, Насту, Алёну...
Немата. Заняпад...
І сівыя вароны.

Жыву цішэй з узростам:
Без прыкрай мітусні
Ля светлага пагоста
Спынюся ў цішыні.
На плітах продкаў слёзы
Густой расой блішчаць...
І мудрыя бярозы
Аб родзічах маўчаць.

Тацяне

Дыктуе час нам жорсткія законы —
Жывому трэба выжыць на зямлі...
А помніш пах пушчанскага азону,
Гаючы водар спелае раллі?
Ці помніш ты жывых валошак вочкі,
Што заручылі ў жыце нас з табой...
А як хрумсцелі на зубах гурочки,
Абмытыя свiтальнаю расой!

Мужчыны рана паміраюць...
Мо, каб не бачыць з небыцця,
Як прыгожосць сваю губляюць
Жанкі паг ношаю жыцця?..
Што, зберагаючы каханне,
Дзяцей і ўнукаў берагуць...
І ўсё ж не ў гэтым апраўданне
Мужчынскай голі...
Хай жывуць!

Сустрэча

Імжыстым восеньскім вечарам
У маю аднапакаёўку пазваніла
Басаногая дзяўчына
ў паркалёвым плаці,
З рамонавым вяночкам
у русавых валасах.
"Хто ты?"..
"Тваё юначе каханне?"..
"Напэўна, Вы абазналіся..."
— адказаў я..
І зачыніў дзверы на замок.

Я перажыў сябе самога
На век, а мо на сто вякоў?..
Гне долу крыж майго былога,
Няма ў мінулае шляхоў.

Брыду прыніжаны, пракляты.
Нясу свой крыж з астатніх сіл...
Крывёй забітых і распятых
Зямны заліты небасхіл.

Я не кляню сваё былое,
Па днях пражытых не тужу...
Мо не чарнілам, а крывёю
Радою апошні дапішу.

Калі ж мне часам давядзецца
Раптоўна ў бездань гэён сысці, —
Пакіну вам, нашчадкі, сэрца,
Што не хлусіла пры жыцці.

Ванечка

Сорак год размяняў, а ўсё Ванечка.
А матуля твая, быццам нянечка.
Барадою аброс, а гзыцінішся,
Падпіраеш паркан, долу хілішся.
Мо ад працы знямог?
Мо хварэеш ты?..
Іржавее каса, плуг закінуты.
Ні кала, ні двара.
Збегла жоначка.
Акруціла цябе самагоначка.

Малюнкi гзыўныя былога
Хвалююць сэрца кожны раз...
Я прыгадаў каня сляпога,
Нібы відушчым стаў на час.

Старі і лес на ім цягалі —
Стагналі жаласна гужы...
Мы кося цукрам частавалі
З далонь малечых, ад душы.

І зноў сяло на ім арала —
Да шызаі солі на плячах,
Аж сонца чорцікам скакала
У конскіх сплаканых вачах.

...Ніяк не выйду я з былога.
Сабе на ішчасце. ці бяду
Я прыгадаў каня сляпога...
Куды вядуць — туды іду.

Лёс

Любіў пажыць уволю
І не адну кахаў!
Знаходзіў шмат, ды болей
Часцей за ўсё губляў.

Для выгады хвіліннай
Сяброў не шкадаваў,
Адганаю жанчынай,
Як лялькай, жангляваў.

Меў талент, ды ў гарозе
Ты і яго згубіў...
І старасць на парозе,
А ты, нібы не жыў.

Ноч. Бессані маркота.
Вар'яцтва салаўя...
"Хто там?"..
"Я — адзінота,
Абранніца твая."

Настасся
НАРАЙКА

Дэбют

Настасся Нарэйка нарадзілася ў 1986 годзе ў г. Маладзечна. Скончыла Маладзечанскую беларускую гімназію і Інстытут журналістыкі БДУ. Працуе ў газеце "Навіны Камянеччыны". Друкавалася ў рэспубліканскіх выданнях — "Раніца", "Бярозка", "Вясёлка", "Першацвет". У "ЛіМе" выступае з вершамі ўпершыню.

Мой хлопчык. Стагогдзяў мінулых
Не стрэсці са стомленых плеч
І продкаў, магутных, паснулых,
Не кінуць, як смецце, у печ,
Старонак святых старадрукаў
У сінім агні не спаліць,
Як нельга таго, хто пастукаў,
У дом уначы не пусціць.

Мой хлопчык. Мінулае казкай
Здаецца, але да пары.
Ты вырасцеш сіняю краскай
І будзеш, як мы, гаварыць.
Ты — мой васілёчак адзіны.
Ты — мой беларускі хлапчук.
То спі. Ты пакуль што бязвінны.
Дзіцятка. Анёльчык. Маўчу.

Мой хлопчык. Ты будзеш магутны,
Адганы, праўдзiвы. Мой сын.
Твой шлях адзінокі, пакутны,
Нялёгкі, ды твой. Ён адзін.

Мой хлопчык. Стагогдзяў мінулых
Ты ўжо не зрачэшся. Ані.
У словах узнёслых, прачулых
Ты будзеш гарэць, бы ў агні.
Мінулае стане табою.
Ты станеш мінулым сваім.
Яно павядзе за сабою,
Бо тоіцца значнае ў ім.

Мой хлопчык. Маленькі паэце,
Такі, якім мне не быць.
Запомні: у хуткасным свеце
Няварта без памяці жыць.

Сёння зоры такія,
Як сотні гадоў таму.
Зоры Рагнеды
Зоры Ядвігі,
Барбары.
Зоры палаюць.
Зоры не знаюць: чаму.
Зоры жывуць,
Покуль у душах пажары.

Пажары каханья,
Пажары натхнення
І болю.
Гарэць, не згарэць
Ніколі

Прасветлай душы.
І мне не згарэць.
Іграць вашу цяжкую ролю.

Жанчына і час.
Жанчына і лёс.
Дапішы.

Зоры палаюць.
Зоры такія высокія.
Іх упляталі спрадвек
У косы гзыўчат.
Рагнеды, Ядвігі, Барбары...
Свае і далёкія.
У кроку да вас —
Неадольнае мкненне назаг.

Я буду пісаць
Паг зорамі вашымі,
Сёстры.

Для гумака і слоў
У душы не наладжу турму.
Хай месяц плыве,
Каляны, празрысты і востры.
Хай зоры палаюць,
Як сотні гадоў таму.

Ноч

1.
Белы мой конь.
У начное — удвох.
Страх нас гоніць.

Толькі агонь.
Ля саменькіх ног.
Ён абароніць.

2.
Звонка страла
Ў зорку пайшла —
Знічкі згарае гук.

Ціха наўкола...
Месячык — долу.
Ноч апусціла лук.

Вечаровыя зоры гарачыя.
Ды не плачу я!
Ой, не плачу я...
Я стаю на крыжы ля сяла.
Я гала табе слова.
Дала.

Месяц чоўнікам легзь гайдаецца.
Сэрца лічыць хвіліны,
Збіваецца.
Я шкадую яго — памагаю.
Я чакаю цябе.
Я чакаю.

Крокі трызняцца,
Крокі мрояцца.
У вачах зоры двояцца,
Трояцца.
Ноч зямлю у далонях
Люяе.
Я кахаю цябе.
І губляю...

Спіць сяло,
Толькі лёгкай ступою
Ціха коні ідуць у начное,
Толькі вецер
У зёлках шапоча,
Толькі плачуць
Зялёныя вочы.

Мне трыпутнік
Прадказвае долю:
"Я расту пры гарозе,
Не ў полі,
Бачу старога,
Малога,
Бачыў
Твайго мілога."

Вечаровыя зоры гарачыя.
Ды не плачу я.
Ой, не плачу я.
Так палоніць, так кліча зямля.
Дзе ж ты, любы?
Дзе ходзіш, Ілья?

Вечаровыя зоры гарачыя
Апякаюць балюча.
Не плачу я.
Дагарае ўжо ночка
Сярнічкаю.
Ў рукі любыя падаю
Знічкаю.

І плыву... І плыву...
І ішчаслівая!
Рукі моцныя.
"Ты палахлівая?"
Рукі цёплыя...
"Не, не баюся."
Да грудзей як бліжэй
Прытулюся.

Ты трымай мяне.
Доўга ісці
Шляхам здвоеным
Нам па жыцці.
Ты былое
У клунак звязы.
Мы пакінем яго
На крыжы.



Фота Віктара Кавалёва

Спліў мой вугорыч...

Можа, гадоў пяць, а то і болей таму на адным возеры, непадалёк ад роднай вёскі на Лепельшчыне, здарылася ў мяне шчаслівая знаходка. Гэтыя мясціны родныя і для майго сябра Петрака, з ім я раз і былі мы тады на беразе глухой азёрнай затоці. Да самага краю вады падступала вербалознае хмызоўе, а крыху вышэй, на невялікім узгорку, стаяла колькі чорных аleshын і камлісты дуб. У засені гэтых дрэў я аглядаў берагавы пяколак, пакуль Пятрок ладзіў месца для сяброўскага вогнішча.

І раптам я, зядлы рыбац, які спрактыкаваным вокам заўважае ў таўшчыні вады выструненнае цела рыбіны, угледзеў ейны барэльэф, высечаны ўмелай рукой на шызым някідкім камені. Па адметнай галаве, доўгіх плаўніках уздоўж тулава ў выяве было лёгка пазнаць вугорыча, як здавён у нашай мясцовасці называюць гэтую, аблашчаную ў мальковым узросце хвалаім Саргасва мора, рыбіну. Барэльэф на камені прытойвалі цымяныя пісягі ад кропляў дажджу, якія прабіліся праз густую лістоту, а яшчэ — праз растрэсеныя начным вударом з ахалка дробныя галінкі вербалозу. Але я ўсё адно яе заўважыў — крайком вока, незарок, і, здавалася, як спаймаў гэтую рыбіну. Барэльэф быў высечаны надзвычай пераканаўча, нібы на мяккай драўніне.

Рыбіна была вялікая: нязмужанае, без якога-кольвечы прымервання да рэчаіснасці ўяўленне майстра анішто не стрымлівала. Напрыклад, калі ён заўважыў, што не разлічыў — рыбіна не змяшчаецца цалкам на даволі роўнай, нібы наўмысна падчасанай прыродай бакавой паверхні валуна, дык абгнуў вугал і высек хвост вугорыча ўжо на іншым баку каменя. Рыбіна ўсё адно як абвівала яго.

Я зразумеў, што гэтая старажытная выява стваралася тою парой, калі чалавечы досвед яшчэ не ўзбагаціўся пэўнымі законамі мастацкай творчасці, напрыклад, асновамі будовы кампазіцыі. Толькі неўтаймоўнае натхненне рухала рукой майстра.

Паклікаў сябра Петрака, каб падзяліцца сваімі пачуццямі. З ім мы яшчэ больш дэталёва абгледзелі ды абмацалі нечаканую знаходку. Я не мог адвесці ад каменя вачэй, як ад непаўторнага мастацкага твора. У прысутнасці Петрака маё захапленне ўзмацнілася яшчэ больш, і раптам падумалася, што добра было б любавання гэтым каменем штодзень. Так і ўзнікла жаданне забраць яго дамоў, тым больш, што Пятрок быў не супраць.

Чаму ў мяне загарэліся вочы на нечаканую знаходку, цяжка сказаць. Можа, так азвалася ў душы неўтаймоўная рыбацкая жарсць, а можа, — даўняя захапленасць скульптурай...

Перапоўненаму нечаканай чарадой пачуццяў, мне заманулася прайсціся па беразе. Усцешаны і натхнены захапленнай знаходкай, я ўважліва глядзеў абпал ледзьве прыкметнай сцяжыны. І нездарма! Крокаў за дваццаць ад першага раптам натрапілася другое і прытым нават больш загадкавае відовішча. Гэта была ўжо "чародка" камянёў, удвая-ўтрыя меншых, чым той, што з выявай рыбіны. Камяні ляжалі жураўліным клінам. Калі прыгледзеўся, дык убачыў, што яны таксама адмыслова падчасаныя і ўяўляюць сабой морды баброў. Вадзяныя звяркі ўсё адно як адпывалі ў свой, адным ім вядомы вырай. Па зямлі, як па вадзе, — толькі морды тырчэлі над паверхняй. Я быў

У акне бацькоўскай хаты



Сяргей РУБЛЕŪСКІ

агаломшаны і зноў паклікаў Петрака.

Было відавочна, што і камень з выявай рыбіны, і клін камянёў у выглядзе бабрыных мордаў, дарэчы, скіраваны на ўсход сонца, невядомым для нас сэнсам панітаваны між сабою. Мы ніводзін з іх не кранулі з месца, усё адно як забаяліся парушыць трываласць свету. Няхай сабе толькі ў сваім уяўленні.

Пасля гэтай паездкі на такое знаёмае змаку і, як высветлілася, такое таямнічае возера, я зноў і зноў згадваў нашы знаходкі і задумваўся аб паходжанні дзіўнай творчасці продкаў.

Рыбіна, як вядома, сімвал Хрыста: старажытнагрэчаскае "іхіціс" — манаграма яго Імя, але ж хіба мог Ісусаў сімвал быць адлюстраваны ў абліччы такой экзатычнай, без абавязковай лускі, маючай шмат нязвычайных рысаў, а таму слаба прыдатнай для абгульнення роду марскіх, рачных ды азёрных рыбін істоты. Да таго ж з такім дзіўным бровным "эс-кортам"...

Можа, на азёрным беразе колькі стагоддзяў таму было якое паганскае капішча... Можа, продкі прасілі тут сваіх багоў паслаць ім рыбацкую ўдачу на ўзвышках азёрных хваляў... У лепельскіх глыбінных спрахах вутры водзяцца здавён.

Так і жыў я з намерам калінебудзь забраць камень з рыбінай сабе. І гэты намер добраці ўкараніўся ў маёй душы...

Але тым часам пакрысе выпявала і перасцярога. Мне пачало здавацца, што калі забяру з возера камень з выявай вугорыча, дык ён прыдасца толькі для майго... надмагілля. Можа, якраз праз гэты страх я зноў і зноў унікаў неабачлівага ўчынку, маўляў потым зробіцца, потым...

Так мінула пяць, а то і болей гадоў. І вось лістападаўскім пахмурным днём мы з Петраком аказаліся на тым самым возеры — паплылі на маторцы пакідаць спінінг, пашукаць рыбацкае шчасце ў аддаленых чаротавых закутках. Анічога не лавілася, і я папрасіў сябра сплаваць у затоку да нашых камянёў, калі ўжо надарылася такая магчымасць.

Выйшаў на бераг з прыкметным хваляваннем, але яно хутка прайшло — камянёў не было. Зніклі немаведама калі і немаведама як. Колькі хвілін я кружыў па незабыўным месцы, узіраючыся пад ногі, нібы ў пошуках іголки, спадзеючыся на цуд раптам убачыць назаўсёды страчанае. І хутка прыкмеціў, што пакрысе супакойваюся, нібыта губляю апошнюю кроплю надзеі. Спачатку падалося: гэта таму, што пазбавіўся неадчэпнай спаку-

Сяргей Рублеўскі нарадзіўся ў 1954 годзе ў вёсцы Бабча на Лепельшчыне. Вучыўся на фізмаце Віцебскага педінстытута. Год настаўнічаў, з 1978-га — у журналістыцы. Працаваў у бешанковіцкай і талачынскай раённых газетах, абласной газеце "Віцебскі рабочы". З 1990 па 2008 год узначальваў віцебскую абласную газету "Народнае слова". Цяпер — загадчык аддзела па архівах і справаходстве галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага аблвыканкама. Аўтар кніг прозы "Апостраф", "Азярод", "Абмытыя валуны", "Ў, тое, што мы скарацілі".

сы зvezці камень з рыбінай на сваю сялібу і праз гэта займець боязь маючага адбыцца пакарання за парушэнне парадку ў сакральнай мясціне продкаў. А праз колькі хвілін зразумеў, што мяне атуліла зусім не супакаенне — а нібы віхурны вецер, душу раптам вымела сваім дзеркачом спустошанасць ад таго, што больш ужо ніколі не асважу ў памяці відарысныя вобразы заветных камянёў — як і не было іх. А былі ж, былі!

— Добра яшчэ, калі такі аматар артэфактаў патрапіўся, як ты, ды належным чынам ацаніў каштоўнасць тых камянёў... А калі прасты забудушчык узяў ды кинуў іх у траншэю і заліў растворам, каб падмурак больш трывалым быў...

Я махнуў на сябра рукой: маўляў, не вярэдзь болюку, і без таго моташна.

А сам падумаў: каб быў на месцы камень з рыбінай, дык і сёння не забраў бы яго дадому. Мне, як высветлілася, проста хацелася паглядзець на дзівосную выяву, палюбавацца ёю ды зноў ажывіць у душы ўсведамленне таго, што сюды можна прыехаць у любы зручны момант.

У свой час рашучы сябра, ведаючы маю захапленасць каменем з выявай рыбіны, зрабіў бы мне з яго прыўкраснае надмагілле (веру — ён даўжэй пражыве). Як ні круці, а я ж больш захаплены рыбнай лоўляй, чым прыгожым пісьменствам.

Ну а з продкамі, якія так шчодро аздобілі той камень ды ўсталявалі на беразе возера Астроўна, я паразумеўся б. І за сябра б заступіўся перад імі.

Прыгаркі

Ва ўшацкіх беларусаў ёсць такая забабона: ні ў якім разе нельга даваць малым дзецям, ласым хоць на якія прымакі, прыгаркі з патэльні. Бо тады яны не будуць гаваркімі, язык прыкарэе да паднябення, як той дзяронкі падчас смажання да гарачай металічнай, скупа палітай алеем паверхні.

Дазнаўся пра гэта днямі ад мамы падчас адпачынку ў роднай вёсцы. Старэнькай, ёй ужо цяжка стаяць каля пліты, дык у нас падзяленне працы: мама ладзіць дзярэнне, убывае яйка, дабаўляе мучыцы, семя кропу, падсольвае, а я выпякаю аладкі. Здарэцца, мама не адразу патрапіць з замешваннем дзярэння, насычэннем яго неабходымі дабаўкамі, і тады аладкі спачатку прыліпаюць да патэльні, "не ўзыходзяць" — і застаецца багата прыгаркаў.

Аднойчы саскроб іх на патэльні ў кучку і наважыўся скінуць на талерку. Мама ўстрыжылася, думала, што ў смецце, нібы маленькая дзяўчынка, папрасіла на лыжку даўнейшы ласунак. А заадно і расказала пра забабону.

І я згадаў сваё маленства. Мусіць жа, і мне, жаўтароціку, па традыцыі не давалі бульбяных ды іншых прыгарак: што ні кажыце, а гаваркім вырастае нават з лішкам, бо калі не прамоўлю, дык запішу...

Хутчэй за ўсё продкі лічылі, што гаваркім лягчэй жыць. А я цяпер шкадуно: дарма, дарма ў дзяцінстве не імкнуўся як мага больш ласаватца духмянымі прыгаркамі дзяронікаў...

Надтачыць жыццё

Калі прыязджаю да мамы, дык таўкуся каля пліты, зноў і зноў гатую ёй тую ці іншую страву. Старэнькая, яна ўжо лянучэцца што-небудзь варыць ці смажыць сабе, абыходзіцца якім простым перакусам, найбольш звычайнай з маленства цюпкай. Я стараюся падкарміць яе ды яшчэ невялічкі запас прыгатаванай ежы зрабіць, каб трывала пачувала сябе да майго наступнага прыезду. Мама падабаецца, як я гатую, а мне і хочацца якой ухвалы.

— Мама, ці смачна? — з усмешкай пытаюся раз-пораз.

— Вельмі смачна, — кажа яна, а потым "разроўнівае" гэты "бутарок" захопленасці: — Мне ўсё смачна. Ем, як пані. Аж не верыцца. Калі што-небудзь надта смачнае, дык я тады надточваю іншым, што заўсёды пад рукой, кіслай капустай з алеем, напрыклад...

Вось так і выбліснула зырккім грошам чарговае каленца з мамай лексікі. Гэта ж трэба — надточвае абед, не такой смачнай, але ж ёмістай па масе, прыдатнай для напаўнення шлункаў ядой. Вось такое пазбаўленне ад пагрозы голаду, уцёкі ад ягонага фантаму, які, укараніўшыся ў душы падчас юнацтва-маладосці, не адпускае яе пажыццёва. Нагадвае аб сабе фантамна, як, напрыклад, баліць на змену надвор'я даўно ампутаваная рука.

Мама надточвае свой спакой за сыгтае жыццё, як мінімум, на заўтра.

Ах, гэтая ўшацкая высковая бедната...

Родная і нечужая

Роднае набліжана да ідэальнага. А ідэальнае, бывае, зусім лёгка становіцца родным.

Узяць звычайную беларускую хату. А больш дакладна — дзве хаты: маю, родную, і бабы Каці — ідэальную. Абедзве — у родным Лепельскім раёне.

О, якая ў ідэальнай хаце падлога! Маснічына да маснічыны, на кожнай — непаўторны фактурны малюнак дрэва... Яго можна макрацаць рукой ці прайсці па ім басанож — маснічыны не сапсаваны фарбай. Больш таго, гаспадыня раз за разам адраўвае іх ад налёту часу — хващчоўнікам, які яшчэ і падсвятляе драўніну. Па такой падлозе можна хадзіць толькі басанож і толькі цвярозым. Было б зусім недарэчна, прыкра бачыць якога нябогу, які басанож ці ў шкарпэтках ідзе па адной маснічыне, стараецца паказаць маці: калі і прыняў з нагоды якога веселячага напою, дык самую кропельку...

Сябе ў хаце з такой падлогай я ўяўляю зусім лёгка: таксама басанож па ўсёй даўжыні адной маснічыны хаджу соды-туды, абдываючы новы сюжэт.

А гэта, дарчы, усё адно што выкочваць па столі. Калі перакуліць хату, дык так і атрымаецца, толькі з некаторымі асаблівасцямі: прыйшлося б перакочваць цераз бэлькі, на

якіх насланы, вядома ж, таксама непафарбаваныя дошкі... Дарма што яны пасланы не так, як на падлозе: цераз адну, а верхнія дошкі ляжаць на самых краях ніжніх.

У ідэальнай хаце падлога і столь аднолькава чыстыя.

Бывае, падлога становіцца чысцейшай за столь. Гэта здараецца тады, калі састарэлая гаспадыня ўжо не можа, як раней, становіцца на табурэтку ды задзіраць угору рукі з мокрай анучкай. Ці калі яе ўжо добра прыгінае да зямлі і не атрымліваецца выпрастацца на ўвесь рост.

Тады столь з наездам напярэдадні вялікіх святаў, напрыклад, Вялікадня, вымываюць дзеці. Праясніваюць неба свайго маленства.

А калі яны жывуць далёка, як дачка бабы Каці, тады падлога чысцейшая, чым столь. Жыццё перакульваецца.

Не ведаю, як павінна быць абстаўлена ідэальная хата. Я яе толькі й бачыў, што ў бабы Каці, а ейная хата наладвана надта бедна. Вузкая шафа, ды і навошта яна, большая, адзінокай бабулі, фанерная, без люстра. У парозе — ложка, просты, са звычайнымі металічнымі біламі. Пра сучаснасць нагадвае хіба што тэлевізарчык на сталае.

І атуляюць светлай чысцінёй шапаткія фіранкі, а ўтульны куток адгароджвае не драўляная пераборка, а накрухмаленая-лубяное льяное покрыва...

Азірнуўся я наўкруг — і зразумеў, што галоўнае атуленне ў ідэальнай хаце — чысціня. Вось у такой хаце і прыходзіць на розум чыстыя думкі.

А ў маёй роднай хаціне не ўсё так ідэальна. Падлога пафарбаваная. Столь такая ж самая, але ў трысцене пацямна-чорная ад жару, што патыхае з загнёту вялізнай печы. Але ж у роднай хаце жыве Ірына Юстыяна, мая матуля.

І думкі мае тут, адчуваю, чыстыя, нібы ў хаце ідэальнай.

Тры клёны

Добра пісаць у бацькавай хаце — праз акно, да якога падсунуты стол, адкрываецца пазнавальнасць свету, пазначаецца ягоная суладнасць з душою. Перад вачыма — танючкая палоска маруднай вады ў канаўцы, а на ейным беражку — кашлаты, багаты на акрыленае насенне клён.

Я помню тры клёны ў сваім жыцці. Два бацька пасадзіў каля хаты падчас майго малалейства. Тады, памятаю, мы з сястрой прымерваліся і выбіралі кожны сабе найбольш прывабнае дрэва. І лёгка іх падзялілі — з першага залу.

З гадамі клён нашай Аліны засох, сястрыца адышла ў лепшы свет. А другое дрэва праз колькі гадоў надта разраслося, зацямяніла вокны, дык яго ў рэшце рэшт спілавалі.

Як узрос гэты адсерак на беражку канавы, цяпер дакладна не скажу. Адно ведаю: больш такіх, хоць трохі панітаных з маім жыццём дрэў ужо не будзе. У крайнім выпадку — клёнаў.

А гэты, абчэплены крылатым насеннем, застыў у якім кроку ад вечнасці.

Пакуль адны наракаюць на адсутнасць беларускага шоу-бізнесу, другія займаюцца сур'ёзнымі музычнымі праектамі. Пакуль нехта сціпла наразае на камп'ютерах самаробныя альбомчыкі ў колькасці пары соцень штук, якія не можа прадаць, камусьці ўдаецца рэалізаваць тысячы беларускіх альбомаў прамысловымі тыражамі. Чым усё ж розніцца гэтыя розныя ініцыятывы? Як казаў мой знаёмы лекар, калі некаму баліць галава, не прапаноўвай яму пурген дзеля дасягнення поспеху. Вось і ў музыцы, аказваецца, народ лекуецца не "раскручанымі зоркамі", а шукае адпаведнага духоўнага пажытку. Каб разабрацца, што новага з'явілася на беларускім музычным рынку, якія імёны зазьялі, варта прааналізаваць найбольш мабільныя праекты такога кшталту — музычныя складанкі.



На працягу 2009/10 гг. у Беларусі выйшла шмат такіх рэлізаў. І яны розніцца не толькі тэматычна або стылістычна, але і камерцыйнай вартасцю сваёй. Вось, напрыклад, серыя выданняў "Прэм'ер тузін", распачатая ў 2005-м, спярша ўражвала глабальнасцю задумкі, апэратыўнасцю пошуку новых талентаў, адгукваючыся ў першых выпусках на найноўшыя павевы моды. Там былі адкрытыя публіцы такія вядомыя цяпер імёны, як Руся Шукорава, Юры Несцярэнка, гурты "Partyzone", "P.L.A.N.", "B.N.". Выданне зрабілася рэгулярным, базуючыся на штогадовых падборках адкрыццяў музычных хіт-парадаў. І ўсё ж спецыялісты пачалі заўважаць, што ад выпуску да выпуску яркасць серыі патроху слабела, дый выдаўцы адмовіліся апошнім часам ад грандыёзных прэзентацый. Няўжо "не ідзе" ў Беларусі беларуская песня?

Тады як жа збірае паўночкія залы нават больш аскетичны праект "Беларускі хрысціянскі хіт"? Прычыны, відаць, у адвольных прадзіосарскіх гульнях сярод тых, хто выдзе пэўныя хіт-парады, не абспіраючыся на грамадскую думку ў сваёй дзейнасці, а спрабуючы навізаць грамадзе ўласныя густ і крытэрыі адзнакі. Даследчыкі пісалі, што вядомы вынік 2009-га музычнага года вызначыліся і родзенскі гурт "Tustalusta", і магілёўскі — "Глюкі", якія выдалі каркаломныя альбомы, прычым другі з названых паспеў разваліцца перад выхадам свайго CD "Ідыятызм" і адражэнца пад назвай "Акуте". Бясконцыя гутаркі пра гэта ўвесь год бянтэжылі беларускі Інтэрнэт, але ніякіх адказаў на ўзніклыя пытанні пяты зборнік "Прэм'ер тузін" не даваў, прапанаваныя банальны рэстэр "прызначэнцаў" прыватнай сістэмы густаўшчыны ("Djum", "Da! Бл...", "Avana", "Glofira").

Праўда, выдавецкая ініцыятыва фан-клуба беларускай музыкі пры ТБМ імя Ф.Скарыны такса-

Эфір маўчыць, а «белшоубіз» працуе



ма чымсьці падобная да папярэдняй складанкі (маю на ўвазе CD "Дзень студэнта"), але пра навічкоў, прадстаўленых тут, не змаўкаюць спрэчкі ў Інтэрнэце, пра іх піша прэса. Гомельскі гурт "Бан Жвірба", напрыклад, паспеў выдаць паўнафарматны беларускі альбом у Расіі, а ў гэтай складцы прадстаўляе ўжо новую песню "Лявоніха". Як, дарэчы, і мінчане "Разбітае сэрца пацана", якія дапоўнілі свой пастыховы дэбютнік творам "Сінус-косінус".

Чаканымі гасцямі сталічных музычных клубаў сталі і бярозавыя "Кальмары" (песня "Бадмінтон"), і брэсцкі "Спрат" ("Адчуй"), і барысаўская "Цукерка" ("Шаша"), якія пакуль не маюць альбомаў, але ўзгадвавалі пляяду фанаў.

Цікава параўнаць яшчэ два аўдыёпраекты: "Перазагрузка" і "Беларускі глёбус". Калі ў першым нашы не надта раскручаныя зоркі, кшталту "Дакота", "Hair Pease Salon", "Серебряная свадба" ды інш., упершыню вырашылі згадаць сваю радзіму, праспяваючы свае песні на роднай мове, дык у другім гучаць таксама перапёўкі, але

выконваюць іх сапраўдныя ўлюбёнцы беларускай публікі ("Крама", Пятро Ялфімаў з Юрам Несцярэнкам, "P.L.A.N.", "Neuro Dubel", Піт Паўляў, "Partyzone"), шматабязальныя навічкі ("Мутнае вока", "Tustalusta", "Termin X"). Дый выконваюць жа не абы-што, а рэальныя сусветныя суперхіты з рэпертуару "Pink Floyd" ("Myr"), "Creedence Clearwater Revival" ("Mary ўбачыць гэты дождж"), "Oasis" ("Чароўны мур"). У абодвух праектах гучаць пераклады на беларускую мову, але параўнайце: адна справа — звяртацца да роднай мамы праз падказку слоўніка і зусім іншая — перакладаць выказванні іншаземца. І ўсё ж абодва выданні, бадай, знойдуць сваю публіку.

Варта дадаць, што CD "Беларускі глёбус" узяў сабе зусім не фармальную назву, бо на дыску гучаць не проста лепшыя замежныя песні, а насамрэч прадстаўлены ўвесь глёбус: славянскія гурты з Германіі, Польшчы, Вялікабрытаніі, ЗША, Ірландыі, Бразіліі, Украіны, Расіі (слухач можа пачуць не толькі 16 кавер-вер-

сій сусветных хітоў, але і ўсё 16 арыгіналаў у фармаце mp3). Не абышлося і без беларускай песні на музычным глёбусе, у якой таксама гучаць перапёўкі, хоць яна сталася найбольш вострым элементам праграмы, але таксама зазнала лаўры хіт-парадаў: ад лістапада 2008 года твор мінскага гурта "Please, Mr. Stahl" пасяліўся ў зале славы ўкраінскага музычнага партала "AntiShowBiz". У рэпавым жанры дзіс (перабрэшка) ставіцца надзённыя пытанні: што лічыць беларускай песняй? ці прапіска артыста важней за мову творчасці? пра што і каму спяваюць беларусы?

На жаль, не выпадае падрабязна аглядзець усе музычныя складанкі апошняга часу ў Беларусі. А выходзілі ж і фальклорныя кампіляцыі "The Best Of Folk Modern", і фестывальныя агляды "Будзьма свабоднымі", і студэнцкія пазітыўныя эксперыменты "Не заганяйся", і творы герояў музычнага нон-канфармізму "Наша альтэрнатыва" ды інш. Галоўнае, што беларуская папулярная песня трывала вытрымлівае канкурэнцыю ў сур'ёзным выдавецкім фармаце ў той час, калі радыёпрадзіосары наракаюць на немагчымасць выканання закону пра 75-працэнтную квоту — маўляў, з-за недахопу матэрыялу. Мо замест нараканняў варта было б занатаваць новыя імёны талентаў з названых складанак ды запрасіць іх у прафесійныя студыі для запісу паўнафарматных альбомаў?

Вітаўт МАРТЫНЕНКА, музычны крытык

Радуюцца разам

Фантан, які ўпрыгожыў плошчу паблізу абноўленага будынка Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі, стаў не проста месцам баўлення часу для сталічных жыхароў. Ён зрабіўся своеасаблівым знакам папулярных пленэрных канцэртаў "Ля фантана", што калектыў тэатра пачаў ладзіць тут у цёплы час года. Тызень таму сезон фантану завяршыўся па ўсім Мінску, і музычныя імпрэзы НАВТа на вольным паветры перапыніліся да вясны. А вось творчае жыццё ў яго сценах узбагацілася новымі праектамі. 3 кастрычніка да кан-



ца сезона чакаецца чарада прэм'ер: "Флорыя Тоска" Дж. Пучыні (рэжысёр М. Панджавідзе), "Трыстан ды Ізольда" Р. Вагнера (балетмайстар Ю. Траян), "Снягурчэчка" М. Рымскага-Корсакава (рэж. С. Цырук), "Сільфіда" Х. Левенскольда (балетмайстар М. Далгушын), "Аїда" Дж. Вердзі (рэж. Панджавідзе). Радуюць госці: у межах "Тэатральнага тыдня з Белгазпрамбанкам" прадстаўлены Санкт-Пецярбургскі балет Б. Эйфмана, а праект "Рускія сезоны XXI стагоддзя" А. Ліепы пазнаёміць мінчан з рэканструкцыямі гістарычных аднаактоўных спектакляў М. Фокіна "Шахеразада" і "Жар-птишка". Есць дамоўленасць нашага НАВТа наконт супрацоўніцтва з тэатрамі Тбілісі, Варшавы, Вільнюса, Рыгі, Ташкента, Браціславы, Брно... Пад новы год на беларускай опернай сцэне плануецца правесці міжнародныя калядныя сустрэчы з удзелам латвійскіх і расійскіх артыстаў.

Багаты голас і артыстызм Ніны Шарубінай выклікаюць захапленне і ў айчынных, і ў замежных знаўцаў опернага мастацтва. А нядаўна яе майстэрства атрымала высокую дзяржаўную адзнаку: гэтай знамай салістка Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета Беларусі нададзена ганаровае званне заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь.

У рэжым для нашай сцэны размоўным жанры спецыялізуецца артыстка Беларускай дзяржаўнай філармоніі Зінаіда Каладзьяжная. Працуе яна ў вельмі адказным адзеле БДФ — філармоніі для дзяцей і юнацтва. Заслугі Зінаіды Каладзьяжнай у развіцці культуры адзначаны пачэснай узнагародай: медалём Францыска Скарыны.

"Траз музычны дыялог мы разумеем, як шмат агульнага паміж яўрэйскай, хрысціянскай і мусульманскай музыкой", — мяркуе Цімна Браўэр, якая ўпершыню выступіла на сцэне Бездзяржфілармоніі са сваім ансамблем, улучыўшы публіку ў такі пчыры і захапляльны дыялог. Канцэрт сусветна вядомай спявачкі з Аўстрыі адбыўся ў Мінску дзякуючы Аўстрыйскаму культурнаму форуму пры падтрымцы ААТ "Прыорбанк". Наша госця разам з калегамі бліскача прадставіла жывыя музычныя традыцыі сваіх продкаў — ураджэнцаў Аўстрыі, Ізраіля, Емена, багата "інкруставаўшы" разнастайную песенную спадчыну яўрэйскага народа арабскімі, балканскімі, іспанскімі, індыйскімі матывамі ды інструментальнымі прыёмамі віртуознага еўрапейскага акадэмічнага музыкі і джазавай імправізацыі. Сапраўды, мова музыкі, якая зыходзіць з глыбін культуры народа, не мае патрэбы ў перакладзе і спрыяе дзяржаўнаму знаёмству — без слоў.

Лана ІВАНОВА
На здымках: знавак фантан ля НАВТа оперы і балета; наша госця Цімна Браўэр.
Фота аўтара


Ладу-ладу-ладкі...

"Ладу-ладу-ладкі", "Гэй ты, воўчанька", "Дзядок рыбачку злавіў", "Ты-тын", "Ту-лю-лю", "Рыцар-верабейка" — назвы некаторых песень з "Дзіцячага альбома", які зусім нядаўна з'явіўся ў Мінску і парадаваў не толькі нашых дзетак, але і іх бацькоў. Стваральнікі аўдыёдыска, у які ўвайшлі 27 беларускіх народных песень, — дзве музычныя беларускія сям'і: Зміцер і Тамаш Сідаровічы ды Тацяна і Адаць Матафонавы.

Ідэя альбома нарадзілася пяць гадоў таму, калі Тамаш і Адаць хадзілі ў беларуска-моўную групу дзіцячага садка № 314, што непадалёк ад Камароўкі, а іх бацькі бавілі час у размовах, чакаючы сваіх дзетак. Вялікі досвед у стварэнні і выкананні папулярных музычных кампазіцый і песень, ужо вядомых шырокаму колу беларусаў, мелі як Зміцер, кандыдат тэхнічных навук і музыка па сумяшчальніцтве, так і Тацяна, артыстка Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Хто не памятае гурт "Камелот" і аднаго з яго завадатараў Зміцера Сідаровіча, а каларатурнае сапрама Тацяны Матафонавай знайшло не аднаго прыхільніка сярод аматараў спеваў. На іх дзеях, асноўных выканаўцах вакальных партый "Дзіцячага альбома", насуперак вядомаму выслоўю, прырода таксама не адпачывала. Дванаццацігадовы Тамаш — вучань Рэспубліканскай гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. Ахрэмчыка, а дзевяцігадовы Адаць, апроч вучобы ў 23-й беларускай гімназіі, набывае неабходныя для сябе веды ў 10-й музычнай школе.

У выніку сумеснай працы ўсіх чатырох мы маем унікальны аўдыёдыск, дзе не-

каторыя песні прадстаўлены шырокаму сучаснаму слухачу ўпершыню. Да таго ж творы "Дзіцячага альбома" адлюстроўваюць трохжанравы ўзровень: фальклор, песні-інсцэніроўкі і песні для дзіцячых дыскатэк. З іншага боку, альбом прэзентуе ідэальную карцінку беларускай сям'і, дзе бацькі пасля працы замест таго, каб глядзець тэлевізар і балбатаць гадзінамі па тэлефоне, разам з дзецьмі бяруць музычныя інструменты, адкрываюць фальклорныя тэксты і спасцігаюць багаты духоўны свет нашых продкаў. Зрэшты, так яно і было насамрэч. Усе гэтыя пяць гадоў таленавітая чацвёрка збіралася разам па вечарах і выходных ды наноў адкрывала для сябе свет вяселья і бадзёрых дзіцячых песень, адшуканых у фальклорным зборніку серыі БНТ. І хаця гэтыя песні патыхаюць глыбокай архаічнасцю, аўтары альбома перакананы, што жыццядайную энергію, якой напоўненыя старажытныя тэксты і якой сілкавалася не адно пакаленне маленькіх беларусаў, яны змаглі перадаць і сённяшнім дзецям.




Разам з тым, як прызнаюцца Зміцер і Тацяна, ім было вельмі цяжка звесці "пад адным дахам" дзве супрацьлеглыя традыцыі: вясковую, што бярэ пачатак ад такіх інструментаў, як дуда, скрыпка, гармонік, акарына, бразготка, і гарадскую, якая зыходзіць ад шасціструннай гітары, флейты ды фартэпіяна. Другой задачай было не змяніць ніводнай ноты ў народных матывах і адначасова даць традыцыйным песням вяселья ды жывыя аранжыроўкі.

Як гэта атрымалася ў аўтараў дадзенага праекта, ацэняць слухачы. А пакуль "Дзіцячы альбом" неўзабаве мусяць атрымаць працяг і развіццё — ягоную другую частку плануецца выдаць на Каляды.

Ірына КЛІМКОВІЧ

Мастак-графік Юрый Якавенка зноў здзіўляе калег і ўражвае мінскую публіку



Літары з характарам

У Бельгіі і на Кіпры, у Іспаніі і Літве, у Нідэрландах, Польшчы і Швецыі ладзіліся персанальныя выстаўкі беларускага майстра афорта Юрыя Якавенкі. Уладальнік 25 міжнародных і шматлікіх айчынных узнагарод, ганаровы член Шведскай каралеўскай акадэміі мастацтваў, сёлета ён атрымаў вельмі дарагі знак прызнання ад горада, у якім жыве і працуе: за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці і асабісты ўнёсак у развіццё творчага патэнцыялу маладых мастакоў Юрыю Якавенку нададзена званне "Ганаровы грамадзянін горада Гродна". Тыдзень таму ў сталічнай галерэі "Мастацтва" адкрылася ўжо трыццаць сёмай па ліку персанальная выстаўка. Яна працуе да 15 кастрычніка.

Прадстаўляць чытачам "ЛіМа" гэтага віртуоза графікі няма патрэбы: яго работы можна пабачыць і ў рэспубліканскіх, і ў рэгіянальных, і ў міжнародных арт-праектах. А хто ж не памятае, як леташняй вясной у Мінску было ўрачыста перададзена ў дар Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі новае ўнікальнае выданне кнігі Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" — плён супрацоўніцтва Юрыя Якавенкі з італьянскім выдаўцом Джуліяна Якамучы. Дзякуючы ініцыятыве мастака, падтрыманай у далёкім паўднёваеўрапейскім горадзе Сан Бенедэта дэль Тронта, быў ажыццёўлены — уявіце сабе! — няспраўджаны намер самога Міколы Гусоўскага, які пісаў "Песню пра зубра" па просьбе Папы Рымскага Льва X, але ў Італіі яе так і не выдалі. І вось нашы сучаснікі стварылі друкаваны шэдэўр, скарыстаўшы для кнігі рукатворную паперу з няроўнымі краямі — адмысловую імітацыю матэрыялу, які выраблялі ў даўнія часы; у стылі рэнесансу выконваліся арыгінальныя

ілюстрацыі; для пераплёту быў узяты неафарбаваны казіны пергамент...

Адзін са 150 асобнікаў гэтай кнігі, на вокладцы якой стаіць імя нашага слыннага суайчынніка Міколы з Гусава — Nikolai Hussovani, — экспануецца сёння ў Мінску побач з новымі работамі Юрыя Якавенкі, якія і сталіся працягам яго супрацоўніцтва з італьянскімі друкарамі ды нагодай для правядзення выстаўкі "Альфабета".

У самой назве — падказка: папка афортаў гродзенскага майстра "Alfabeto", выдадзеная ў Сан Бенедэта дэль Тронта, прысвечана алфавіту; "мадэлямі" для надзвычай вобразнага, насычанага філасофскага сімволікай, графічнага расповеда сталі ўласна літары. Звычайныя лацінскія літары, з якімі, воляю мастака-творцы, адбываюцца фантастычныя метамарфозы. Кожны аркуш серыі — гарманічны, дасканалы самадзатковы, вытанчаны па форме твор, напоўнены алозіямі на дахрысціянскую і сярэднявечную сімволіку, віртуознай гульнёй парадоксаў і абагуль-

ненняў, "правакацыямі" для інтэлекту і эрудыцыі гледача. А лейтматывам, які то відавочна, то няўгледна знігоўвае зашыфраваныя выявы літар у адзіную нізку, сталася... вінаробства. Такую тэму для мастацкага ўвасаблення прапанавала італьянская кампанія, на замову якой адгукнуўся Юрый Якавенка...

На вернісажы калегі мастака шчыра захапляліся работамі "ганаровага грамадзяніна Гродна і грамадзяніна свету", выхаванца Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, які годна прадстаўляе наша мастацтва на міжнародным узроўні, спрыяе развіццю прафесійнага досведу сваіх маладых суайчыннікаў, знаёмчы іх з набыткамі сучасных замежных творцаў, робіць важкі ўнёсак у развіццё школы беларускай графікі, застаецца патрыётам і душэўным чалавекам.

"Не трэба рабіць выстаўкі, калі яны не здзіўляюць", — прыгадаўшы вядомае выслоўе, старшыня рады Беларускага саюза мастакоў, прафесар БДАМ, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі Уладзімір Зінкевіч дадаў: "Юрый Якавенка здзіўляе пастаянна. І не толькі найвысокім рамяством, але і вышталонай фантазіяй, і здатнасцю "ўлюбіць" у свае работы. Гэты таленавіты, глыбокі і тонкі чалавек выкаікае захапленне". Зладкаваную ў невялікай зале выстаўку Ю. Якавенкі рэктар БДАМ Міхась Баразна назваў падзеяй для краіны: "Кожная з прадстаўленых работ адпавядае раздзелу фундаментальнай творчай працы. І ў кожнай ёсць тое, што адрознівае мас-



тацтва лёгкае ад мастацтва вечнага: дыялог. Дыялог мастака з сабой, з космасам, з часам, з гледачом... На такую выстаўку, вартую, дарэчы, шырокага розгаласу, можна наведвацца дзень пры дні, углядацца ў дэталі шматзначных выяў, уступаць у гэты дыялог".

Працуючы над папкай афортаў "Alfabeto", Ю. Якавенка імкнуўся "ўскалыхнуць" грамадскую і прафесійную цікавасць да старадаўняй традыцыі, распаўсюджанай некалі з Англіі часоў У. Хогарта, калі выдаваліся вельмі танныя папкі гравюр і альбомаў, якія мелі сацыяльную накіраванасць. Гэта была своеасаблівая сістэма папулярызацыі і захавання мастацтва графікі, у мінулым вядомая і ў Беларусі. Уражаны вялікімі традыцыямі сённяшніх італьянскіх майстроў, іх стаўленнем да паперы, да шрыфтоў, наш суайчыннік вырашыў паказаць "беларускае віно ў італьянскім розліве" праз мастацкае, творчае стаўленне да літары. "Мы настолькі прызвычаліся да побытавага ўспрымання літар, што рэагуем на іх як на лагатып у тэлерэкламе, — кажа Юрый Якавенка. — А ёсць жа шрыфт, які складаецца з літар, і ў кожнай — свой вобраз і свой характар! Для мяне было важна, каб гэтая літара была "ўплаўлена" ў сучасны кантэкст думак, пэўнай філасофіі... Італьянскія майстры дапамагалі стварыць гэтую папку, якая, спадзяюся, перакане ў тым, што для графікаў ёсць не толькі рамка, шкло і паспарту: існуе і папка — добры, але падзабыты ў нас мета-экспазіцыі сваіх работ".

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

На здымках: Юрый Якавенка і яго афарты.

Фота аўтара



Шчасце — проста жыць

На сцэне Мазырскага драматычнага тэатра імя І. Мележа да Дня Перамогі над нямецка-фашысцкімі захопнікамі рэжысёрам Раманам Цыркіным быў пастанавлены спектакль "Шчасце Лізы і Ягора" паводле п'есы Георгія Марчука.

Першае, што адразу ўражвае і закранае струны душы, — моцны сімвалічны ўступ: на фоне мінорнай музыкі гучыць мужчынскі голас, голас галоўнага героя (артыст Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя М. Горкага Валерый Шушкевіч), які праз 50 гадоў пасля заканчэння вайны ўспамінае і распавядае нам пра тое, што ўразіла тады яшчэ зусім малага хлапчука.

Арыгінальная рэжысёрская задумка: уключыць у пастаноўку дзяцей, хлопчыка і дзяўчынку, — адметнае вырашэнне. Яны нясуць, бадай, адну з самых моцных сэнсавых нагурак сцэнічнага твора: казваюць трагізм цэлага пакалення дзяцей, вымушаных

пастарэць раней за належны ўзрост. Рэтраспектыўны ход вяртае нас у мінулае...

На пачатку дзеці сядзяць на кукішках, паклаўшы далоні на лялечны домік, што стаіць паміж маленькімі героямі Лізай (Ксенія Сянюк) і Ягорам (Раман Цыркін-малодшы) і дзе гарыць толькі адно акенца — як сімвал сямейнага цяпла, дабрабыту і надзеі на светлую будучыню. Памяць галоўнага героя ўваскрашае гераічны подзвіг яго маці Браніславы (артыстка Вольга Кашынская), якая, рызыкуючы ўласным жыццём і жыццём свайго адзінага сына, ратуе ад пагібелі і бярэ да сябе трох дзяцей-яўрэяў. Амаль усе падзеі адбываюцца ў прыцемках, што надае спектаклю яшчэ больш трагічнасці.

Цікава пададзена ў п'есе праблема здрадніцтва. Адзіны паліцай (у выкананні Юрыя Шмака), які пераходзіць на бок немцаў і ўсё не можа даўмецца, як ім дагадзіць, знаходзіць сабе палюбоўніцу (артыстка

Наталля Бакавец), якая таксама ходзіць да немцаў — там і шнапс, там і гульні, там і падарункі. Абое рабое, як кажуць у народзе.

Фінал п'есы падаўся мне крыху нечаканым. Пасля таго, як дзеці павырасталі і раз'ехаліся, больш яны ніколі так і не пабачыліся. Толькі з Лізай Ягор сустраўся і даведаўся, што яна працуе афтальмолагам у Германіі... Сам жа Ягор, выкладчык філасофіі ў ВНУ суседняй Расіі, толькі 9 мая наведваецца на Радзіму. Гэтак жа, як і напачатку, Ліза і Ягор сядзяць каля лялечнага доміка, а з цемры, уся ў промнях святла, у белай вопратцы выходзіць з немаўляткам на руках, нібы Дзева Марыя, маці — Браніслава, увасабляючы сабой не толькі зборы вобраз маці, але і ўсёй Маці-Беларусі.

Дык што ж такое шчасце і ў чым шчасце Лізы ды Ягора? Працуюць самога героя: "Шчасце — гэта жыць... Жыць пад мірным небам". А ад сябе дадам: жыць і атрымліваць асалоду ад кожнай пражытай табою хвіліны.

Вікторыя ТАРАСЮК,
загадчык літаратурнай часткі Мазырскага драматычнага тэатра імя І. Мележа

**Рэцэнцыя.
Напрасткі да сэрца**

— Мова выяўленчага мастацтва — універсальная, не патрабуе перакладу. А таму выяўленчае мастацтва быццам бы ў выгоднейшым, чым літаратура, становішчы — мастакі маюць непасрэдны кантакт з найноўшымі дасягненнямі свету, з іншымі культурамі. Гэта напраўду так?

— Выяўленчае мастацтва ў наш час сапраўды ператвараецца ва ўніверсальную мову. Гэта звязана з тым, што ў канцы XX ст. нарадзілася і выхавалася пакаленне, якое візуальную інфармацыю ўспрымала ў большым аб'ёме, чым якую іншую. Кінамастацтва, тэлебачанне, камп'ютар спрычыніліся да таго, што маладая генерацыя візуальную інфармацыю ўспрымае больш дакладна і хутка. Увесь аб'ём жыццёвай інфармацыі можа засвойвацца па-рознаму — ад таго, засвойваўся матэрыял праз кнігі або праз візуальнае мастацтва, яго якасць не змяняецца. Тыя спосабы перадачы інфармацыі, якія задзейнічаюць больш частак мозга, лепей развіваюць нас саміх як асобу. Каб успрыняць напісанае слова, трэба задзейнічаць зрок, а яшчэ — логіку, розум. Але сэнна візуальнае мастацтва становіцца для моладзі важным сродкам пазнання свету і сябе. Кіно, тэлебачанне, Інтэрнэт прапануюць прасторава-часавыя віды мастацтва — інфармацыя з цягам часу знікае з вачэй. А выяўленчае мастацтва — прасторавае, яго застаецца перад вачыма. Калі перад маладзёнам, які ўспрымае візуальную інфармацыю хутчэй, стаіць карціна, ён можа зрабіць дзякуючы гэтай карціне вялікія адкрыцці — магчыма, большыя, чым калі ён прачытае кнігу. Бо шлях інфармацыі да яго душы больш прасты.

— Вы шмат працуеце з моладдзю, адначасова і з мастакамі, якія занятыя візуальнай інфармацыяй, і з журналістамі, якія прывучаны да інфармацыі вербальнай. Ці ёсць паміж гэтымі вашымі навучэнцамі розніца?

— У маладым пакаленні ёсць людзі, якія чытаюць кнігі, і ёсць людзі, якія менш чытаюць, але гэта не робіць іх менш адукаванымі, не замінае тонка і глыбока ўспрымаць рэальнасць. Іншая справа, што сапраўдныя мастакі, як правіла, людзі, звязаныя з усёй культурай, яны шукаюць у гісторыі тыя архетыповыя знакі і сімвалы, якія робяць шлях да спасціжэння свету яшчэ больш простым. Тут я заўжды прыводжу ў прыклад Густава Клімта — яго класічную кампазіцыю "Пацалунак". Памятаеце, там плашч мужчыны затканы крышталічнымі пракаутнічкамі, а ў жанчыны — салярнымі знакамі, іх яшчэ называюць "вочкавы арнамент". Тыя, хто бачыў арыгінал, кажуць, што ён уздзейнічае літаральна фізіялагічна. Якое ж было маё здзіўленне, калі на пачатку новага стагоддзя вучоныя змаглі, расчытаючы чалавечую генетычную інфармацыю, сфатаграфавалі тыя элементы, якія даюць мужчыну мужчынскае, а жанчыне жаночае. Мужчынскі элемент — ромбік, а жаночы — я нават некалькі разоў прыглядалася — нагадвае наш купальскі вяночак, васільковы... Мне пашчасціла выкладаць у Каледжы мастацтваў, дзе таленавітыя дзеці вучацца з дванаццаці гадоў, у Інстытуце журналістыкі і ў Акадэміі мастацтваў — то бок, маю шырокае кола таленавітай моладзі перад вачыма. І гэтыя дзеці літаральна на занятках здзяйсняюць адкрыцці.

Нацыянальны "кайф"

— Але ў літаратуры можна выкарыстоўваць нейкія пазнавальныя элементы, скажам, архетыпы. Можа, яны для літаратуры і ёсць тая ўніверсальная мова, дзякуючы якой

З Галінай Багданавай, пісьменніцай, крытыкам мастацтва і выкладчыцай адрозна некалькіх навучальных устаноў, дзе рыхтуюць творцаў, можна заехаць далёка. Асабліва калі становіцца на рэйкі, якія вядуць ад літаратуры да жывапісу і назад. Можна завітаць у горад архетыпаў у пошуках універсальнай мовы мастацтва і паназіраць, як мірна ў ім суіснуюць грамадзяне візуальны і вербальны; можна адведаць каралеўства жаночай прозы і валадарства яе месці арт-журналістыкі. Можна пераглядзець Клімта і Уладзіміра Савіча, перачытаць і знайсці кропкі судакранання Набокава і Алеся Гаруна. Часам дарога, здаецца, робіць кола, але прыглядайцеся — гэта ж віток спіралі...



Наступ візуальнага мастацтва

літаратурным творам лягчэй праставаць да іншых людзей, у тым ліку да замежнага чытача?

— Сучасная плынь у паэзіі намагаецца перадаць сутнасць праз рытміку. Тады можна разумець твор без перакладу. Мне гэта страшэнна падабаецца, бо я чалавек успрымальны. Таму і вучыла мовы з такой ахвотай — французскую, нямецкую, польскую, украінскую... Люблю арыгінал, люблю атрымліваць "кайф" ад рытмікі, спалучэнняў, адчуваць голас той зямлі, якой належыць пачуце слова. Так, гэта перспектыўна. Слухала нашых музыкаў-паэтаў — яны праз рытміку і слова даюць поўнае адчуванне нашай зямлі, ім пераклад непатрэбны.

— **Мо тады і ўвогуле не трэба нічога перакладаць, а толькі — вучыць іншыя мовы?**

— У беларусаў павінна быць беларуская мова. У мяне да мовы сакральныя адносіны. Кожная зямля нараджае сваю мову, нават дыялекты вельмі розныя. Моўную рытміку, гэтаксама як рытм арнаменту, задае навакольны пейзаж. На Брэстчыне пераважаюць раўнінныя краявіды, таму на захаднім Палессі можна пачуць такі малюнак: "Ці лілі алеі у лілеі?" А калі пра Віцебшчыну гаворым, дык там іншае гучанне, якое апісваюць такой фразай: "Парсюк рабы храп'е есь". Пра Магілёўшчыну чула такую фразу: "Пайшла каза ў ряхі, нашчпала тры мяхі". Гэта такая формульная перадача тых асаблівасцей, якія дае мове пэўная зямля. Гэтыя асаблівасці будуць і ў адзенні — у рытміцы арнаменту, і ў танцах. Так, мой даўні сябар Мікола Козенка, даследчык танцаў, паказваў запіс танцавальных арнамантаў — не дзівіцеся, яны супадаюць з арнамантамі на ручніках і рытмікай мовы тых краёў. Тое самае па ўсім свеце. Кожны краявід адбіваецца на свядомасці. Скажам, раўніна дае на адзенні пасачкі — як на Брэстчыне, а лес, закрытая прастора — клеткачы. Ужо не кажу пра цёплыя колеры на поўдні і халодныя, блакітна-шэрыя на поўначы. Каб пабачыць Беларусь, трэба паслухаць яе мову. Мы вольна кажам пагардліва — трасянка. А трасянка Магілёва адрозніваецца ад брэсцкай. Беларус у моўную тканку не ўстаўць слова, якое туды не кладзецца — не возьме, пакуль не

адаптаваць. У народзе працэс адаптацыі адбываецца натуральна. Калі ж у гэты працэс уключаюцца нібыта культурныя калектывы, дык атрымліваецца часта бескультурна.

Крытык-павітуха

— **На думку крытыка Юрыя Бурціна, функцыя крытыкі палягае ў перакладанні на мову грамадскай думкі вобразаў, створаных пісьменнікам. Вы часта выступаеце як крытык выяўленчага мастацтва. Атрымліваецца, выяўленчаму мастацтву ўсё ж патрэбны пераклад? Увогуле, ці розніца для вас крытыка рамана і карціны?**

У мастацтве побыт заўсёды ператвараецца ў быццё. Ёсць філасофія існавання, яна складаецца з побыту. У мастака побыт ператвараецца ў вобраз, а вобраз — гэта шлях да Бога.

— Пачынала як тэатральны... не хачу казаць "крытык", мне падабаецца як Таццяна Арлова, прафесар, ужывае — арт-журналіст. Затым пісала шмат пра народнае мастацтва, выяўленчае, нейкі час — пра кіно, тэлебачанне. Шмат і пра літаратуру — творчыя партрэты, артыкулы, рэцэнзіі. У часопісе "Мастацтва" працавала з дня яго стварэння. Заўжды хацела даць гледачу, чытачу ключ да разумення твора або творчасці пэўнага мастака, незалежна ад віду мастацтва. Калі ты адчуваеш мастака, можаш суаднесці яго вобраз з уласнымі пачуццямі альбо падзеямі свайго часу, то ты проста абавязаны дапамагчы іншым зразумець. Кажуць — ацэнка. Ацэнка твор не можа нішто, і я катэгарычна супраць таго, каб ставіць твору плюсы альбо мінусы. Можа, менавіта таму, што імкнуся падбраць ключ да кожнага творцы, я і мела шчасце адной з першых "адкрыць" некаторых акцёраў — Зою Белыхвосцік, Віктара Манаева, Генадзя Давыдзьку, Аляксандра Гарцуева... Быў у "Маладосці" артыкул "П'еса, якой няма" — за яго нават атрымала нейкую прэмію. Мастакі, якіх разгледзела адна з першых, — Рыгор Сітніца, Вячаслаў Паўлавец, Міхась Будавай. Яшчэ цікавей пісаць было пра тых мастакоў, чыя творчасць успрымалася на

той момант неадназначна, як, скажам, Міколы Селешчука, Уладзіміра Тоўсціка і іншых. Пісала артыкул і пра пісьменнікаў, якія толькі-толькі пачыналі. Так, у той жа "Маладосці" ў адным артыкуле ў мяне фігуравалі Андрэй Федарэнка, Анатоль Казлоў і Барыс Пятровіч. Канцэпцыя была "людзі на балоце", вобразы Анатоля Казлова — гэта тыя жахі, якія хаваюцца ў самім балоце, у Федарэнка і цэнтры — балотныя людзі, а ў Пятровіча — тое мроіва, якое над балотам. Пра Аляксея Дударова пісала, калі ён яшчэ не быў класікам... Дарэчы, ён падштурхнуў мяне на брацца смеласці і апублікаваць свае апавяданні. Для літарату-

ры і добрай крытыкі няма часу — сапраўдныя творы пішуча па вертыкалі: чытач можа быць у будучыні, герой у далёкім мінулым. XX ст. нас вызваліла ад ланцугоў прасторы — тэлефон, самалёт робяць адлегласць нязначнай. А час пакуль не пераадолены. Але існуе шмат фільмаў, кніг — прадачуванне, што і час мы вольна пераадолеем. І будзе ўсё роўна, колькі нам гадоў, памёр чалавек ці яшчэ не нарадзіўся. Прастору першымі пераадолелі літаратары, яны сталі весці дыялог, не зважаючы на адлегласці. І час пайшоў пераадольвацца ў вобразах. А вобраз мае магчымаць здзяйсняцца.

Крытык б'е ў званы

— **Крытык Наталля Іванова лічыць задачай крытыкі знаходзіць дапамогай літаратуры крызісныя з'явы ў грамадстве. Ці вы ў сваёй крытыцы спрабуеце намацаць такія болевыя кропкі, на якія ўказваюць мастакі?**

— Абавязкова. Больш за тое скажу: самыя шчаслівыя правіцелі — гэта тыя, якія сябравалі з крытыкамі і мастакамі. Народ нельга пазбаўляць сілкавання для душы — гэтую нішу адразу займае шырпатрэб. Калі беларускі літаратар будзе выдаваць кнігі, а дзяржаўныя дзеячы — іх чытаць, дык творца пакажа на

праблемы, нават і на шляхі да іх вырашэння. А ў дзяржаўнага дзеячы ў руках механізм ліквідацыі праблемы. Вось памятаеце, быў перыяд, калі замежнікі сталі масава ўсынаўляць нашых сірот. У мяне тады апавяданне было, "Душаловы". З павагай стаўлюся да гэтых людзей, якія хочуць усынаўляць. Але гэта наша душа, наш народ у адказе. Цяпер спахпіліся, пачалі пісаць — ах, прапалі дзеці для краіны. А мастакі гэта адчулі першымі, яшчэ тады, калі ўсё можна было паправіць. Усё адно дзяржава прыйшла да таго, што трэба неяк тут ствараць умовы, заахвочваць сваіх грамадзян да ўсынаўлення. Вось каб прыслухаліся, як пісьменнікі тады білі ў званы, калі ўсё толькі пачыналася...

— **А кніжку ж яшчэ трэба выдаць — у выдавецтвах гэта можа заняць гады, потым яшчэ чакай, пакуль кнігу прачытаюць...**

— І мы вяртаемся да пераваг выяўленчага мастацтва: карціну напісаў — і паказаў. Крытыкі, арт-журналісты павінны актуалізаваць у друку самыя значныя творы літаратуры — вольна выйшла апавяданне, людзі, паглядзіце, там вельмі важна, падумаіце, што нам рабіць.

Партрэт жанчыны на фоне сопель і карункаў

— **У сакавіку 2010 у Мінску прайшоў Тыдзень сучаснага мастацтва. Адною з тэматычных магчымасцей, якія паспрыяюць развіццю мастацтва, філосаф і культуролог Вольга Шпарага назвала зварот мастакоў да штодзённай рэчаіснасці. Як мяркуюце, для літаратуры такі зварот да побыту, да паўсядзённасці патрэбны?**

— У мастацтве побыт заўсёды ператвараецца ў быццё. Ёсць філасофія існавання, яна складаецца з побыту. У мастака побыт ператвараецца ў вобраз, а вобраз — гэта шлях да Бога.

— **Увесну ў сталіцы прайшоў дыскусійны праект "Жаночы досвед у грамадстве і літаратуры". Дыскусанты тады прыйшлі да высновы, што наша жаночая проза дасюль застаецца абмежаванай пэўным колам тэм — гэтак званым ККК (кіндэр, кірхэ, кюэх) і пэўнымі жанрамі, пераважна маленькімі формамі, бо часу пісаць у жанчыны асабліва няма, як тут выбудуеш структуру рамана, калі трэба п'ялюшкі мьць. Ці адчуваеце вы, аўтарка прозы, якую-небудзь скаванасць у выбары тэм і жанраў?**

— Ну, пісаць то і праўда няма калі... Але маё "Паляванне на Любаву (Хроніка часоў міжвер'я)", надрукаванае ў "Маладосці", — гэта, па сутнасці, рамана. Малыя формы ўвогуле сэнна ў фаворы — яны лягчэй успрымаюцца. Што да трох "К". Жанчыне дадзена бачыць філасофію побыту. Перавага жанчыны — дэталі. Але кола жорсткіх мужчын, у якім я гадалася як літаратар, прывучыла мяне да таго, што нельга ператвараць дэталі ў карункі. І бацька, і Пташнікаў у "Польмі" прывучылі мяне адсякаць усе соплі і слюні. Цяпер калі што прыношу, дык кажуць, нібыта ў мой твор не ўлезці. Бо я жорсткая сама з сабой, і я не назаву тое, што пішу, жаночай прозай. Увогуле такое размежаванне — мужчынская, жаночая, мне не падабаецца. Я пішу час. А хто яго героі — ад мяне нават і не залежыць, гэта тое, як кажуць, што Бог нашаптаў. Кожны творца з Богам гаворыць.

— **Напэўна, гэта мы пабачым у вашай новай кнізе, якая рыхтуецца да друку пад назвай "Сакрамэнт"?**

— Так, сакрамэнта, нешта сакрамэнтальнае. Сакрамэнтальнасць літаратуры і творчасці — гэта вялікае шчасце, якое ёсць у мастака, крытыка, арт-журналіста. Шчасце адкрыць душу свету і знайсці таго, хто цябе зразумее.

Гутарыла
Маргарыта АЛЯШКЕВІЧ
Калаж Віктара Калініна



Сябруйце з «Вожыкам»!

ВОЖЫК


“Вожык”. Хто яго не ведае? Пачынаўся са знакамітага газеты-плаката “Раздавім фашысцкую гадзіну” ў 1941 годзе. Потым, пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны, выданне стала часопісам сатыры і гумару. А з другога паўгоддзя 2009 года часопіс выходзіць як альманах, два разы на год.

У альманаху друкуюцца пастаянныя аўтары “Вожыка”, сярод якіх нямала вядомых айчынных творцаў — паэтаў і празаікаў, а таксама маладыя і пачынаючыя літаратары. Змяшчаюцца карыкатуры нашых вядомых мастакоў і ўсіх тых майстроў вясялага пэндзля, хто на працягу доўгіх гадоў супрацоўнічаў з “Вожыкам” ці пачаў рабіць гэта зусім нядаўна.

Словам, “Вожык” — гэта байкі, вершы, гумарэскі, пародыі, эпіграмы, мініяцюры, апавяданні, п’есы, сцэнка, прыпеўкі, карыкатуры, панарамныя малюнкi, коміксы — усё тое, што завецца сапраўдным беларускім гумарам... Таму чытайце, пішыце, малюйце, усміхайцеся і — не забывайце падпісвацца на “Вожык”!..

Павел САКОВІЧ

Эпіграмы як рэкламы



Андрэй Федарэнка

Нарэшце ты разбагацеў:
Ажно “Тры талеры” займеў!
Каб не было тут з імі гора,
Мо за “Мяжу” іх, у афшоры?
Набудзеш там калі не віду,
Дык родныя з маленства вілы!

Леанід Галубовіч

Хоць часам тлумна ў “Кулуарах”
Аднак без лішняга базару,
Бо літпраэс тут — паказальны! —
Вядзе адзін суддзя, ЛЕГАЛЬНЫ.

Уладзімір Мазго

На любыя здатны цуды,
Абхітрыў ён Пасейдона:
І злавіў на «Цуда-вуду»
Не русалку — Купідона!

Адкрыцці

Гумар — не грошы, яго ў суседа не пазычыш.

Апошні крык моды перашкаджае спаць многім жанчынам.

Няма горшага свінства, чым свіны грып.

Аматары выпіўкі хутка становяцца прафесіяналамі.

Часта жанчынносяць на руках з-за прыгожых ног.

Барыс КАВАЛЕРЧЫК,
г. Гомель

Мы заўсёды цвёрда перакананы ў сваіх сумненнях.

Рог дастатку не гарантуе здаровага стрававання.

Калі прыйшоў да варожкі, рыхтуйся шчодро аплаціць сваю будучыню.

Ні адзін дзяцел не зваліў яшчэ дрэва: цяжка думаць і дзяўбці адначасова.

Прыемнае ўражанне можа выклікаць не толькі чалавек, але і яго адсутнасць.

Андрэй МАЦУР,
Пастаўскі раён, в. Коўзаны

Базыль ХІЗАВЕЦ

Два Барабаны

Байка-карацелька

Вялікі Барабан
Перад малым
Хваліўся талентам сваім:
— Я гучны! Не такі, як ты!
— Няўжо дагэтуль
Ты не ўцяміў,
Што ў большым барабане
Более пустаты?..

Міхась МІРАНОВІЧ

Міранізмы

Бацькі і дзеці

У жыцці
Заўжды падзел такі:
Не даюць
Спакойна жыць на свеце
У палову першую —
Бацькі,
А ў другую палавіну —
Дзеці.

Ваяж

Калі ў рукі бяру
Сакваяж,
Дык ахвота
Падацца ў ваяж.
Калі ж торба
Мне ў рукі папала —
Тады цягне
У вёску па сала.

Святло і агонь

Калісьці пры лямпах,
А то — пры лучыне
Навуку жыцця
Мае продкі вучылі.
Я шмат у чым іх,
Мабыць, не даганю —
Святла зараз болей,
Ды меней агню!

Заканамернасць

Хто назіральны,
Дык тады
Заканамернасць
Прыкмячае:
Разумны
Вучыцца заўжды,
Дурны —
Заўжды ўсіх павучае.

г. Віцебск

Казімір КАМЕЙША

Незадаволены

Жонка скардзіцца: “Пятро
Мне даўно ад’еў нутро.
Быццам сам ён непад’еты
І вару я ўсё не ў смак.
Гэта ўсё яму не гэтак,
Ну а тое ўсё — не так.
А як чарку сцебане,
Маты гэтакія гне.
І тады ўжо ад Пятра
Не чакаю я добра”.


Ну якое там дабро,
Дзе жыве такі Пятро?!



Малюнак Алега ГУЦОЛА



Малюнак Алега ГУЦОЛА



Малюнак Алега ПАЛЮВА



Малюнак Міколы ГРГЕЛЯ

Кажуць студэнты...

“Дзяцей у яго не было, таму ўсю ўвагу ён аддаваў унукам”.
“Цяжарнай жанчыне забаранялася размаўляць з нябожчыкам”.
“Міхалка служыў у Скуратовіча прарабам”.
“Аліндарку пасадзілі ў турму таму, што ён хацеў адкасіць ад арміі”.
“Студэнтцы Каранкевіч за тое, што яна адзначала дзень нараджэння без дазволу дэканата, аб’явіць вымову” (з распараджэння дэканата).
“Запісвайце на дошцы дамашняе заданне, але непрыкметна, каб вучні не бачылі” (з кансультацыі выкладчыка).

Запісаў Сяргей УКРАЇНКА, г. Мар’ілёў



Малюнак Пятра КОЗІЧА

Міхась СЛІВА

Боршч для мужа

Гумарэска

— Алё, Толя! Слухай, я ўжо еду дадому. Успомніла, што табе на вячэру боршч абяцала. Але ж раніцай толькі на працу і паспела сабрацца, больш нічога не зрабіла. Добра яшчэ, што хоць мабільнік не забылася ўзяць з сабою... Не хвалюйся, я хутка буду, прыгатую табе боршч. Ты толькі дастань мяса з халадзільніка і пакладзі ў каструлю, хай варыцца. Усё ж хутчэй будзе. Я хутка!..

— Алё, Толя! Мяса там ужо, відаць, уварылася? Дык ты, каб час не губляць, бульбы пачысці да парэж... Ага, і капусту таксама пакрышы. Яна ў халадзільніку ляжыць. Морквы яшчэ натры... І цыбулькі дадай! Ага, калі вялікая, хопіць і адной. Я еду!..

— Алё, Толя! Як там мой боршч? Усё зварылася?.. Колькі солі сыпаць? Ды я сама пасалю. Ужо з аўтобуса выходжу! Налівай боршч у талеркі. Ага, пакладзі яшчэ кропу і пятрушкі троху. І смятаны не шкадуй!..

— Прывітанне, Толя! Ну вось бачыш, і боршч гатовы, а ты хвалюваўся. Я ж табе абяцала, што звару! Смачна есці!..

г. Рагачоў

Вясёлы слоўнік

Абабак — жанаты мужчына.
Асалавец — наесціся сала.
Барабас — спявак у бары.
Барбос — гаспадар бара.
Бардзюр — уваход у бар.
Барометр — бармен.
Гаўрыла — бульдог.
Гуляш — абібок.
Дамавіна — заўзятарка віна.
Дзяк — ветлівы чалавек.

Міхась ДУБОВІК,
Бярэзінскі раён, в. Арэшкавічы

Крытыкі сталага веку любяць упікаць маладых аўтараў за нежаданне працягваць традыцыі беларускай літаратуры, звычайна не ўдакладняючы, з якога комплексу тэкстаў якія традыцыі выводзяцца і якія прыёмы класікаў зрабілі б творы сучасных пісьменнікаў больш дасканалымі. Таму пажаданне згадаць пра традыцыі звычайна разумеецца як парада адмовіцца ад метафарычных і жанравых вычварэнстваў, звярнуцца да

эпічнай шырыні Якуба Коласа ці да нацыянал-рамантызму, засяродзіцца на прыродзе, на сацыяльным ды гуманістычным. Але ў беларускай літаратуры ад пачатку суіснавалі розныя творчыя манеры, і калі волат Якуб Колас быў рэалістам, то раннюю творчасць Змітрака Бядулі даследчыкі разглядаюць як імпрэсіяністычную. У рэчышчы ж імпрэсіянізму і цяпер працуе шмат хто з маладых аўтараў...



Імпрэсіяніст і майстар шыфраванага пісання

Дзякуючы адмысловаму псеўданіму і наўнасці адпаведнай вуліцы ў цэнтры сталіцы пра Змітрака Бядулю памятаюць нават тыя, хто не дужа ахвотна наведваў школьныя ўрокі літаратуры. Аднак можна з дзяцінства чуць прозвішчы вялікіх пісьменнікаў, чытаць некаторыя іх творы, ведаць асобныя факты з біяграфіі і пры гэтым не мець канкрэтнага ўяўлення пра ўсё жыццёвы шлях класікаў ці дынаміку іх творчага развіцця. Каб пераканацца ў гэтым, можна паспрабаваць згадаць хоць якія факты з "сярэдняга" этапу жыцця Гётэ ці Пушкіна — і, верагодна, нічога большага за гістарычны кантэкст ці некалькі агульных фраз у галаву не прыйдзе. Правіла краю дзейнічае нават у біяграфіях... Так і Змітрак Бядуля — імя для ўсіх знаёмае, а дзе працаваў, з кім ажаніўся, колькі меў дзяцей?..

Самуіл Плаўнік нарадзіўся ў 1886 г. (на чатыры гады пазней за Івана Луцэвіча і Кастуся Міцкевіча), але наўрад ці яго 125-ы юбілей будзе святкавацца гэтак жа маштабна, як угодкі Купалы і Коласа ў 2007 г. Зрэшты, Змітрак Бядуля не меў звання народнага пісьменніка Беларусі, ды і гэтая самая народнасць напачатку не была галоўнай у ягонай творчасці. Стылем, аўтарскай задачай, жанрамі і праблематыкай сваіх твораў Змітрак Бядуля значна бліжэйшы да Вацлава Ластоўскага, чым да Якуба Коласа ці Янкі Купалы. І Ластоўскі, і Бядуля мелі адмысловы ўласны стыль, распрацоўвалі розныя жанры малой прозы, дзе закралі частцей філасофскія, чым сацыяльна-палітычныя праблемы, не ставілі глабальных мэтай "з цэлым народам гутарку весці", затое дазвалялі сабе больш суб'ектыўнасці і індывідуальнасці. Абаркі і мініяцюры гэтых пісьменнікаў — творы алегарычныя, якія маюць глыбокі падтэкст, прыбабляюць трапнымі аўтарскімі метафарамі. І Ластоўскі, і Бядуля ашчаднай карысталіся сродкамі народнай паэзіі ў параўнанні з Коласам і Купалам. Разам з тым, абодва цікавіліся беларускай гісторыяй, фальклорам і міфалогіяй...

Творчую манеру ранняга Змітрака Бядулі даследчыкі лічаць імпрэсіяністычнай — і сапраўды, у яго вершах, мініяцюрах, абразках галоўным чынам фіксуецца ўражанне, імгненнае адценне індывідуальнага ўспрымання. Імпрэсіянізму ўласціва нязвычайна эмоцый, сузіральнасць; пасіўнае ўспрымання ўражанняў пераважае над актыўнай лагічна-ідэяльнай іх перапрацоўкай у звязаную сістэму, шырокую і завершаную карціну жыцця. Вынік — адмова ад аб'ектыўнасці, аб'ектывнасці, ідэі, завершанасці, сцвярдзення прыватнага і нязначнага.

Паэзія імпрэсіяністаў шукае малаўнічых матываў, максімальнае значэнне ў ёй набывае пейзаж, прычым прырода выяўляецца ва ўражаннях ад яе. Замест звязнай распрацоўкі прадмета як цэлага імпрэсіяніст дае імгненнае агульнае ўражанне ад яго альбо некалькі моцных дэталей. Таму пейзажны верш Змітрака Бядулі — гэта буйныя мазкі, некалькі трапных метафар і заўсёды своеасаблівы настрой:

Пад асенняй віхурай над хатаю
Ноч мілгала вялізнага рыбай,
Адарванай галінкаю кратае
Цёмна-сіняю мокрую шыбу.
Па траве дождж шапоча і шастае,
Пад страхом шукае прыпынку (...)
("Восень", 1911 г.)

Для Якуба Коласа ж апісанне прыроды ў вершы — гэта пералічэнне элементаў пейзажу з пазначэннем іх стану і суразмешчанасці. У такіх апісаннях Колас імкнецца да аб'ектыўнасці, стварае як мага больш поўную, дакладную і пазна-

што ж датычыцца твораў малых празаічных жанраў, то тут трэба вылучыць філасофскія абразкі "Ратай", "Акорды мора", "За праўду", і глыбока псіхалагічныя творы, дзе пісьменнік вельмі напружана ўслухваецца ў сябе: "Прытуліся ка мне", "На досвітку". Чытаючы ранняга Бядулю ніяк немагчыма ўявіць, што гэты тонкі, дакладны, уважлівы да кожнага нюансу на строю паэт будзе аўтарам бляклага, тэндэнцыйнага, тыповага па сюжэце рамана "Язэп Крушынскі"...



Малюнак Алесі Ісы

вальную карцінку — як у вершах "Вёска", "Будзе навальніца", "Ручэй", шматлікіх вядомых урывках з "Новай зямлі":

Я бачу роўныя пакаты
Палёў та Нёмнам і іх шаты,
Аўсоў палоскі, лавы жыгта,
Што мора золатам разліта;
І грэчак белыя абрусы,
І лесу два крылы, як вусы,
І цёмны роў, вадой прабіты,
Такі зацяты і сярдыты;
Ядоўцаў шэрыя аблогі,
Дзе белы мох, сівец убогі (...)

У пейзажнай лірыцы Коласа — заўсёднае захапленне веліччу і прыгажосцю прыроды. У Змітрака Бядулі ж кожная з'ява прыроды робіцца непаўторнай, нясе свой настрой. Бядуля спрабуе розныя віды рыфмоўкі, шырока эксперыментуе з метрамі верша: апроч ямба піша харэем, анапестам, будзе вершы па арыгінальных рытмічных схемах. Для гэтага паэта ўласціва і павышаная ўвага да матэрыяльнага верша, яго гучання, памкненне да выяўлення псіхалагічнага стану не толькі праз апісанне, але і праз інтанацыю:

То не хаты, а курганы.
То сляды вялікіх станаў.
То не дрэўцы на мяжы —
Крыжы... крыжы...
Адзінокія магілы,
Маладыя нашы сілы.
Стрэл глушыў апошні стоін —
І сон... І сон... (...)
І куды ні кінеш вокам, —
Ці то блізка, ці далека, —
Свет курганамі багат.
Іх шмат... Іх шмат.
("То не хаты...", 1916 г. — адзін з лепшых беларускіх вершаў, напісаных на тэму Першай сусветнай вайны).

Стылем, аўтарскай задачай, жанрамі і праблематыкай сваіх твораў Змітрак Бядуля значна бліжэйшы да Вацлава Ластоўскага, чым да Якуба Коласа ці Янкі Купалы. І Ластоўскі, і Бядуля мелі адмысловы ўласны стыль, распрацоўвалі розныя жанры малой прозы, дзе закралі частцей філасофскія, чым сацыяльна-палітычныя праблемы, не ставілі глабальных мэтай "з цэлым народам гутарку весці", затое дазвалялі сабе больш суб'ектыўнасці і індывідуальнасці.

кіх фараонаў... аб падземных ходах старасвецкіх князёў", "любюць незвычайныя абставіны і містыку, верыў у забабоны" чытач без цяжкасцей пазнае арыштаванага ў 1930 г. былога прэм'ер-міністра БНР В. Ластоўскага, да якога Змітрак Бядуля, пэўна, ставіўся калісьці са значна большай павагай... Верагодна, "Язэпам Крушынскім" пісьменнік выкулаў сваю (адносна) свабоду і нават жыццё. Бо за вершы кшталту "Беларусь" ці "Паходні", за антыкалектывісцкія пасажы: "Ён іх (крыжыкі, якімі распісваецца) пазнае так, як пазнае сваю касу, пугу ці свой воз паміж іншымі такімі ж прыладамі гаспадаркі. Ён іх пазнае так, як чалавек пазнае сваю авечку ў вялікім стадзе чужых авечак...", — можна было лёгка трапіць за краты з абвінавачаннем ва ўдзеі ў СБВ...

Праўда, некаторыя сітуацыі ў раманае да такой ступені абсурдныя, што немагчыма ўявіць, каб пісьменнік канстатаваў іх, не маю-

чы за мэту выклікаць крытычнае ўспрымання ў чытача. Так, складана вызначыць літаратуразнаўчую вартасць крытычнага артыкула, поўнага заўваг кшталту: "Гэта не галасы палёў, а галасы кулакоў". "Аб чым паэт сумуе, аб чым лье горкія слёзы? Сум яго — сум кулака. Слёзы — плач класавага ворага, які адчувае сваю немінучую пагібель".

Дзіўна чытаць і пра тое, як стары Цыпрук "пробаваў гаварыць з сынам, аб тым, што каня трэба прадаць ды маладзейшага купіць, што сенакосу малавата, што таго-сяго ў гаспадарцы не хапае", а камсамолец Мікола ў адказ на расповед пра натуральныя гаспадарчыя клопаты разлаваўся: "Я разумею цябе, тата. Хочаш быць маленькім кулачком".

Надта казачным падаецца жыццё ў сельскагаспадарчых камунах: агульная сталюка для ўсіх камунараў, дзе дзейнічае рэкламная акцыя "Кожнаму гоціцу — вячэра бясплатна", што-вечаровы адпачынак — чытанне газет і абмеркаванне сацыяльна-палітычных пытанняў пад трыумфальны "Грыбны вальс" — амаль як у вершы Янкі Купалы "Вечарынка"...

Здаецца, Змітрак Бядуля свядома перабольшваў, маючы мэтай звярнуць ўвагу чытача на недахопы і абсурдныя з'явы тагачаснага жыцця, на няслушнасць пануючага мастацкага метаду. Не марнаслоўіў жа пісьменнік, сцвярджаючы ў аповесці "Салавей": знішчыць у мастака "самародкавае адчуванне меры" — "праступак перад мастацтвам". А прынышчы сацрэалізму вымагаў ад пісьменніка менавіта адмовы ад уласнага густу і адчування сувымернасці. Нездарма ж,

Сучаснага чытача адразу ўразаць першыя старонкі аповесці: выключная вобразнасць, нязвычайная для беларускай літаратуры атмосфера — паўпадвальныя пакой, прадмесце, званы, старыя панні, што гутараць пра "пончыкі з кавай"... Так маглі б пачынацца дзясяткі ненапісаных беларускіх урбаністычных раманаў пачатку стагоддзя — накіштал "Злачынства і пакарання", — дзе яшчэ не было б "комуністых" і кулакоў, і пісьменнікі распрацоўвалі б уласныя, вынайздзеныя тэмы, а не стваралі агулам нацыянальную эпопею калектывізацыі і барацьбы з несвядомымі.

Некаторыя літаратуразнаўцы лічаць першыя тры падраздзелы непатрэбнымі, бо неабходнасць кампазіцыйнай "рамкі" выклікае ў іх сумнеў. Магчыма, яны пісаліся дзеля некалькіх асаблівых заўваг аўтара:

"Ад усяго палаца, хоць ён быў заселены рабочымі, веяла непрытулам. Не гарманавалі сасновыя сталы, даўгія лавы і простыя ложка з вялізнымі высокімі пакоямі";

"Панская культура, безумоўна, мела сваё хараства, але гадавалася на нявольніцкім карку мужыкоў. Міжволі носіш у сэрцы такое пачуццё да гэтае культуры, якое мелі да яе тыя, хто з дзікімі ад злосці вачыма нішчылі панскія маенткі сабе на ўрон".

"Высокія" і "міжволі" можна лічыць ключавымі словамі ў гэтых цытатах...

Патрэба намякнуць на ўласнае стаўленне да праблемы была бясспрэчна актуальнай для Бядулі, бо пісьменнік быў вымушаны некалькі разоў перапрацоўваць аповесць, дадаючы сацыяльнай вастрыні. Да першапачатковага варыянта былі дапісаныя самыя жорсткія і самыя гераічныя пана-прыгнятальніцкія і сялянска-змагарніцкія часткі, фінал жа твора ўвогуле "прышпыты бельмі ніткамі": расправа над панам Вашамірскім і з'яўленне чорта ў яго маці сталі магчымымі, бо ў пушчы, дзе збіраліся бунтары-сяляне, дзіўным чынам знайшліся грывы і вопратка для былога акцёра Сымона-Салаўя.

Галоўным чынам уражае тое, што "Салавей" — першы буйны празаічны твор у беларускай літаратуры, прысвечаны тэме творчасці. У першай палове XX стагоддзя роўны яму — толькі "Сымон-музыка" Якуба Коласа. Да таго ж, у час чытання старонак аповесці з апісаннем балю згадваецца святая пастрыжэння Алеся Загорскага ў падлеткі з "Каласоў пад сярпом тваім" Уладзіміра Караткевіча. Ёсць нешта блізкае ў іранічнай манеры выкладання, у абмалеўцы персанажаў...

Праўда, ў Караткевіча значна больш герояў кшталту Бядулевага Завішшы — дасціпнага, праніклівага шляхціца, які выдатна ўсведамляе, што "пань — дурным гонарам і распуштае, а ксяндзы — фальшам і хцівасцю" загубіць Радзіму. А закінуты флігель авальнай формы з аповесці стаў у "Каласах..." карцінным павільёнам. Верагодна, у час стварэння рамана на Караткевіча пэўным чынам паўплываў "Салавей" Змітрака Бядулі — прынамсі, з беларускай літаратуры першай паловы XX ст. складана згадаць больш блізкія па тэматыцы і стылі творы. А рака не можа быць без прытокаў...

Тэма творчасці (у самых розных аспектах) з'яўлялася вельмі істотнай для Змітрака Бядулі, хая галоўнымі ў той час, як вядома, павінны былі быць зусім іншыя праблемы і героі. Аднак тэма творчасці прысутнічае і ў аповесці "Салавей", дзе пісьменнік апісвае стварэнне прыгоннага тэатра, і ў раманае "Язэп Крушынскі", і ў аўтабіяграфічнай аповесці "У дрымучых мясах". Ёсць і яшчэ адна тэма, на якую амаль манапольна пісаў Бядуля, — анансавач яе няварта, бо чытач здатны і сам адгадаць... Разгляду гэтых тэм, а таксама параўнанню аповесці "У дрымучых мясах" з паэмай "Новая зямля" Якуба Коласа будзе прысвечаны наступны артыкул.

Хвіліна

Ужо мінае?.. Прамінула?..
Мне не ўтрымаць тут ні хвілінкі,
Як быццам ветрыкам дзьмухнула,
Шэдэўры знікнуць як хмурынкі.

Хаця ўсё будзе тут змяняцца:
Хвіліны, дні, набыткі, страты...
Ды ў рэчках будуць зноў купацца
На змену: зоркі і дзяўчаты.

Малітва

Ратуй жа, мой Божа,
душы маёй квецень
Ад чорнай патравы
на гэтым вось свеце.
Каб нават на той,
на апошняй вячэры
Я чуў яе водар у прыцемку шэрым.

Няхай на крыжы я распяты канаю,
Не бачу я сонца, нічога не маю.
Тады мне хай вера, о маці Марыя!
У далечы цёмнай свет новы адкрые.

Самотнасць

Кудою ж ісці мне самотнаму ў зморы,
Спытаць у каго мне дарогу праз горы?
Якія ўзняліся пагрознава, строма,
Звярамі ліхімі ляжаць нерухама.
Мне скалы закрылі наперадзе, ззаду
Ад зроку самотнага шыр далягляду.
І мелася выйсці з халоднай цясніны
Насустрач дзяўчына, каб шлях да даліны
Мне тут паказаць у каменных завалах,
Мяне выглядала на мёртвых абшарах.
Ды я прыпазніўся — не бачу нікога,
Надходзіць змярканне, а з ім і трывога.
Не выйду з бязлюдных цяснін гэтых мгістых,



Леопольд Стаф (1878 — 1957) — класік польскай паэзіі. Пачынаў як сімваліст-містык, прыхільнік Ф. Ніцшэ. Пазней выпрацаваў свой уласны стыль, у якім спалучалася культура польскага сілаба-танічнага верша XIX ст. і тагачасная еўрапейская традыцыя. Напрыканцы жыцця стаў выступаць і як верлібрыст. Аўтар дзясяткаў паэтычных кніг. На беларускую мову найбольш перакладаўся Алегам Мінкіным.

Не ўбачу прастор
я і ўсход прамяністы.
Я тут застануся
над горным азерцам,
А свет? — ён не большы
за нашае сэрца.
Памру я ў пустыні,
ды ў час гэты горкі
Прысяду на камень.
Чакаць буду зорку.

Цішэй яшчэ ў нас...
Мы заходзім у нашыя душы...

Нядзельны ранак

У сонечным ранку нядзельным
Пустыя шляхі над азерцам,
І свет гэты бачу бы ў сне я,
Як быццам адбіты ў люстэрцы.

У восень

Апошняй барвай лісце грае,
Злятае мякка, ціха долу,
А з ім спакойна затухае
Ўсё тое, што не ўмерла ў пору.

І святасць васьм гэтага гадзіны
Змяняе зямныя абшары.
Блакiт насычаюць нябесны
Чароўныя боскія мары.

На лес, на сады, агароды,
На хаты схаваныя ў веце
Сплывае анельска пагода
І мір добрым людзям на свеце.

Пагодны вечар улагодзіць
Сумненні горкія і думы,
І ў сэрца міласціва сходзіць
Такая радасць, што аж сумна.

Ці мне падаецца, ці бачу?
На ціхім шляху апусцелым,
Што хтосьці з галінкаю пальмы
Там едзе на восліку белым.

Змярканне

У вокнах далёкіх заход
сотню сонцаў народзіць.
У сад наш змярканне
крадзецца паціху, як злодзей...
Прыціхне фантан...
Мы з табой пасля доўгай разлукі
Сустрэліся сёння,
сплятаюцца нашыя рукі...
Замоўклі ўсе птушкі
і дрэвы шум лісця прыглушаць...

Адyseй

Няхай тут цябе не хвалююць
Памылкі твае і цярпенне,
Усюды дарогі прастуюць,
Ды ўсюды падман і сумненне.
Надзеяй прывіднай сагрэты
Ляціш ты наперад стралою,
Ды потым знаходзіш сябе ты
Не там, куды рваўся душою.

Ці многа ў жыцці мы паспеем?..
Тут ляжа пад камень усякі,
Бо кожны з нас ёсць Адyseем,
Што імкнецца да роднай Ітакі.

Радасць

Ці можна аддзячыць
за ўсё Табе словам,
За ўсё, што мне даў,
не пакінуў самотным,
Хоць госцем я быў
тут зусім выпадковым —
Вяселле Тваё не пакіну галодным.

Хай восень мая пазалоціць дубровы,
Надыдзе мой вечар —
лагодны, прыгожы...
І з сэрца майго вырываюцца словы:
"О дзякуй, о дзякуй,
ласкавы мой Божа!".

Душу не гнятуць
мне ні боль, ні трывога
І жаль па мінулым вачэй не замуціць.
Я ў радасці ціхай
не прагну нічога,
Ды толькі мне дзіўна,
што радасць засмуціць.


Кахаць і губляць

Кахаць і губляць,
і прагнуць шкадуючы,
З тую радніцца
і з палкім агнём.
І падаць, і ўскокваць
ізноў рызыкуючы,
Здаецца не многа, ды тым і жывём.
Шукаць у пустыні
чароўныя кветкі
А цуд прыгажосці
ў балотнай рудзе,
Каб толькі па нас засталіся, як сведкі
Сляды на пяску і круці на вадзе.

*Пераклаў з польскай
Сяргей Сцяпан*

НАХУЦРЬШВІЛІ

Гага Нахуцршвілі — сучасны грузінскі лірык. Публікаваўся ў літаратурных выданнях Грузіі, удзельнік шэрага міжнародных паэтычных фестываляў.



Сумнеў

Вільгаць начэй ходзіць за мной кругамі.
Не кажыце мне толькі, што вам спатрэбіўся Гамлет,
што дагэтуль верыце ў праўду і марыць маеце прагу.
Уночы вільгаць ізноў разгарыцца.
Ён мог быць прынцам ці рыцарам,
ён мог сабе нагадаваць і Бога з прычыны таго, што быў ці не быў, магчыма.
Новыя ідэалы так лёгка сцёрці.
Пабачыш, людзі з тваёй пацешацца смерці,
знойдуць адказ і прамовяць: ён быў вар'ятам!
І жыццё са страхам ідзе, праклятае.
Навошта змагаешся тут з сабой ты?
Сумнеў адно перамога у гэтай бойцы.
Вакол баязліўцы. І тая жанчына,
што па табе заплача, — няшчырая.
Бо рэчаіснасць губляе колер,
таму працяг зразумелы даволі —
баюся, ў сумленні пад гэтым небам
болей няма патрэбы,
Планета знасіла сваю арбіту.
Ён быў ці не быў? Нібыта.

Элегія звычайнага дня

*Сочинил же какой-то бездельник..
А. Ахматава*

Я пасталеў, мяне не праймаюць слёзы спадарынь.
Падышоў да фіналу раман, расфарбаваны нясмела —
баюся, яго прыдумаў нейкі няздара,
не разумеючы, што жыццё — чорна-белае.

Я вярнуўся ў кватэру, дзе я жыву, раздражнёны прытворствам свету —
я больш не выйду пад дождж з надзеяй,
я больш не жадаю спраўджаваць дзіцячыя мэты.

Я ж ніколі не жыў як свіння у брудзе —
я разумею гэта цяпер. І ў небе няма аблокаў —
дзень як дзень, шараговы будзень,
нават тыя, каго я кахаў, — далёка.

Я пасталеў, мяне не праймаюць слёзы спадарынь.
Падышоў да фіналу раман, расфарбаваны нясмела —
баюся, яго прыдумаў нейкі няздара,
не разумеючы, што жыццё — чорна-белае.

Зімовы веер

Нават калі б хаваць грахі не было ў манерах,
ты ўсё адно хавалася б за свой зімовы веер,
казала б: пакінем веру і рай у спакой,
давайце ўспрымаць жыццё як такое.

Нават калі б усе драмы і жарсці зніклі аднойчы,
мы ўсё роўна пабеглі б гуляць пад дажджом уночы,
усё роўна водар ападкаў хацелі б займаць і
усё роўна глядзелі б у твары жыцця і смерці.

Нават калі б легенд і паданняў
не існавала б у прынцыпе,
мы адшукалі б месца
абсурднай казцы з прынцамі,
што прыгажунь ратавалі б з вязніцаў
і ўпрыгожвалі б космас шматкаляровымі ніцямі.

Нават калі б не было зімы і холаду лютага,
мы ўсё адно п'яnelі б ад снегу бялюткага
і жылі б мы, каб некалі пастарэць, і
нямая магіла б нам спявала аб смерці.

Нават калі б хаваць грахі не было ў манерах,
ты ўсё адно хавалася б за свой зімовы веер,
мела б прычыны быць вельмі самотнай і лёгка
абрала б лепей памерці, чым быць адзінокай.

Дзіўная зіма

Так дзіўна,
зіма не намякне на свой працяг,
і пазяхнуць над — дзіўнай! — Бібліяй дзяўчаты.

Так дзіўна,
што напрыканцы жыцця
ты на яго глядзіш пачатак.

Так дзіўна,
лівень сціхне пры нагодзе,
і ты не зведаеш імя надзеі.

Так дзіўна,
што твая зіма сыходзіць,
а ты і не заўважыў, ці было на ёй адзенне.

Пераклад з грузінскай Віталія Рыжкова



Правядзенне Дзён польскай культуры ў гарадах і мястэчках Мінскай вобласці стала ўжо добрай традыцыяй. Першы такі фестываль адбыўся ў Стоўбцах у 2006 годзе. Наступным годам свята прымаў Валожын. Пасля былі Нясвіж і Маладзечна. Надышла, чарга і да Івянца, мястэчка ў якім значная частка насельніцтва шануе польскія традыцыі і культуру.



Вясёлае свята вясёлых людзей

Маленькі Івянец, увесць абсаджаны восеньскімі кветкамі і ахутаны іх дурманлівым пахам, прымаў гасцей і ўдзельнікаў пятага па ліку, юбілейнага фестывалю. Чалавек, які хоча жыць, звяртаючы ўсе свае ўчынкi са Словам Божым, нічога значнага не распачне без блаславення Нябёсаў. Таму і Свята польскай культуры стартавала каля храма. Івянецкі касцёл Святога Міхаіла запрасіў удзельнікаў на ўрачыстую імшу, пасля якой журналісты сабраліся ў зале пасяджэнняў Івянецкага гарпясляковага выканкама на прэс-канферэнцыю. У гутарцы з журналістамі прымалі ўдзел старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Барыс Батура, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцей Леанід Гуляка, старшыня Грамадскага аб'яднання "Саюз палякаў на Беларусі" Станіслаў Сямашка і старшыня Мінскага абласнога аддзела гэтай арганізацыі Міхаіл Лысый. Пра што ж распавялі яны?



Пра тое, што нааўнасць такога фестывалю ў Беларусі мусіць рабіць гонар нашай дзяржаве. Бо ні ў суседняй Польшчы, ні ў Германіі, дзе насельніцтва таксама нацыянальна неаднароднае, не праводзіцца на дзяржаўным узроўні нічога падобнага ў адносінах да прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей. Было падкрэслена таксама, што Дні польскай культуры — свята, якое рыхтуецца не толькі і не столькі для беларускіх палякаў. Яно для ўсіх, талерантных і добразычлівых людзей, якія суіснуюць у агульнай дзяржаве, разам працуюць і сябруюць, не пытаючыся ў суседа, якой ён нацыянальнасці, ці то хто ён па веравызнанні. Хіба не прыйдзеце вы ў хату да лепшага сябра свайго, калі там гучаць святочныя спевы?

Згодна з апошнім перапісам насельніцтва, у Беларусі жывуць 294 тысячы, у Мінскай вобласці — дваццаць дзевяць з паловай тысяч палякаў. Ці можна сказаць, што пры такой колькасці яны ніяк не ўплываюць на побыт беларускіх сем'яў, сем'яў іншых нацыянальнасцей? На развіццё беларускай культуры? На фармаванне нашых традыцый? Але і пражыванне палякаў на Беларусі накладвае адбітак на іх жыццё. Не кожны ведае польскую гісторыю; асімілюецца, змешваецца з беларускім фальклор нашых палякаў; забываецца родная польская мова. Каб гэтага не атрымалася, вырашана было ствараць у тых рэгіёнах Беларусі, дзе найбольш шчыльна пражывае польскае насельніцтва, Дамы паляка. У такіх дамах (а іх 19 па ўсёй краіне) юныя і ўжо цалкам дарослыя людзі вучацца размаўляць і пісаць па-польску, удзельнічаюць у спецыяльна створаных гуртках народнай і мастацкай творчасці. У апошнія гады намаганнямі Саюза палякаў на Беларусі ўзнікла дзевяць творчых калектываў. Сярод іх — Барысаўскі ансамбль песні "Пшыяцелі", дзіцячы ан-

самбль польскай песні і танца "Польскія квяты" з Валожынскага раёна, жаночая вакальная група "Згода" з Нясвіжа, ансамбль польскай песні "Крэсавянка" з Івянца. Саюз палякаў на Беларусі дапамагае беларускім грамадзянам польскага паходжання звярнуцца да родных вытокаў і адчуць гонар за тое, што яны з'яўляюцца часткай народа беззаганнага ваяроў і адданых вернікаў, працавітых сялян і вынаходлівых рамеснікаў — польскага народа.

— А яшчэ палякі — вельмі вясёлы народ, — заўважыў Станіслаў Сямашка. І прапанаваў прысутным упэўніцца ў гэтым.

Сапраўды, гэтым днём на вуліцах Івянца было шумна, весела, спеўна і смачна. Сярод святочна апранутых людзей, якія сем'ямі выйшлі святкаваць, хадзілі пекныя паненкі і паважныя паны ў польскіх нацыянальных строях, шумеў кірмаш, нягледзячы на ветранае надвор'е, пад гукі паланэза на сцэне танчылі пары, госці і гаспадары свята спявалі народныя і сучасныя польскія песні, а з выстаўленых проста

на вуліцы сталоў клікалі да сябе стравы польскай кухні — іх спецыяльна падрыхтавалі дзеля ўсеагульнай дэгустацыі.

Госці свята, сярод якіх дарэчы, былі сябры з польскага горада-пабраціма Івянца, Сцэрдыня, а таксама — дэлегацыі Аб'яднання Дапамогі "Рубеж" (Беласток), Грамадскага аб'яднання "Нясвіжане" (Варнава), з цікавасцю знаёміліся з выстаўкай польскай літаратуры, падрыхтаванай Домам Польскім і выстаўкай работ мастака Э. Маціюшонка. З кожнай яго карціны на нас, сучасных, глядзела мінулае. Яно ненавязліва ажывала, набывала пэўныя рысы сярод такіх знаёмых нам будынкаў і ландшафтаў: мяшчане пачатку XX стагоддзя на брукаваных вуліцах, перад цэрквамі і касцёламі, што захаваліся і цяпер, мілыя сэрцу куточки прыроды, "абжыттыя" дзечымі з мінулага...

А пасля для тых, хто прыехаў у Івянец, выступаў Дзяржаўны ансамбль "Песняры", распачаліся спартыўныя мерапрыемствы — спартландыя для школьнікаў і спаборніцтвы валебольных каманд раёна.

І гледзячы на гэтую яркасць фарбаў, купаючыся ў моры гукаў, адпачываючы сэрцам ад святла ўсмешак, думалася: людзі па існасці сваёй — добрыя і адкрытыя. І калі наўмысна не падмацоўваць у сэрцах нашых недавер, варажасць назаўжды знікае як з'ява на нашай планеце. Гэтаксама, як знікла яна падчас гістарычнага развіцця нашай дзяржавы. Дзяржавы, у якой аднолькава шануюць кожнага грамадзяніна і паважаюць традыцыі ўсіх народаў, прадстаўнікі якіх жывуць на нашай зямлі.

Ірына МАСЛЯНЦЫНА

На здымках: карціну вядомага вілейскага мастака Э. Маціюшонка атрымаў ад угэяччых палякаў Мінскай вобласці Б. Батура — за разуменне і падтрымку; традыцыйныя рамёствы, польскія і беларускія песні, нацыянальныя касцюмы — атрыбуты фестывалю.

Фота Анатоля Басова

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі"

РВУ "Літаратура і Мастацтва"

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР
Алесь **КАРЛЮКЕВІЧ**

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсук
Святлана Берасцень
Віктар Гардзей
Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзімава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крайдзіч
Віктар Кураш
Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
(намеснік галоўнага рэдактара)
Юрый Цвяткоў
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер



Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск,
вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрасы:
Публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-82-04,
284-66-71
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнеце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылкацца на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.
Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.
Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра РВУ "Літаратура і Мастацтва".
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і Мастацтва".

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Індэкс 63856
Наклад 2974
Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк 7.10.2010 у 11.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7
Заказ — 4827

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686



У наступным нумары

Пыл архіваў не дае спакою даследчыкам. Бо ў ім дагэтуль захоўваюцца скарбы, а скарбашукальнікаў заўсёды было шмат. І не важна, што золата ў архіве не знайсці, там ёсць нешта выразна каштоўнейшае — новае веданне, новыя факты, якія могуць праясніць прыцемненае, замутнёнае шкло былых часоў. "Лісты з архіва" — даўняя рубрыка тыднёвіка — прапануе артыкул Н. Пахомчык, прысвечаны семінарскаму навучанню Міхася Зарэцкага і Андрэя Мрыя.

3 глыбінкі

Музей у доме паэта

Яшчэ адна падстава ганарыцца сваім горадам з'явілася ў лідчан. Тут адкрыты літаратурны філіял мясцовага гісторыка-мастацкага музея. Філіял размясціўся непадалёк ад старажытных муроў Лідскага замка, у доміку, дзе перад Вялікай Айчыннай вайной жыў вядомы паэт-змагар Валянцін Таўлай.

Мясцовыя ўлады знайшлі сродкі для стварэння музея ў доме знанага пісьменніка. З густам абсталяваны мемарыяльны пакой Валянціна Таўлая, літаратурная гасцёўня. У чыгальнай зале сёння ўвагу наведвальнікаў прыцягваюць кніжныя выставы да юбілеяў Францішка Багушэвіча, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш.

Энергетыка духоўнасці ахінае гасцей Доміка Таўлая, як толькі іх нага ступае сюды. Адрозна ў холе іх сустракаюць фотаздымкі вядомых майстроў прыгожага пісьменства,

чый лёс звязаны з Лідчынай. Гэта бессмяротны Янка Купала, які ў 1940 годзе быў абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР ад Лідскай Слабадскай выбарчай акругі, легендарная Алаіза Пашкевіч (Цётка), таямнічая Адэля з Устроні, Ніна Тарас і Кастусь Тарасаў. Знайшлося месца ў партрэтнай галерэі і прадстаўнікам польскай літаратуры Ёжы Путрамента і Земавіту Фядэцкаму, якія ў свой час жылі на лідскай зямлі.

На ўрачыстасці адкрыцця філіяла гісторыка-мастацкага музея прысутнічалі паэты Міхась Мельнік, Станіслаў Суднік, Пётр Макаравіч, Уладзімір Васьюк, Алесь Старадуб. Яны віншавалі лідчан, адзначаючы: аднаўленне Доміка Таўлая — падзея, якая сведчыць пра тое, што грамадства ўзнялося на новы духоўны ўзровень. Узровень, калі знявага продкаў і грэбанне спадчынай становяцца з'явай недапушчальнай.

Алесь ЖАЛКОЎСКИ

Выдавецкія клопаты

Прыярытэт – літаратура для настаўнікаў

На кніжным рынку рэспублікі выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" займае асобную нішу. Пра напрамкі яго дзейнасці расказвае дырэктар Мікалай Супрановіч.

— Пачаткам нашай дзейнасці лічым чэрвень 1991 года — момант заснавання часопіса "Адукацыя і выхаванне". Затым, у 1995 годзе, былі заснаваны яшчэ 16 часопісаў серыі "У дапамогу педагогу". Ужо ў першыя гады існавання мы атрымалі выдавецкую ліцэнзію, затым паліграфічную, набылі неабходнае абсталяванне і стварылі сваю невялікую друкарню. Сёння мы прадаём больш за сотню найменняў кніг, рыхтуецца да друку яшчэ тры дзясяткі.

— **На каго ў першую чаргу арыентавацца?**

— Паколькі нашым заснавальнікам з'яўляецца Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, мы ў першую чаргу імкнемся выдаваць літаратуру, цікавую для настаўнікаў. Нашы выданні для агульнаадукацыйнай школы — па працоўным навучанні, асновам бяспекі жыццядзейнасці, геаметрыі, дапрызыўнай падрыхтоўцы...

"Адукацыя і выхаванне" пастаянна ўдзельнічае ў конкурсах Міністэрства адукацыі на выданне школьных падручнікаў і метадычнай літаратуры. Акрамя таго мы выдаём вучэбную літаратуру для прафесійна-тэхнічных, сярэдне-спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. З 1995 года працавалі над вы-

пускам эксперыментальных падручнікаў па ўсіх прадметах для рэфармаванай 12-гадовай сярэдняй школы.

Сёння на нашым рахунку 30 часопісаў, з іх 24 выходзяць у серыі "У дапамогу педагогу". Працуем над выданнем навукова-тэарэтычных і навукова-метадычных часопісаў "Адукацыя і выхаванне" і "Беларускі гістарычны часопіс", а таксама навукова-тэарэтычнага часопіса "Нелінейныя з'явы ў складаных сістэмах", які выходзіць на англійскай мове накладам 300 асобнікаў. Распаўсюджваецца ён у ЗША, Японіі, краінах Еўропы. Часопіс адрасаваны вузкім спецыялістам, але ў ім друкуюцца артыкулы не толькі нашых, але і замежных навукоўцаў.

Не адмаўляемся і ад іншай літаратуры, калі яна карыстаецца попыткам не толькі ў настаўнікаў, але і ў іншых катэгорыях чытачоў.

— **Як вы "вытрымалі" вяртанне да 12-гадовай сярэдняй школы?**

— Сапраўды, калі да пераходу на 12-гадовае навучанне сістэма адукацыі ішла паступова, то вяртанне да адзінаццацігодкі адбылося літаральна за год. "Адукацыя і выхаванне" выпускае адносна невялікую колькасць падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў



для агульнаадукацыйнай школы. Найбольшую колькасць вучэбнай літаратуры для школы выдае старэйшае ў Беларусі спецыялізаванае выдавецтва "Народная асвета". Выпускаюць вучэбную літаратуру таксама "Нацыянальны інстытут адукацыі", "Вышэйшая школа", "Выдавецкі цэнтр БДУ" і некаторыя іншыя дзяржаўныя выдавецтвы. Адным словам, спраўляліся з пастаўленай задачай сумеснымі намаганнямі. Але выхад падручнікаў — працэс непарыўны, і яны будуць, безумоўна ж, удасканальвацца.

— **Ці наладжана зваротная сувязь з тымі, дзеля каго працуеце?**

— Зваротную сувязь з пакупнікамі падтрымліваем праз аддзел маркетынгу. У базе — усе раённыя аддзелы адукацыі і культуры, сярэднія спецыяльныя і прафесійна-тэхнічныя на-

вучальныя ўстановы, а таксама ВНУ. Маём выхад і на расійскі рынак. "Фізіка ў сярэдняй школе", "Акушэрства" і некаторыя іншыя падручнікі і дапаможнікі для вышэйшай школы карыстаюцца там попыткам. "Фізіка..." выклікала інтарэс на I з'ездзе настаўнікаў краін СНД, які праходзіў у гэтым годзе ў Астане.

Пяць перавыданняў вытрымала кніга Янкі Крука і Аксаны Катовіч "Залатыя правілы народнай культуры", якая стала проста бестселерам, прычым не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, якія маюць беларускія карані і жывуць у розных краінах СНД.

— **Агульная скарга кнігавыдаўцоў, што пры ўмовах, калі тыраж беларускай кнігі невялікі, а сабекошт наадварот, амаль немагчыма трапіць на расійскі рынак.**

— Так, на расійскі рынак складана прабіцца. Ён вельмі насычаны, напрыклад, на апошняй кніжнай выставе-кірмашы ў Маскве было прадстаўлена больш як 200 тысяч найменняў кніг. Але мы спрабуем. Удалося дамовіцца пра продажы з расійскім кнігагандлем пры ўмовах, што падаваць будзем не менш 15—20 паціпай, інакш беларуская кніга проста губляецца сярод прапанаванай чытачу літаратуры.

Гутарыла
Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымку: дырэктар выдавецтва "Адукацыя і выхаванне" Мікалай Супрановіч.

Фота Кастуся Шастойскага

Аўтограф

Госць «Кніжнага свету»
Алена Мацевасян, дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы.



Вяду чытацкі дзённік

— **Алена Раманаўна, якія кнігі ў дзённіцве аказалі на вас моцнае ўражанне?**

— У трэцім класе мне ў рукі трапіла кніга Зінаіды Бандарынай "Ой рана на Івана", у якой з цеплынёй і любоўю расказвалася пра жыццё Янкі Купалы, кранаўла і запомнілася апісанне вясковага побыту. Я прыгадала менавіта гэтую кнігу, калі лёс прывёў мяне на пасаду дырэктара музея.

Для мяне, як і для большасці прадстаўнікоў майго пакалення з піянерска-камсамольскім дзяцінствам, знакавай стала кніга Мікалая Астроўскага "Як гартавалася сталь". Яна моцна паўплывала і на мой светапогляд, і на ўсё астатняе жыццё апяваннем рамантыкі подзвігу.

У першы год пасля школы я не дабрала некалькі балаў для паступлення ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Паступіла толькі ў наступны годзе. Часу было шмат, і я ахвотна чытала класічныя творы, нанова адкрываючы для сябе "Анну Кареніну", "Преступление и наказание". Прачытала ўсе на той час творы Васіля Быкава, моцна ўразіў "Чорны замак Альшанскі" Уладзіміра Караткевіча — дагэтуль лічыла, што рамантыку старажытнасці трэба шукаць толькі ў раманах Вальтэра Скота.

Некалі ў школьныя гады нас прымушалі весці дзённік працытанага. Тады мы да гэтага абавязку ставіліся фармальна. А цяпер у мяне ёсць вялікі шчытак, куды занатоўваю сугутныя настрою душы думкі аўтараў. І час ад часу яго гартаю.

— **Якія кнігі прыцягваюць вашу ўвагу сёння?**

— На маёй кніжнай паліцы творы Янкі Купалы, Васіля Быкава, Вольгі Іпатавай, вершы Рыгора Барадуліна.

Са старэйшым сынам любім гістарычныя раманы. З задавальненнем чытаю Дэна Браўна. Дарэчы, чытаць трэба ўсё! Ахвотна чытаю і раманы такіх аўтараў, як Харукі Муракамі (асабліва падабаўся "Нарвежскі лес"), і Паула Казьба ("Вяроніка вырасла памерці", "Заір"), і Артуро Перэс-Рэверце ("Фламандская дошка").

Бываюць моманты ў жыцці, калі з вялікім задавальненнем чытаю дэ-тэктывы. Напрыклад, калі хварэю.

Аўтограф брала
Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

На здымку: Алена Мацевасян — чытачам "Кніжнага свету": "Каб не толькі на вашай кніжнай паліцы, а і ў душы заўсёды знаходзілася месца нашым класікам — Купалу, Коласу, Багдановічу".

Калаж Віктара Калініна

Крама — маленькая, выбар — вялікі

Кнігарня "Панарама", што знаходзіцца ў Мінску па адрасе Партызанскі праспект, 32/1 не падобная на іншыя сталічныя кніжныя крамы. Яна вельмі маленькая (плошча гандлёвай залы ўсяго 37 квадратных метраў) і сціплая. Але ўсё роўна карыстаецца папулярнасцю ў пакупнікоў, а паліцы запоўнены кнігамі розных выдавецтваў і аўтараў.



Крама працуе з 1973 года. За сваё доўгае існаванне яна мела некалькі назваў. Першапачаткова называлася — "Іскусство", потым "Плакат", у 1993 годзе атрымала назву "Панарама-93", і нарэшце ў 2004 стала проста "Панарамай" і перайшла на гаспадарчы разлік у складзе ААТ "Белкніга".

Раней у кнігарні былі прадстаўлены толькі кнігі па мастацтве, вучэбныя выданні для мастацкіх і творчых каледжаў. Са зменай назвы змяняўся і асартымент. Цяпер гэта ўніверсальная крама. На яе паліцах і стэндах знаходзяцца месца кнігі метадычнага характару для школьнікаў, навучэнцаў і студэнтаў, мастацкая і энцыклапедычная літаратура, дапаможнікі для праграмістаў і кнігі па юрыспрудэнцыі. Таксама ёсць і выданні па краязнаўстве, дзіцячая літаратура, альбомы.

Напярэдадні вялікіх зменаў кнігарня апынулася ў 1993 годзе, калі яе плошча каласальна скарацілася — з 300 да 37 квадратных

метраў. Але ж кніжны асартымент меншым не стаў. У краме ёсць і невялікі аддзел канцтавару. Колькасць наведвальнікаў значна павялічваецца напярэдадні новага навучальнага года, калі ў краме дзейнічаюць скідкі і акцыі, узгодненыя з "Белкнігай", і падчас зіміх, святочных распродажаў, летам жа са скідкай прадаваліся папулярныя кнігі серыі "Романы в дарогу".

У краму завітваюць самыя розныя наведвальнікі. Школьнікі і студэнты знаходзяць на кніжных стэндах вучэбную літаратуру, дарослыя — мастацкія кнігі і раманы. Крама размешчана ў вельмі ўдалым месцы, бо праз дарогу працуюць дзве школы, ліцэй, дом-інтэрнат і Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Таму вучэбная і метадычная літаратура доўга не затрымліваюцца на кніжных паліцах.

Супрацоўнікі крамы сочаць за кніжнымі навінкамі. Але ж прапануюць пакупнікам

усё не атрымліваецца з-за невялікай плошчы. У такіх выпадках дапамагае паслуга "кнігі пад заказ". Пакупнікам прапануюцца прайс-лісты, па якіх яны могуць выбраць патрэбную кнігу і праз некаторы час атрымаць яе ў кнігарні. "Нас выратаўвае паслуга з заказам кніг, — паведаміла дырэктар крамы Ірына Катлінская, — Мы не можам прадставіць на сваіх паліцах увесь спектр выданняў. Таму і займелі прайс-лісты, якія дапамагаюць пакупнікам адносна хутка атрымліваць патрэбныя кнігі, якія ў большасці сваёй знаходзяцца на базе ААТ "Белкніга".

Кацярына ДЗЕМЯНЧУК

На здымках: кнігарня "Панарама"; прадавец Юлія Юшкевіч знаёміць пакупніка з навінкамі.

Фота Кастуся Дробава

Маладзічок

У свеце дзіцячай літаратуры сёння адбываюцца значныя падзеі: выходзяць новыя кнігі, праходзяць іх прэзентацыі, шырокай грамадскаю абмяркоўваюцца пытанні развіцця і распаўсюджвання кніг для дзяцей. Не заўсёды на старонках выданняў, спецыялізаваных на літаратуры "дарослай", яны знаходзяць сваё адлюстраванне, і, адпаведна, звесткі не гарантавана трапляюць да чытачоў. У той жа час свет дзіцячай літаратуры — асаблівы, ён патрабуе больш пільнага стаўлення не толькі з боку маленькага чытача, але і з боку іх бацькоў. Так, увазе чытачоў "Кніжнага свету" мы прапануем новую рубрыку "Маладзічок", на старонках якой будзем знаёміць з сучаснай дзіцячай літаратурай: кніжнымі навінкамі, прэзентацыямі, абмяркоўваць праблемы і аналізаваць поспехі дзіцячага чытання.

Марына ВЕСЯЛУХА

«Задача дзіцячай кнігі — вхоўваць добрага грамадзяніна. Добры ж грамадзянін не падпарадкоўваецца бяздумна, крытычна настроены на рэчаіснасць».

Не, гэта не цытата з маніфеста анархістаў. Гэта ўсяго толькі словы з даклада Яніны Арлоў, крытыка шведскай дзіцячай літаратуры на форуме выдаўцоў у Стэкгольме, які адбыўся ў верасні. Аўтару гэтых радкоў выпала быць у складзе беларускай дэлегацыі. На працягу тыдня ўдзельнікі форуму сустракаліся са шведскімі дзіцячымі пісьменнікамі, кнігавыдаўцамі, наведвалі Шведскі інстытут дзіцячай кнігі, бібліятэкі Стэкгольма і музей кнігі Юнібакен, імкнучыся спасцігнуць феноменальную папулярнасць шведскай дзіцячай літаратуры ва ўсім свеце.

Выгадны бізнес

Напачатку — пра эканамічны складальнік справы, аб які так часта разбіваюцца найпрыгажэйшыя мары і развагі пра "добрае, спрадвечнае". Падатак на дададзены кошт тавараў у Швецыі складае 25 працэнтаў, на прадукты харчавання ён — 12 працэнтаў, а на кнігі — 6 працэнтаў. Таму кнігавыданне ў Швецыі — выгадны бізнес, і штогод на 9 мільёнаў жыхароў у гэтай краіне выдаецца каля 15 тысяч кніг, з іх — 1800 выданняў для дзяцей. Наклады — 2 — 3 тысячы, у самых папулярных аўтараў і праектаў — 15 тысяч.

Адпаведнае стаўленне і да пісьменнікаў, здольных ствараць цікавыя творы — з іх выдаўцы парушылі здзімаюць. Паспех аўтара — поспех выдаўца.

Нароўні з каралеўскай сям'ёй

"Арланда", буйнейшы аэрапорт, сустракае падарожнікаў на зямлі Швецыі вывай нацыянальнага сцяга, фотаздымкам каралеўскай сям'і і — Астрыд Ліндгрэн. Думаецца, такое пачэснае суседства невыпадковае. Гэта не проста даніна павагі найпапулярнейшай шведскай пісьменніцы, а наогул прызнанне ролі пісьменніка як захавальніка традыцый, менталітэту народа і, разам з тым, падзвіжніка, наватара, чалавека, які сваімі творами мадэлюе будучыню. Бо — "Напачатку было слова..."


Феномен, створаны супольна

Гісторыя шведскай дзіцячай літаратуры вядзецца ад выдання першай кнігі для дзяцей у 1591 годзе і падзяляецца на два "залатыя перыяды". Другі, бліжэйшы да нас, пачынаецца з сярэдзіны 40-х гадоў XX стагоддзя і ў шырокага кола чытачоў асацыяруецца з імёнамі Астрыд Ліндгрэн і Тува Янсан (шведы не забываюцца штуром падкрэсліваць, што яна шведка фінскага паходжання, яны сваімі талентамі не раскідваюцца). Насамрэч імёнаў нашмат больш. Л. Хельсінг, Л. Сандберг, М. Грыпэ, С. Нурдквіст, І. Сандман Ліліус, Х. Петэрсан, О. Хольмберг, Х. Кульман і многія многія іншыя пісьменнікі. У кожнага была свая "ніша", свой чытач, быў створаны спрыяльны літаратурны асяродак, які нарадзіў тое, што сёння называюць феноменам шведскай дзіцячай літаратуры.

Дзіцячая літаратура набірае тэмпы

Вядома, што на пачатку новага тысячагоддзя можна ўжо казаць і пра пачатак трэцяга "за-

Дзіцячыя выданні: крок у будучыню



латога перыяду": з 2003 года адзначаецца істотнае ажыўленне, а па выніках 2006 года канстатуецца, што выданне дзіцячых кніг у Швецыі пабіла ўсе рэкорды. Самі шведы лічаць, што гэтаму спрыяла некалькі істотных фактараў: кампаніі па прапагандзе чытання, зніжэнне падаткаў на кнігавыданне, рост нараджальнасці і агульны пад'ём дабрабыту.

Падатак на дададзены кошт тавараў у Швецыі складае 25 працэнтаў, на прадукты харчавання ён — 12 працэнтаў, а на кнігі — 6 працэнтаў.

Прапаганда дзіцячай кнігі

Хочацца падкрэсліць: у кожнай значнай газеце Швецыі ў раздзеле "Культура" штотыдзень друкуюцца артыкулы па дзіцячай літаратуры, звернутыя да шырокай грамадскасці.

З 1965 года працуе даследчая ўстанова Шведскі інстытут дзіцячай кнігі (заснавальнікі — выдаўцы, распаўсюджвальнікі і Стэкгольмскі ўніверсітэт). Задача інстытута — збіраць усе дзіцячыя і юнацкія кнігі, якія выходзяць у Швецыі, а таксама папулярныя іх калекцыі інстытута. Пры жадаванні, з імі можа працаваць любы наведвальнік. Два разы на год выходзіць часопіс "Дзіцячая літаратура", а таксама альманах з даследаваннямі па дзіцячай літаратуры, які выдаецца па меры накашталення матэрыялу. Рэгулярна выдаюцца каталогі кніжных навінак, а наклад каталога з "рэкамендацыйнымі", лепшымі кнігамі — паўмільёна: каб і бацькі і настаўнікі маглі пазнаёміцца з навінкамі. Таксама цікавае да чытання спрыяе і вялікая колькасць дзіцячых і юнацкіх часопісаў. Гісторыя іх — тэма асобная, хочацца толькі сказаць, што першы выйшаў у 1766 годзе. А вось факт, які мяне асабіста вельмі ўразіў: у 1920-я ў Швецыі выдавалася 100 (!) часопісаў для дзяцей. Цяпер — значна больш.

Літаратура сацыялізацыі

У Швецыі лічаць: хочаш даведацца, як жыве і працуе грамадства — чытай дзіцячую літаратуру, бо гэта — літаратура сацыялізацыі.

Сапраўды, з гэтым сцвярджэннем не паспрачаешся. Актыўней за ўсе свет пазнаецца ў маленстве, а разам з тым закладаюцца і стэрэатыпы паводзін, і разуменне таго, што такое добра і што такое дрэнна. Таму ў шведскай дзіцячай літаратуры ёсць табу на тэмы эротыкі, палітыкі, рэлігіі, гвалту. З 1978 года ў Швецыі законам забаронена біць дзяцей, таму ў шведскай літаратуры не павінна ўзнікаць тэма гвалту ў сям'і. Абавязкова — праўленне паліткарэктнасці.

Дзіця — індывід са сваімі ўласнымі правамі, на яго ў Швецыі глядзяць з дзіцячых перспектываў, а не з пазіцыі дарослага. Задача шведскага дзіцячага пісьменніка — не павучаць, а спасцігнуць свет дзіцяці і выказаць яго думкі і перажыванні, быць рупарам дзіцячых праблем, даваць дзіцяцтву голас.

Даследчыкі мяркуюць, што менавіта дзякуючы гэтай асаблівасці шведскія кнігі такія папулярныя ва ўсім свеце. Дзецям яны дапамагаюць завыць пра свае пачуцці і праблемы, а дарослым — зразумець дзяцей.

Пачынальнікам гэтай літаратурнай традыцыі лічыцца Астрыд Ліндгрэн і яе легендарная геранія Піпі Доўгаяпанчоха.

А што да выхавання крытычна настроенага грамадзяніна — гэта, на думку шведаў, дапамагае выхаванню самасвядомасці, самапавагі, разумення роўнасці людзей і недапушчальнасці прыніжэнняў і гвалту ад "мацнейшых", "больш аўтарытэтных".

Кнігі на ўсе ўзросты

Найвялікшай памылкай крытыкі ў Швецыі лічаць вылучэнне дзіцячай літаратуры ў асобны жанр. Гэта — самастойная літаратура са шматлікімі, як і ў дарослай, жанрамі. Аднак, паколькі дзіця разглядаецца як індывід у развіцці, існуе вельмі разгалінаванае ўзроставае дзяленне літаратуры.

"Спачатку дзеці паглынаюць кнігі, а ў юнацтве чытаюць менш. Самыя актыўныя чытачы — дзеці да васьмі гадоў. З васьмі да дзесяці яны яшчэ чытаюць, а пазней пачынаецца вялікая канкурэнцыя з іншымі медыя", — лічаць шведскія выдаўцы.

у 1920-я ў Швецыі выдавалася 100 (!) часопісаў для дзяцей. Цяпер — значна больш.

Гэта, у сваю чаргу, зусім не значыць, што арыентаваны яны толькі на актыўны чытацкі ўзрост. Утрымаць ля кнігі і малодшых, і юнакоў — вось задача, варта вырашэння! Ствараюцца серыійныя выданні, дзіцячыя дэтэктывы, а таксама юнацкія раманы. Апошнія — на асаблівым пачэсным месцы, бо гэта літаратура, якая хутка рэагуе на змены ў грамадстве. Не толькі фантастыка, фэнтэзі, а рэалістычныя кнігі для юнацтва — вось мары выдаўцоў.

Сучасныя тэндэнцыі

Дзіцячая літаратура ў Швецыі надзвычай разнастайная. Але, відавочна, можна вылучыць дзве наймацнейшыя тэндэнцыі: літаратура, якая гаворыць з дзецьмі з пазіцыі дзіцяці, а таксама правакацыйныя кнігі.

Найбольш яркай прадстаўніцай першай плыні лічыцца Юя Вісландэр (дарэчы, у гэтым годзе РВУ "Літаратура і Мастацтва" выдала яе кнігу "Малы і Мядзведзік", упершыню пераклаўшы на беларускую мову. Чакаецца таксама выданне кнігі "Малы і Білан", так што сачыце за кнігавыдавецкімі навінкамі РВУ!).

Перніла Стэнфальт, найярчэйшы прадстаўнік другой плыні, аўтар серыі правакацыйных кніг для маленькіх: "Кніга пра валакні", "Кніга пра смерць", "Кніга пра каханне" і нават "Кніга пра кашыцы"... Нашаму чытачу шэраг яе кніг вядомы праз расійскіх выдаўцоў. "Як ні дзіўна мне было, "Кніга пра кашыцы" аказалася ці не самай папулярнай з серыі, — распавядае аўтарка. — А сакрэт у тым, што, прывучаныя да памперсаў, сучасныя дзеці адмаўляюцца ад гаршка. Гэта надзвычайная праблема для бацькоў. З кнігаў жа гэтая працэдура становіцца лягчэйшай".

Быць бацькамі, не айчымамі

Можна шмат распавядаць пра дзіцячую кнігу ў Швецыі і шмат чаму павучыцца, але сканцэнтравана хочацца на самай галоўнай думцы, прынцыповай праблеме, якая, думаецца, вельмі актуальная ў сённяшнім дні.

Цудоўна, што пераклады дораць нам сустрэчы з цікавейшымі творамі. Няхай і становіцца больш, а да скарбонак сусветнай літаратуры далучаецца як найбольш людзей.

Але пры ўсім гэтым, асабліва калі гаворка датычыцца дзіцячай літаратуры, нельга страчваць тэмпы нацыянальнага кнігавыдання: добрыя бацькі будуць знаёміць сваё дзіця з суседзямі, але не аддадуць яго на выхаванне ў іншую сям'ю. Дарэчы, казкі славянскіх народаў у Швецыі ведаюць, хутчэй, толькі спецыялісты. "А навошта? — пытаюць шведы. — Гэта іншая культура, іншы менталітэт!" Шведы ахвотней перакладаюць аўтараў са скандынаўскіх краін, нямецкую і англійскую літаратуру — зноў жа з паняткаў блізкасці менталітэту.

Кніга ж як адзін з наймацнейшых сродкаў уздзеяння на дзіця фарміруе яго свядомасць, стварае асобу. Чого болей будзе ў гэтай асобе? Свайго альбо суседскага? Хацелася б, каб свайго не бракавала, калі мы ўспрынялі як спадчыну сістэму духоўных, маральных і культурных каштоўнасцей свайго народа. Каб не шакіравалі правакацыйныя кнігі замежных аўтараў, трэба чуіна прыслухоўвацца да патрэб сучасных дзяцей і па сваім, у добрым сэнсе традыцыйным, разуменні, але з дапамогай сучасных форм, тлумачыць ім і навакольны свет, і свет пачуццяў дзіцяці. А тое, што створана і ствараецца ў нашай дзіцячай літаратуры, не баячыся піярэць, надаваць значнасць выхаду кожнай кнігі для дзяцей і юнацтва, далучаць да гэтай падзеі шырокага чытача. Урэшце, навучыцца бачыць унікальнасць у тым, што ствараецца нашымі аўтарамі і, успрымаць дзіцячую кнігу як крок у будучыню.


Думаецца, усведамленне, асэнсаванне гэтага і павінна дапамагчы рухацца наперад і, абшпіраючыся на лепшыя ўзоры айчынай і сусветнай літаратуры, ствараць свой феномен — беларускі.

За гэты перакананні — асабліва падзяка шведскай зямлі.

Алена МАСЛА

На здымку: старонка з кніжнага каталога.

Чытанка



Мышаня Піп і ўсе, усе, усе...

Бадай, у кожнага чытача знойдзецца свая асацыяцыя з прадстаўнікамі азербайджанскай культуры. Большасць, несумненна, ведае ўраджэнца гэтага краю, класіка персідскай паэзіі Нізімі, чье імя гучала па ўсім Сярэднявечным Усходзе. Іншыя прыгаджаюць зборнік твораў дзіцячых пісьменнікаў краіны і яе фальклору "Вышкі над морам", што выйшла ў 1989 годзе. А вось у новага пакалення чытачоў Азербайджан будзе звязаны з дзіцячымі кнігамі Эсміры Ісмаілавай "Удзівительные приключения мышонка Пипа", якая выйшла ў рэдакцыйна-выдавецкай установе "Літаратура і Мастацтва".

У чым жа праяўляецца сувязь выдання з далёкай усходняй краінай? Справа ў тым, што яе аўтар, Эсміра Ісмаілава, з'яўляецца спецыялістам па сувязі з грамадскасцю Пасольства Азербайджана ў Беларусі. Сама Ісмаілава па адукацыі журналіст, жыве і працуе ў Мінску, з'яўляецца аўтарам шэрага рэпартажаў, якія датычыліся розных аспектаў жыцця яе радзімы.

Журналісцкая школа добра дапамагла маладой пісьменніцы, бо ў "Дзіўных прыгодах" яскрава адчуваецца дынамізм. А як жа абысціся без яго, калі жыццё брата і сястры Ніка і Варвары змяняецца ў адно імгненне? У адным з пакояў свайго Вялікага дома яны знаходзяць мышаня, якога клічуць Піп. За кароткі прамежак часу ён навучыць іх зграбаваць, здзіўняць добрыя ўчынкi і нават выратуе Ніка ад хваробы. А яшчэ здолее пазбавіць сям'ю сваіх гаспадароў ад прысутнасці зануднай Разалінды (бабулі па бацькавай лініі) і яе ката Леапольда. Магчыма, прыхільнікам традыцыйнага выхавання фрагмент падаецца непедагагічным. Але ўпэўнены, што дзеці, а асабліва іх мамы, атрымаюць шмат станоўчых эмоцый і, мажліва, скарыстаюцца метадам Піпа на практыцы.

Адначасова пісьменніца здолела перадаць у творы атмасферу даверу і хатняй цёпліны, якая пануе паміж героямі, і захаваць яе на працягу ўсяго апавядання.

Адзінае шкадаванне, якое выклікае кніга ў аўтара гэтых радкоў, звязана з тым, што "Прыгоды", шыкоўна аформленыя мастачкай Наталіяй Кійко, не трапілі да яго ў дзіцянстве. А вось сённяшняй беларускай малечы вельмі пашанцавала. Як фактам з'яўлення казак, так і магчымасцю іх працягу. "Вы думаеце, што на этом прыключення нашого Пипа закончились? Отнюдь нет. Все только начинается. (...) Вы хотите знать, о чем будет следующая книга про Пипа? О, поверьте мне, это будет интересно, ведь скоро Новый год. Пип постареет на славу, чтобы сделать этот праздник незабываемым для всех жителей Большого дома и не только...". А значыцца, і для нас з вамі.

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

В объективе «Харвеста»: от истории до современников

ООО «Харвест» является крупнейшим издателем и распространителем печатной продукции на территории Республики Беларусь. Основной принцип работы издательства сегодня — стремление предоставить читателю максимально широкий выбор литературы, соответствующей его вкусам и интересам. Книги ООО «Харвест» отличает современное оформление и высокое качество полиграфического исполнения. В этом отношении особенно стоит отметить книги, посвященные технике и вооружению, — «Холодное оружие Третьего Рейха», «Бронетанковая техника Вермахта», «Армия победы против Вермахта», «Артиллерия Красной Армии», «Стрелковое оружие мира», книги и альбомы по искусству. Издательство не оставило без внимания и такую интересную тему, как геральдика, ведь именно в этой






знаковой системе кроются культурные и социальные корни любого народа.

Отдельным направлением деятельности ООО «Харвест» является издание книг классиков белорусской литературы, современных поэтов и прозаиков — членов Союза писателей Беларуси. Уже вышли собрания сочинений таких мастеров, как Петрусь Бровка, Иван Чигринов, опубликованы произведения наших известных современников: Анатолия Сулянова, Георгия Марчука, Владимира Гниломёдова, Алеся Савицкого, Валентина Лукши и других. В серии «Библиотека Союза писателей Беларуси» увидела свет книга видного государственного деятеля Беларуси и замечательного писателя Николая Чергинца «Майор Ветров», по которой в России снят одноимённый фильм. Кроме того, напечатана

серия книг «Белорусская современная фантастика», и уже увидели свет новые издания серии «Современный детектив».

Поиск и продвижение новых авторов — одно из приоритетных направлений издательства «Харвест». Валерий Цепкало («Код бессмертия») и Наталья Голубева («Судьбы изменчивые лики») — авторы, создавшие книги-исследования, книги-размышления, уже заслужившие у читателя высокую оценку. Большой популярностью читателя пользуется книга-путеводитель «Минск» известного историка, профессора Захара Шибко, издание на белорусском и русском языках.

Сегодня мы знакомим читателей «Книжного света» с историческими книгами, научными и научно-популярными изданиями ООО «Харвест».



Колыбель цивилизации

В пятитомном издании «История Древней Греции» Эрнеста Курциуса (1814—1896), профессора Берлинского и Гёттингенского университетов, члена Берлинской академии наук, известного немецкого историка античности, археолога, автора множества работ по истории, топографии и археологии Древней Греции, инициатора немецких раскопок в Олимпии, представлена многогранная картина жизни древнегреческого общества.

Быт, нравы, религия и философия, военные победы и поражения, политические перипетии — всё, что составляет историю Эллады в период с III тысячелетия до нашей эры. Так, в первом томе обширного труда рассказывается о Древней Греции до Дорийского переселения, и Греко-персидских войн, о кочеваниях и переселениях греческих племён, до исторической поре эллинской жизни, о древнейших государствах, об истории Аттики и Пелопонеса. Второй том — информация о получении единства Греции, о борьбе с варварами, войнах за освобождение и росте могущества Афин. Третий том представляет события Пелопонесской войны, четвёртый — ситуацию в Афинах, Спарте и Персии после Пелопонесской войны и во время войны Коринфской, пятый — о возвышении Фив, об отношениях Македонии и Греции.

Издание богато иллюстрировано: фотоснимками предметов, найденных во время археологических раскопок, скульптур, памятников архитектуры, которые дополняют текстовый материал, делают его более наглядным. Пятитомник — источник дополнительной информации для студентов-историков, увлекательная книга и для широкого круга читателей. Ведь именно Курциус, блестящий оратор, педагог и настойчивый организатор, его научные труды и открытия, сделанные во время раскопок, способствовали росту в Германии интереса к античной истории и археологии, развитию музейного дела.

Становление государства и права

На тему истории общества, человечества в целом, государства и права стран мира в частности подготовлено и опубликовано немало учебников, учебных пособий, монографий. В то же время многие аспекты вопроса остаются всё ещё неисследованными, да и уже известные сведения могут быть изложены в новой форме. В книге Николая Ильинского «История государства и права зарубежных стран» информация изложена в форме курса лекций. Как утверждает сам автор, эта форма, в отличие от учебников и монографий, позволяет не только широко использовать историко-правовой арсенал накопленных веками знаний, но и показать события, факты, имена людей, внесших большой вклад в историю человечества, раскрыть их деятельность не только на государственном, общественном и законодательском поприще, но и характер, поступки, взаимоотношения с другими историческими личностями. Такой «личностный» (история в личностях) подход всегда вызывает неподдельный интерес студентов и содействует более глубокому усвоению материала. В книге канва лекций выстроена в соответствии с учебной программой высших учебных заведений, где имеются факультеты, на которых изучаются юридические,

историко-правовые дисциплины. Николай Иванович уверен и в том, что насыщенный событиями и фактами монографический материал привлечёт внимание и обычного читателя, интересующегося историей.

Достоверность и объективный подход

Известное 13-томное издание «Всемирной истории», подготовленное Академией наук СССР, на сегодняшний день несколько устарело, в связи с новым взглядом на развитие исторической науки, — считают авторы новой «Всемирной истории» в четырёх книгах. Это издание устраняет указанные недостатки, оно дополнено фактами из современной истории, отличается исторической достоверностью, объективным подходом к описываемым событиям, широтой привлечённого материала, содержит множество карт, схем и других иллюстраций.

Первая книга «Первобытные культуры и цивилизации древности» рассказывает о формировании основ человеческого общества, зарождении первых государств. Вторая книга «Средневековье: Европа и страны Востока» посвящена истории развития общества в период раннего Средневековья, крестовых походов и монгольских завоеваний, а также эпохи Возрождения и Реформации. Здесь представлена история развития азиатских, европейской и славянских государств в XVI—XVII вв.

Книга «Эпоха колониальных империй» охватывает период от начала колониальных империй до национально-освободительных войн XIX в. в ней даётся информация о развитии Европы в эпоху Английской революции, о становлении империй Азии, о развитии государств в эпоху Просвещения, а также о развитии стран Европы, находящихся под влиянием Франции. Книга «Эпоха мировых войн» представляет отрезок всемирной истории накануне и во время Первой и Второй мировых войн, а также их итоги.

Новый взгляд на прошлое

Книга Анатолия Тараса, автора более 80 книг различной тематики, философа по образованию, кандидата педагогических наук и доктора психологии, «Войны Московской Руси с Великим Княжеством Литовским и Речью Посполитой в XIV—XVII вв.», которая вышла в серии «Неизвестные войны», посвящена рассмотрению многочисленных военных конфликтов Московской Руси с ВКЛ и Речью Посполитой. Период, который интересует автора, охватывает временной отрезок в триста лет — с момента возникновения ВКЛ в XIII веке (началом существования Великого Княжества Литовского считается 1252 год, год коронации короля Миндовга) и до подписания Полянского мира 26 апреля 1686 года.

Кроме многочисленных военных конфликтов, в книге рассматриваются и вопросы о возникновении слова «Литва», о языке, на котором разговаривали литвины, о борьбе литовских князей против крестоносцев, об усобицах и местных восстаниях. Сейчас события тех далёких времён отчасти забыты, недостаточно изучены, отчасти известны в искажённом виде. Книга не претендует на научную точность изложения фактов и широту, количественный и полный охват возможных версий событий минувшего,

но, по словам автора, показывает более вероятный ход истории.

Несмотря на то, что автор считает адресатом книги прежде всего россиян, она может быть полезна и белорусским любителям старины: от профессиональных историков до учащихся старших классов школ.

Ещё одна популярная книга серии «Неизвестные войны» — издание Анатолия Тараса «Анатомия ненависти: русско-польские конфликты в XVIII—XX вв.», которое является хронологическим продолжением предыдущей работы Анатолия Ефимовича. По сути посвящена книге той же теме, только политические фигуры события изменились, но их географическое месторасположение осталось прежним.

В этой научно-популярной работе рассмотрены все основные конфликты (войны, восстания, заговоры, репрессии), имевшие место между Россией и Польшей на протяжении 250 лет — от начала XVIII столетия до середины XX века. Работа написана на протяжении 2006—2008 гг. по материалам более 120 исследований белорусских, польских и российских историков. Обобщив их, автор предложил собственную концепцию причин, характера, специфических особенностей русско-польских конфликтов.

Книга начинается с рассказа о Великой Северной войне 1700—1721 гг., причинившей огромное бедствие народам Речи Посполитой, а завершается эпохой торжества сталинизма в Польше. Как утверждает в предисловии сам автор, при этом он уделил наибольшее внимание основополагающим событиям этого периода: разделам Речи Посполитой в XVIII веке, национально-освободительному движению поляков и литвинов в XIX веке, вооружённой борьбе большевиков с возрождённой Польшей в 1919—1920 годы, нападении СССР на Польшу в сентябре 1939 года.

Свои идеи автор изложил последовательно и доступно. Книга хорошо иллюстрирована: в ней имеются карты, уникальные рисунки и фотографии, репродукции картин. Издание может быть интересно широкому кругу читателей.

Музыка в лицах

Принято считать, что великие личности творят историю, а их имена становятся символами эпох. Это действительно так, но, как ни странно, дирижёрская деятельность, имеющая

довольно большой исторический опыт, долгое время находилась в тени, как бы на втором плане, и только во второй половине XIX века окончательно оформилась как профессия.

Книгу «Дирижеры мира» профессора Белорусского государственного университета культуры и искусства, известного исследователя дирижёрского исполнительского искусства Вячеслава Борнцова можно назвать особым альбомом творческих портретов выдающихся дирижёров XIX—XX вв. В ней в лаконичном изложении подаются биографии дирижёров, в то же время наряду с достаточно подробным изложением фактологического материала в каждой биографии присутствуют элементы оценки творческой деятельности, а также даётся краткая характеристика творческого почерка и исполнительского стиля артиста.

Как утверждает автор в предисловии к изданию, дирижирование — одна из увлекательнейших сфер человеческой деятельности, являющаяся одной из сложнейших и многогранных профессий в области музыкального исполнительства. История хранит массу примеров, когда наличие ярко выраженных, а порой и просто блестящих музыкальных данных не гарантировало успеха на дирижёрском поприще. Сама профессия дирижёр (или капельмейстер в более ранний период) в XVII, XVIII и даже первой половине XIX века была ещё неизвестна. Дирижёром, как правило, был композитор, исполнявший большей частью произведения собственного сочинения. Так, весьма успешно в виде музыкальной деятельности себя проявили И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Х. В. Глюк, В. А. Моцарт, Й. Гайдн, Ф. Мендельсон, К. М. Вебер, Г. Берлиоз, Р. Вагнер. XIX век, отмеченный бурным развитием национальных музыкальных культур и интенсивным распространением симфонического исполнительства, в результате переоценки значения дирижёра в музыкальном процессе, оставил в прошлом и период примитивного «отмахивания» такта.

Книга будет полезной и интересной для музыкантов-профессионалов, учащихся музыкальных училищ, студентов вузов, а также для всех любителей музыки. В издании имеется и список дополнительной литературы, которая может расширить музыкальные горизонты читателя.

Юзефа ВОЛК

ХАРВЕСТ
HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by, harvest08@mail.ru, natalipoljko@rambler.ru

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя Нацыянальнай кніжнай палатай Беларусі апошнім часам

Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы

Ставров, В. П. Основы научной и инновационной деятельности: пособие для студентов инженерно-технических специальностей / В. П. Ставров; Белорусский государственный технологический университет. — Минск: БГТУ, 2010. — 318 с. — 900 экз. — ISBN 978-985-434-950-3 (в пер.).

Сістэмы пісьма і пісьменнасці. Семіётыка ў цэлым

Словарь символов / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. — Минск: Харвест, 2010. — 223 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7997-9 (в пер.).

Соломевич, В. И. Почерк и характер / [Соломевич Вероника Ивановна, Уласевич Виктория Ивановна]. — Минск: Харвест, 2009. — 639 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-7166-9 (в пер.).

Соломевич, В. И. Почерк и характер / [Соломевич Вероника Ивановна, Уласевич Виктория Ивановна]. — Минск: Харвест, 2009. — 639 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-3735-1 (в пер.).

Інфармацыйныя тэхналогіі. Апрацоўка даных

Забароўскі, Г. А. Інфарматыка: вучэбны дапаможнік для 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / Г. А. Забароўскі, А. Я. Пушцаў; [пераклад з рускай мовы Н. М. Алганавай]. — Мінск: Народная асвета, 2010. — 149 с. — 21520 экз. — ISBN 978-985-03-1371-3 (у пер.).

Белутина, Н. И. Информатика: 8-й класс: решение упражнений по учебному пособию «Информатика. 8 класс» авторов Е. Л. Миняйловой [и др.] / Н. И. Белутина. — Минск: Юнипресс, 2010. — 159 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-532-251-2.

Вишняков, В. А. Интеллектуальные системы в управлении: учебно-методический комплекс: [для студентов] / В. А. Вишняков; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 363 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-642-3.

Герман, О. В. Java и Интернет бизнес / О. В. Герман, Ю. О. Герман. — Минск: Бестпринт, 2010. — 383 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-6963-14-1.

Заборовский, Г. А. Информатика: учебное пособие для 11-го класса общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Г. А. Заборовский, А. Е. Пушцев. — Минск: Народная асвета, 2010. — 149 с. — 113800 экз. — ISBN 978-985-03-1370-6 (в пер.).

Овчинникова, Л. Г. Информатика: рабочая тетрадь для 6-го класса: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. Г. Овчинникова. — 4-е изд. — Минск: Аверсэв, 2010. — 139 с. — 10100 экз. — ISBN 978-985-529-425-3.

Овчинникова, Л. Г. Информатика: рабочая тетрадь для 9-го класса: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. Г. Овчинникова. — Минск: Аверсэв, 2010. — 138 с. — 20000 экз. — ISBN 978-985-529-458-1.

Пешков, А. Т. Периферийные устройства: учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по специальности «Программное обеспечение информационных технологий» / А. Т. Пешков, А. С. Кобайло; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. — Минск: БГУИР, 2010. — 102 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-488-453-0.

Scheduling under uncertainty: theory and algorithms / Yu. N. Sotskov [et al.]; National Academy of Sciences of Belarus, United Institute of Informatics Problems. — Minsk: Belorusskaya nauka, 2010. — 324 с. — На англійскай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-1173-8. Састаўленне раскладаў ва ўмовах неазначальнасці

Кіраванне. Менеджмент

Инструкция по делопроизводству в районном (городском) суде Республики Беларусь: [утверждено Министерством юстиции Республики Беларусь 18.10.01].

— Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2010. — 172 с. — 850 экз. — ISBN 978-985-6928-17-1.

Как преуспеть в жизни и добиться того, чего действительно хочешь / [автор-составитель Орлова Любовь]. — Минск: Харвест, 2009. — 447 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-6933-8 (ошибоч.).

Карпенко, Е. М. Производственный менеджмент: учебное пособие для студентов первой ступени высшего образования по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра «Менеджмент». — Гомель: ГГТУ, 2010. — 519 с. — ISBN 978-985-420-919-7.

Климович, Л. К. Теоретические основы менеджмента: курс лекций для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» и слушателей специального факультета по переподготовке кадров ОСП «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза» / Л. К. Климович; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 107 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-461-787-9 (ошибоч.).

Креативный менеджмент: пособие для управляемой самостоятельной работы студентов 2-й ступени высшего образования (магистратуры) специальности 1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством» / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра менеджмента; [автор-составитель Е. А. Левченко]. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 71 с. — 91 экз. — ISBN 978-985-461-784-8.

Лобан, Н. А. Психология управления: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Н. А. Лобан; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 495 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-668-3.

Мельников, С. В. Типовой бизнес-план инвестиционного проекта: [цифровая цветная и черно-белая полиграфия] / С. В. Мельников. — Минск: Интегралполиграф, 2010. — 31 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6845-27-0.

Экономика и управление инновациями: пособие для самостоятельной работы студентов экономических специальностей / Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Кафедра экономики АПК; [авторы-составители: Н. Н. Козырева, Т. В. Жукова, И. А. Ефименко]. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 251 с. — 450 экз. — ISBN 978-985-461-763-3.

Цывілізацыя. Культура. Прагрэс

Культурология: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Частное учреждение образования «Минский институт управления»; составители: А. А. Потоцкий, Н. А. Поляк, Я. В. Шешко]. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 198 с. — Часть текста на

белорусском языке. — 700 экз. — ISBN 978-985-490-661-4.

Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы; [редколлегия: М. А. Можейко (отв. ред.), С. В. Донских, С. Л. Вилейко]. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 431 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — Часть текста на белорусском и польском языках. — 140 экз. — ISBN 978-985-515-302-4.

Бібліяграфія і каталогі

«Мастацкая літаратура», выдавецтва (Мінск). Перспектывны план выдавецтва «Мастацкая літаратура», 2011. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 39 с. — 500 экз.

Они освобождали Могилевщину: Герои Советского Союза, принимавшие участие в освобождении Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков (1943—1944 гг.): библиографический указатель / Учреждение культуры «Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина», Отдел белорусской и краеведческой литературы; [составители: Т. М. Калинина, Ю. А. Костюк, О. Н. Безмен]. — Могилев: Могилевская областная библиотека, 2009. — 309 с. — 5 экз.

«Пачатковая школа», издательство (Мінск). Каталог издательства «Пачатковая школа», 2010: 2-е полугодие / Министерство образования Республики Беларусь. — Минск: Пачатковая школа, 2010. — 40 с. — Часть текста на белорусском языке. — 4200 экз.

Перечень действующих нормативных правовых актов в строительстве / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Научно-исследовательское арендное предприятие «Стройэкономика». — Минск, 2010. — 199 с. — 99 экз.

«Юнипресс», издательство (Мінск). Каталог книжной продукции, 2010—2011 / [Издательство «Юнипресс»]. — Минск: Юнипресс, 2010. — 95 с. — Часть текста на белорусском языке. — 600 экз. — ISBN 978-985-532-259-8.

Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства

Белорускія пісьменнікі-юбіляры 2010 года: біябібліяграфічны паказальнік: 2-е паўгоддзе / ДУ «Мінская абласная бібліятэка імя А. С. Пушкіна», Аддзел бібліятэказнаўства; [складальнікі: Дзітлава В. А., Міткевіч В. В.]. — Мінск: Мінская абласная бібліятэка, 2010. — 56 с. — 40 экз.

Нацыянальны дакумент як аб'ект дзейнасці бібліятэк Беларусі: зборнік артыкулаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; [складальнік Т. В. Кузьмін; рэдкалегія: Л. Г. Кірухіна і інш.]. — Мінск: НБ Беларусі, 2010. — 228 с. — Часть текста на русской мове. — 150 экз. — ISBN 978-985-6879-13-8.

Старонкі бібліятэчнага жыцця Віцебшчыны: (інфармацыйна-метадычны вес-

нік) / ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна», Аддзел бібліятэказнаўства і навуковых даследаванняў; [складальнік Н. М. Старавойтава]. — Віцебск: Віцебская абласная бібліятэка, 2010 —

Вып. 1. — 2010. — 85 с. — Часть текста на русской мове. — 10 экз.

Когда читатель улыбается / [редактор-составитель Л. В. Нестерович]. — Минск: Красико-Принт, 2010. — 169 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-405-576-3.

Этическая культура как условие морально зрелой личности подростков и молодежи: методические рекомендации библиотекарям области в помощь организации работы по воспитанию этической культуры у подростков и молодежи / Учреждение культуры «Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина», Отдел маркетинга и библиотечковедческой работы; [составитель О. А. Лосева]. — Могилев: Могилевская областная библиотека, 2010. — 35 с. — 35 экз.

Даведачныя выданні агульнага тыпу

Большой справочник необходимых и полезных знаний. — Минск: Харвест, 2010. — 638 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-16-7296-3 (в пер.).

Музеі. Пастаянныя выстаўкі

Горбунов, И. В. Искусство батальной диорамы в военно-исторических музеях СССР и СНГ во второй половине XX века: монография / И. В. Горбунов; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. — Витебск: ВГУ, 2010. — 147 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-517-097-7 (в пер.).

Выданні змешанага зместу. Зборнікі

Белорусско-Российский университет (Могилев). Студенческая научно-техническая конференция (46; 2010). 46-я студенческая научно-техническая конференция Белорусско-Российского университета: материалы конференции, Могилев, 27 мая 2010 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Министрство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»; [редколлегия: И. С. Сазонов (гл. редактор) и др.]. — Могилев: Белорусско-Российский университет, 2010. — 244 с. — Часть текста на английском, белорусском и немецком языках. — 70 экз. — ISBN 978-985-492-080-1.

Брестский государственный технический университет. Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов: [в 2 ч.] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; [редколлегия: В. С. Рубанов (главный редактор) и др.]. — Брест: БрГТУ, 2010. — ISBN 978-985-493-160-9.

Ч. 1. — 313 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-493-159-3.

Ч. 2. — 145 с. — 75 экз. — ISBN 978-985-493-161-6.

Военная академия Республики Беларусь (Мінск). Сборник научных статей Военной академии Республики Беларусь / Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2004 —

№ 18 / [редколлегия: Булойчик В. М. (главный редактор) и др.]. — 2010. — 153 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 100 экз.

Инновационные технологии управления: материалы 66-й студенческой научно-технической конференции / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Факультет технологий управления и гуманитаризации; [редколлегия: Г. М. Бровка и др.]. — Минск: БНТУ, 2010. — 214 с. — Часть текста на английском, испанском, немецком и польском языках. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-442-4.

«Неделя науки-2010», научная студенческая конференция (Брест). Сборник материалов научной студенческой конференции (Неделя науки-2010) / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет; [редколлегия: В. С. Рубанов (главный редактор) и др.]. — Брест: БрГТУ, 2010. — 147 с. — Часть текста на белорусском языке. — 75 экз. — ISBN 978-985-493-162-3.



Ключ да метадычных інавацый

Сёння часта можна пачуць, што метадыкі выкладання замежных моў як навукі сёння больш не існуе. Зразумела, ёсць падставы і для такога меркавання, але аўтары дапаможніка для выкладчыкаў замежных моў у будучыні, студэнтаў спецыяльнасці «Сучасныя замежныя мовы» «История методики преподавания иностранных языков за рубежом» (Foreign language methodology abroad: a view of history) (Мінск, МДЛУ, 2010), Іна Андрэасян і Юрый Маслаў мяркуюць па-іншаму.

Як заўсёды, — сцвярджаюць аўтары — існуюць розныя пункты гледжання на праблему. І ў дадзеным выпадку самым надзейным шляхам яе вырашэння падаецца вывучэнне гісторыі метадыкі выкладання замежных моў так бы мовіць, з першых вуснаў, па працах саміх жа аўтараў класічных прац мінулага.

Такі шлях, спадзяюцца аўтары, дапаможа развіць прафесійныя кампетэнцыі выкладчыка, а вынік заняткаў будзе бачны не столькі адразу, яшчэ ў працэсе навучання, колькі далёка ў будучыні, у непасрэднай працы спецыялістаў.

Само ж выданне можа быць карысным з розных бакоў.

Па-першае, чытанне, аналіз і абмеркаванне ўрыўкаў з фундаментальных работ знаных метадыстаў — сам па сабе каштоўны вопыт, які ішчэ і дапамагае зразумець, якім шляхам і пад уздзеяннем якіх акалічнасцей развівалася метадыка цягам мінулых стагоддзяў. Па-другое, аналіз зместу кожнага ўрыўка дапаможа ўважліваму чытачу знайсці ключ да сучасных інавацый (усе значныя падзеі развіцця метадыкі арганізаваны ў храналагічным парадку) і зразумець іх сутнасную аснову. Па-трэцяе, абмеркаванне матэрыялу дапаможніка будзе садзейнічаць інтэлектуальнаму ўдасканаленню чытача, які шукае і заўважае не толькі ідэю, але звяртае ўвагу і на спосаб выражэння думкі.

Марына ВЕСЯЛУХА

Дэмаграфія.**Вывучэнне народанасельніцтва**

Женщины и мужчины Республики Беларусь = Women and men in the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010. — 204 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 95 экз. — ISBN 978-985-6858-55-3.

Смертность в Республике Беларусь за 2008–2009 гг.: [официальный статистический сборник] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Управление медицинской статистики, информационных технологий и делопроизводства. — Минск: РНМБ, 2010. — 228 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-68-46-62-8.

Сацыялогія

Как зарабатывать больше на 20% вопреки кризису / [автор-составитель Надежда Вера]. — Минск: Харвест, 2009. — 255 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-6935-2 (ошибоч.).

Карнеги, Д. Как стать эффективным лидером / Дейл Карнеги; [перевела с английского Г. И. Левитан]. — Минск: Попурри, 2010. — 205 с. — 15000 экз. — ISBN 978-985-15-1105-7.

Ленсу, Я. Ю. Теория массовых коммуникаций: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Я. Ю. Ленсу; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2010. — 211 с. — 60 экз. — ISBN 978-985-490-685-0.

Мандино, О. Секреты успеха и счастья / Ог Мандино; [перевел с английского А. Г. Скоморохов]. — Минск: Попурри, 2010. — 318 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 5000 экз. — ISBN 978-985-15-1098-2.

Мориц, А. Слова, которые лечат / Андреас Мориц; [перевел с английского С. Э. Борич]. — Минск: Попурри, 2010. — 157 с. — 11000 экз. — ISBN 978-985-15-1025-8.

Сидюк, Т. С. Теоретические основы социальной работы (социальная политика): учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-86 01 01 «Социальная работа» / Т. С. Сидюк, Е. И. Каверина; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. — Брест: БрГУ, 2010. — 63 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-473-543-6.

Социология: учебно-методический комплекс для студентов дневной и заочной форм обучения всех специальностей / [В. Я. Кочергин и др.]; Частное учреждение образования «Минский институт управления». — 4-е изд. — Минск: МИУ, 2010. — 213 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-490-664-5.

Факторы, способствующие рискованному поведению мужчин, имеющих секс с мужчинами = Factors promoting risky behavior of men having sex with other men: сборник результатов социологического исследования / [Т. В. Бурак и др.]; Центр независимых социологических исследований ОДО «Масс Медиа центр «Встреча», Республиканское молодежное общественное объединение «Встреча». — Минск: Бизнесофсет, 2010. — 30, 30 с. встречной пагинации — Текст параллельно на русском и английском языках. — Книга-«перевертыш». — 500 экз. — ISBN 978-985-6939-08-5.

Хилл, Н. Как стать богатым за один год; Ключи к успеху; План достижения

успеха; Ключи к позитивному мышлению / Наполеон Хилл; [перевели с английского О. Е. Продан, Л. М. Шукин]. — 2-е изд. — Минск: Попурри, 2010. — 631 с. — Издано при участии «Харвест» (Минск). — 5100 экз. — ISBN 978-985-15-1001-2 (в пер.).

Палітыка.**Формы палітычнай арганізацыі. Дзяржава як палітычная ўлада**

Вонсович, Л. В. Основы идеологии белорусского государства: ответы на экзаменационные вопросы: [для студентов вузов] / Л. В. Вонсович. — 4-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 188 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-079-8.

Мазарчук, Д. В. История государства и права Беларуси: учебно-методический комплекс для студентов юридических специальностей / Д. В. Мазарчук; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 3-е изд. — Минск: МИУ, 2010. — 107 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-490-655-3.

Слука, О. Г. Идеологические процессы в Беларуси / О. Г. Слука. — Минск: РИВШ, 2010. — 218 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-500-384-8.

Парламенты.**Народныя прадстаўніцтвы. Урады**

Парламентаризм в Беларуси: монография / В. А. Божанов [и др.]; под редакцией В. А. Божанова, А. В. Горелика; перевод на англ. яз. М. К. Завалей; Частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства», Кафедра политологии и гуманитарных дисциплин. — Минск: Иппокрена, 2010. — 230 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 300 экз. — ISBN 978-985-6838-08-1 (в пер.).

Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі

Экономика, моделирование, прогнозирование: сборник научных трудов / Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»; [редколлегия: М. К. Кравцов (главный редактор) и др.]. — Минск: НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2007 — ISSN 2218-0435.

Вып. 4. — 2010. — 355 с. — Часть текста и резюме параллельно на русском и английском языках. — 120 экз.

Эканоміка ў цэлым

Жук, В. И. Микроэкономика: практикум: для студентов экономических специальностей вузов / В. И. Жук, И. М. Зборина. — Минск: Мисанта, 2010. — 163 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-67-19-74-8.

Микроэкономика: курс интенсивной подготовки: [студенту к экзамену] / И. В. Новикова и др.; под редакцией И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — 3-е изд. — Минск: ТетраСистемс, 2010. — 271 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-536-067-5.

Навука аб працы. Эканоміка працы. Арганізацыя працы

Белорусский профессиональный союз работников агропромышленного комплекса. Устав Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса: [принят 1

съездом 20 июля 1990 г.: изменения и дополнения в Устав (его новая редакция) приняты V съездом 27 апреля 2010 г.]. — Минск, 2010. — 39 с. — 5000 экз.

Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения. Устав Белорусского профессионального союза работников здравоохранения: принят I съездом 5 сентября 1990 г. — Минск, 2010. — 24 с. — 2000 экз.

Белорусский профессиональный союз работников промышленности: материалы II съезда Белорусского профсоюза работников промышленности (1 июня 2010 г., г. Минск). — Минск, 2010. — 63 с. — 220 экз.

Белорусский профессиональный союз работников промышленности. Устав Белорусского профессионального союза работников промышленности: утвержден Учредительным съездом 28 мая 2003 г.: утвержден в новой редакции II съездом 1 июня 2010 г. — Минск, 2010. — 43 с. — 1000 экз.

Кадры общие для всех отраслей экономики: в 4 кн. / [автор-составитель: Л. И. Липень]. — Минск: Дикта, 2010. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-504-0.

Кн. 1: Образцы наиболее востребованных должностных инструкций с комментариями. — 683 с. — ISBN 978-985-494-505-7.

Кн. 2: Образцы наиболее востребованных рабочих инструкций с комментариями. — 675 с. — ISBN 978-985-494-507-1.

Кн. 3: Квалификационные характеристики должностей служащих: извлечение из вып. 1, 2, 19 ЕКСД. — 263 с. — ISBN 978-985-494-508-8.

Кн. 4: Квалификационные характеристики профессий рабочих: извлечение из вып. 1, 2, 3, 51, 52, 62 ЕТСК. — 187 с. — ISBN 978-985-494-509-5.

Кудрякова, Г. А. Документация по личному составу: комментарии практика / Г. А. Кудрякова. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2010. — 106 с. — 370 экз. — ISBN 978-985-6937-01-2.

Кудрякова, Г. А. Личные дела сотрудников: практические рекомендации / Г. А. Кудрякова. — Минск: Информационно-правовое агентство «Регистр», 2010. — 106 с. — 380 экз. — ISBN 978-985-69-37-04-3.

Обращения граждан: сборник нормативных правовых актов и информационных материалов / Белорусский профессиональный союз работников образования и науки; [составитель М. Л. Лесун]. — Минск, 2010. — 67 с. — Часть текста на белорусском языке. — 630 экз.

Основные направления деятельности профсоюза на 2010–2015 годы: приняты на V съезде Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, 4 июня 2010 г. / Белорусский профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов. — Минск, 2010. — 15 с.; 21 см. — 1100 экз.

Социально-трудовая сфера Республики Беларусь: мониторинг, 2009 / Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. — Минск, 2010. — 43 с. — 100 экз.

Тарифное соглашение между Белорусским государственным концерном по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции и Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности. — Минск, 2010. — 19 с. — 50 экз.

Тарифное соглашение между Белорусским профессиональным союзом работников промышленности, Белорусским профессиональным союзом металлургов, Министерством промышленности Республики Беларусь, Республиканской ассоциацией предприятий промышленности «БелАПП» на 2010–2013 годы. — Минск, 2010. — 20 с. — 370 экз.

Тарифное соглашение между Министерством энергетики Республики Беларусь, Белорусским профсоюзом работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности и Государственным производственным объединением по топливу и газификации «Белтопгаз» на 2010–2012 годы. — Минск, 2010. — 32 с. — 25 экз.

Тарифное соглашение между Министерством энергетики Республики Беларусь, Белорусским профсоюзом работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности и Государственным производственным объединением электроэнергетики «Белэнерго» на 2010–2012 годы. — Минск, 2010. — 46 с. — 75 экз.

Рэгіянальная эканоміка.**Зямельнае пытанне. Жыллёвая гаспадарка**

Нормы времени, нормы выработки при работе малых механизированных средств, применяемых предприятиями ЖКХ: [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 16.06.10]. Нормы расхода горюче-смазочных материалов (ч. 2). — Минск: Институт «Белжипроект», 2010. — 43 с. — 90 экз.

Формы арганізацыі і супрацоўніцтва ў эканоміцы

Малое предпринимательство в Республике Беларусь, 2010 = Small business in the Republic of Belarus: статистический сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2010. — 310 с. — Параллельно на русском и английском языках. — 128 экз. — ISBN 978-985-6858-56-0.

Минская область = Minsk region: бизнес-каталог. — 2010. — 109 с. — Текст параллельно на русском и английском языках.

Перспективы и особенности ведения бизнеса на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: методические материалы / Европейский союз, МЧС в Республике Беларусь, Программа развития ООН; [составители: З. Н. Змушко и др.]; под общей редакцией А. А. Бородуля. — Минск: Интегралполиграф, 2010. — 107 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-6845-28-7.

Технико-экономические обоснования для содействия организации самозанятости безработных / Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Научно-исследовательский институт труда; [подготовлено: Куропатенкова И. Н. и др.]. — Минск: ИВЦ Минфина, 2010. — 175 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-6921-88-2.

Фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара. Банкаўская справа

Введение в специальность: учебно-методический комплекс для студентов специальности «Финансы и кредит» / [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]; составители: М. К. Воробьев, Ю. Н. Бусыгин, И. А. Осипов. — 3-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 79 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-490-681-2.

Эканамічныя становішча.**Эканамічная палітыка.****Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Цэны**

Военная экономика: пособие: для слушателей факультета Генерального штаба Вооруженных Сил (заочной формы обучения) учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» / [В. Г. Ольшевский и др.]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. — Минск: ВА РБ, 2010. — 214 с. — 70 экз. — ISBN 978-985-6961-29-1 (в пер.).

Лазаревич, И. М. Ценообразование: учебно-методический комплекс: [для студентов] / И. М. Лазаревич, И. Н. Кохнович; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 5-е изд., стереотипное. — Минск: МИУ, 2010. — 216 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-490-656-0.

Эканамічныя становішча Рэспублікі Беларусь

Беларусь. Показатели развития промышленности до и в период мирового кризиса = Belarus. Industrial performance before and during the global crisis: доклад № 54371-BY: аналитические записки по вопросам экономической политики Беларуси: аналитическая записка № 1, 25 июня 2010 г.: документ Всемирного банка / Департамент по управлению экономикой и борьбе с бедностью, Регион Европы и Центральной Азии. — Минск, 2010. — VII, 47, VII, 40 с. встречной пагинации. — Параллельно на русском и английском языках. — Книга-«перевертыш». — 100 экз.

Беларусь. Тенденции и проблемы в секторе услуг = Belarus. Trends and issues in the services sector: доклад № 54371-BY: аналитические записки по вопросам экономической политики Беларуси: аналитическая записка № 3, 25 июня 2010 г.: документ Всемирного банка / Департамент по управлению экономикой и борьбе с бедностью, Регион Европы и Центральной Азии. — Минск, 2010.

Дорогие читатели!

Если вы хотите продать книгу из вашей домашней библиотеки или купить нужное вам издание, приложение «Кніжны свет» — к вашим услугам. Заполните этот купон для бесплатного частного объявления о продаже или желании покупки книг, печатных периодических изданий.

Примечание. Объявления принимаются только при наличии вырезанного купона, а не его ксерокопии.

— VII, 35, VI, 32 с. вступной пагинаціі.
— Паралельна на руском і англійскім мовах. — Кніга-«первертыш». — 100 экз.

Платныя службы населенню Рэспублікі Беларусь: статыстычны зборнік / Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь, 2010. — 251 с. — 86 экз. — ISBN 978-985-6858-53-9.

Праблемы эканомікі: зборнік навуковых прац / Міністэрства сельскага гаспадарства і прадукцыі Рэспублікі Беларусь, Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія. — 2005— Вып. 1 (10) / [редкалегія: Каган А. М. — галоўны рэдактар і др.]. — Мінск: Інстытут сістэмных даследаванняў і АПК НАН Беларусі, 2010. — 147 с. — Часть текста паралельна на руском і англійскім мовах. — 120 экз.

Рекомендуемые нормы времени и нормы расхода материалов на платные услуги по заказам населения, предоставляемые организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Ч. 2. Рекомендации по формированию затрат и калькулированию тарифов на платные услуги по заказам населения, предоставляемые организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Рекомендуемый перечень платных услуг, выполняемых по заказам населения предприятиями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь: [к сборнику в целом: утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 25.01.07]. — Мінск: Інстытут «Белжилпроект», 2010. — 150 с. — 90 экз.

Рекомендуемые нормы времени и нормы расхода материалов на платные услуги по заказам населения, предоставляемые организациями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (ч. 3): [утверждено Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 06.04.10]. — Мінск: Інстытут «Белжилпроект», 2010. — 60 с. — 90 экз.

Сельское хозяйство Республики Беларусь = Agriculture of the Republic of Belarus: статыстычны зборнік / Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь, 2010. — 269 с. — Паралельна на руском і англійскім мовах. — 167 экз. — ISBN 978-985-6858-54-6.

Социально-экономическое положение Могилевской области в январе – июле 2010 г. / Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь, Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Могилевскай абласці. — Могилев, 2010. — 252 с. — 58 экз.

Статистический ежегодник Могилевской области, 2010 / Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь, Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Могилевскай абласці. — Могилев, 2010. — 406 с. — 18 экз.

Цены в Республике Беларусь = Prices in the Republic of Belarus: статыстычны зборнік / Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь. — Мінск: Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь, 2010. — 176 с. — Паралельна на руском і англійскім мовах. — 87 экз. — ISBN 978-985-6858-59-1.

Myasnikovich, M. V. Republic of Belarus: macroeconomics, innovation, economic security / M. V. Myasnikovich; National Academy of Sciences of Belarus. — Мінск: Belorusskaya nauka, 2010. — 219 с. — На англійскай мове. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-1162-2.

Мясніковіч, М. У. Рэспубліка Беларусь: макраэканоміка, інавацыі, эканамічная бяспека

Эканамічнае становішча замежных краін

Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана: материалы международной научно-практической конференции по Посланию Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева (Мінск, 17 марта 2010 г.). — Мінск: Акадэмія ўпраўлення пры Президенте Рэспублікі Беларусь, 2010. — 61 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-527-001-1.

Гандаль.

Міжнародныя эканамічныя адносіны. Агульныя пытанні гандлю. Рынак

Коробкин, А. З. Эффективность и конкурентоспособность организаций торговли: пособие [для слушателей специального факультета по переподготовке кадров и студентов экономических

специальностей] / А. З. Коробкин; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, ОСП «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белкоопсоюза». — Гомель: БТЭ-УПК, 2010. — 80 с. — 190 экз. — ISBN 978-985-461-764-0.

Унутраны гандаль

Приходько, В. В. Экономический анализ качества труда в торговле: текст лекции для студентов экономических специальностей / В. В. Приходько; Белкоопсоюз, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. — Гомель: БТЭУПК, 2010. — 35 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-461-788-6.

Białoruś – przewodnik po rynku / Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Białymostku. — Мінск: Белсэнс, 2010. — 74 с. — На польскай мове. — 130 экз. — ISBN 978-985-6946-11-3.

Знешні гандаль. Міжнародны гандаль. Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны

Беларусь. Показатели внешней торговли и конкурентоспособность = Belarus. Trade performance and competitiveness: доклад № 54371-BY: аналітычныя запіскі па пытаннях эканамічнай палітыкі Беларусі: аналітычная запіска № 2, 25 июня 2010 г.: документ Всемирного банка / Департамент по управлению экономикой и борьбе с бедностью, Регион Европы и Центральной Азии. — Мінск, 2010. — VIII, 50, VI, 41 с. вступной пагинаціі. — Паралельна на руском і англійскім мовах. — Кніга-«первертыш». — 100 экз.

Ходорович, М. П. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: курс лекций / М. П. Ходорович; БИП — Институт правоведения. — Мінск: БИП-С Плюс, 2010 — Ч. 1. — 2010. — 46 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-523-086-2.

Экономические, юридические и информационные аспекты внешнеэкономической деятельности: материалы 3-й международной научно-практической конференции, 8–9 апреля 2010 г.: в 2 ч. / [редкалегія: Г. М. Бровка і др.]. — Мінск: БНТУ, 2010. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-446-2. — ISBN 987-985-525-446-2 (ошибоч.).

Ч. 1. — 248 с. — Часть текста на англійскім, немецком і польскім мовах. — ISBN 978-985-525-444-8. — ISBN 987-985-525-444-8 (ошибоч.).

Ч. 2. — 81 с. — Часть текста на англійскім, беларуском і немецком мовах. — ISBN 978-985-525-445-5. — ISBN 987-985-525-445-5 (ошибоч.).

Export & investments Belarus: ministries, concerns, regions, investment projects, exporters. — Мінск: Восток-проект, 2010. —

44 с. — На англійскай мове. — 300 экз. Экспарт і інвестыцыі Беларусі

Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамічная палітыка

Жудро, М. К. Внешнеэкономическая деятельность: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Экономика и управление на предприятии» / М. К. Жудро. — Мінск: Издательство Гривцова, 2010. — 162 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6954-02-6.

Права. Юрыдычныя навукі. Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі

Бодак, А. Н. Правотворческий процесс в Республике Беларусь / А. Н. Бодак. — Мінск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 219 с. — 120 экз. — ISBN 978-985-491-028-4.

Глыбовская, Н. А. Общая теория права: учебно-методический комплекс: [для студентов] / Н. А. Глыбовская, С. А. Трахтенюк; Частное учреждение образования «Минский институт управления». — Мінск: МИУ, 2010. — 277 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-658-4.

Теоретические и практические проблемы правоприменения: сборник научных трудов / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; под редакцией В. А. Кучинского. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 323 с. — Часть текста на беларуском языке. — 200 экз. — ISBN 978-985-427-611-3.

Міжнароднае права

Иванов, Г. И. Права человека: Теория. История. Современность: краткое изложение курса: [для студентов] / Г. И. Иванов, А. Г. Иванов. — Мінск: Амалфея, 2010. — 107 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-869-8.

Дзяржаўнае канстытуцыйнае адміністрацыйнае права

Круглов, В. А. Административно-делiktное право: [для студентов] / В. А. Круглов. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Мінск: Амалфея, 2010. — 395 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-735-6.

Крымінальнае права. Крымінальнае судаводства. Крыміналогія

Детерминанты преступности в Республике Беларусь: сборник научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 55 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-427-608-3.

Уголовный кодекс Республики Беларусь: 9 июля 1999 г. № 275-З; [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.]; в Кодекс с 5 мая 2010 г. изменения не вносились. — Мінск: Амалфея, 2010. — 353 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-874-2.

Шарков, А. В. Уголовно-исполнительная система МВД Республики Беларусь. 90 лет / А. А. [т. е. В.] Шарков. — Мінск: Позитив-центр, 2010. — 477 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-6983-01-9 (в пер.).

Гаспадарчае права. Прававыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 11 ноября 1998 г.; одобрен Советом Республики 26 ноября 1998 г.]; с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 июля 2010 г. — Мінск: Нацыянальны центр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, 2010. — 270 с. — 2650 экз. — ISBN 978-985-6928-18-8 (в пер.).

Грамадзянскае права. Судовы лад

Гражданский процесс: курс лекций: в 2 т. / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. — Мінск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. — 500 экз. — ISBN 978-985-427-580-2.

Т. 1 / [Т. М. Фицук и др.]. — 189 с. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волчкова С. С., Лисичникова Т. В., Скобя С. М. — ISBN 978-985-427-581-9.

Т. 2 / [Т. М. Фицук и др.]. — 207 с. — Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волчкова С. С., Лисичникова Т. В., Филипчик Р. И. — ISBN 978-985-427-582-6.

Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной собственностью: учебно-методический комплекс для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии» / В. И. Кудашов, Е. В. Иванова; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 3-е изд., переработанное. — Мінск: МИУ, 2010. — 179 с. — 600 экз. — ISBN 978-985-490-659-1.

Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару. Права сацыяльнага забеспячэння

Гуцин, А. И. Гарантии реализации гражданами Республики Беларусь права на социальное обеспечение: монография / А. И. Гуцин; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. — Гродно: ГрГУ, 2010. — 119 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-515-297-3.

Топ-10

Магазін «Раніца», г. Могилёв Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010.
- Аляксандр Алексееў, Алег Лукашэвіч. Спадчына Беларусі. — Мінск: МФЦП, 2007.
- Наталья Батракова. Территория души. — Мінск: Кавалер, 2010.
- Востраў русалак: легенды, паданні. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.
- Крынічка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2009.
- Вадим Деружинский. Тайны белорусской истории. — Мінск: ФУАІнформ, 2010.
- Александр Дембовецкий. Опыт описания Могилевской губернии. — 1 — 3 т. — Могилёв: Амелия Принт, 2008.
- Тамара Лисицкая. Идиотки. — Мінск: Регистр, 2010.
- Михаил Голденков. Русь. Другая история. — Мінск: Современная школа, 2010.
- Уладзімір Караткевіч. Хрыстос прыязмаўся ў Гародні. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2007.

Кнігі рускіх выдавецтваў

- Стефани Майер. Сумерки. Новолуние. Затмение. — Москва: АСТ, 2010.
- Дарья Донцова. Дед Снегур и Морозочка. Бабочка в гипсе. — Москва: Эксмо, 2010.
- Борис Акунин. Сокол и ласточка. — Москва: Захаров, 2010.
- Пауло Козьмо. Одиннадцать минут. — Москва: Астрель, 2008.
- Игорь Губерман. Гарики. — Москва: Эксмо, 2010.
- Григорий Остер. Вредные советы. — Москва: АСТ, 2009.
- Татьяна Устинова. Третий четверг ноября. — Москва: Эксмо, 2010.
- Дмитрий Глуховский. Метро 2034. — Москва: АСТ, 2010.
- Виктор Пелевин. Чапаев и пустота. — Москва: Эксмо, 2010.
- Сергей Клочков. Лунь — Москва: АСТ, 2010.

Топ-10

Магазін «Академкніга», г. Мінск Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Беларускі арфаграфічны слоўнік. Пад рэд. А. А. Лукашанца. 2-е выд., выпр. — Мінск: Беларуская навука, 2010.
- Ларыса Геніюш. Збор твораў у 2 тамах. — Мінск: Лімарыус, 2010.
- Оксана Котович, Янка Крук. Золотые правила народной культуры. — Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010.
- Беларусь. 1941 — 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. — Мінск: Беларуская навука, 2010.
- Александр Велько, Михаил Мартинович. Грюнвальдская битва. — Мінск: Беларуская Праваславная Царква, 2010.
- Якуб Колас. Збор твораў. Ў 20 т. Т. 10. — Мінск: Беларуская навука, 2010.
- М. С. Кацар. Беларускі арнамент: Ткацтва. Вышыўка. 2-е выд. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009.
- Анатоль Бутэвіч. Каралева не здраджвала каралю. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010.
- Джэні Радары. Прыгоды Чыпаліны. — Мінск: Харвест, 2010.
- Яраш Малішэўскі. Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010.

Кнігі рускіх выдавецтваў

- Мудрость тысячелетий. — Москва: ОЛМА Медиа групп, 2010.
- Элизабет Гилберт. Есть, молиться, любить. — Москва: РИПОЛ классик, 2010.
- Стефани Майер. Затмение. — Москва: АСТ: Астрель, 2010.
- Анна Гавальда. Утешительная партия игры в петанк. — Москва: АСТ: Астрель, 2010.
- Борис Акунин. Весь мир театр. — Москва: Захаров, 2010.
- Януш Вишневский. Одиночество в сети. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010.
- Харуки Мураками. Край обетованный. — Москва: Эксмо, 2010.
- Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. — Москва: АСТ, 2010.
- Александра Маринина. Взгляд из вечности. Благие намерения. — Москва: Эксмо, 2010.
- Сергей Недоруб. Тайна полтергейста. — Москва: АСТ, 2010.

Мастак і пісьменнік

Сімпатычная планета мамурыкаў

Мастачка Марыя Міцкевіч жыве і працуе ў Брэсце. Супрацоўніцтва яе як таленавітага афармляльніка з мінскай выдавецкай установай "Літаратура і Мастацтва" пачалося з работы над зборнікам п'ес таксама брэсцкага аўтара Зоі Гарадзецкай "Казкі навагодняга лесу". Кніга, можна сказаць, прагучала, паспрыяла шырокаму знаёмству аўтара і мастачкі з чытачом. Наступнае выданне, якое М. Міцкевіч аформіла для РВУ "Літаратура і Мастацтва", — зборнік казак сербскай пісьменніцы Гразданы Алуіч.

І вось да чытача прыйшла яшчэ адна кніга, мастацкае аблічча герояў якой выразна і вобразна сфармулявала таленавіты кніжны графік з Брэста, — "Казачныя аповесці пра міжпланетнага Пажарніка і іншых мамурыкаў" Раісы Баравіковай (ізноў — Мінск, РВУ "Літаратура і Мастацтва"). Прываблівае ўжо сама вокладка, з якой да ўдзелу ў касмічным палёце запрашае сам галоўны герой — міжпланетны Пажарнік мамурык. Пісьменніца, стварыўшы багатую на дзеянні атмасферу, вымалёўвае партрэт свайго сімпатычнага персанажа праз розныя ўчыны, праз яго стасункі з навакольным светам. Дапамагае чытачу ўявіць, якія ў Пажарніка сродкі, механізмы, лятальныя апараты, што дапамагаюць падарожнічаць у Космасе. Напрыклад, вось што піша Р. Баравікова пра "ракету" Пажарніка: "У мамурыка ёсць пікі-пак. Ён нечым падобны на зямны верталёт, але кабіна ў яго ўся празрыстая.

Астранаўты на шматлікіх касмічных трасах нярэдка прымаюць яго за стракаду і здзіўляюцца: "Адкуль узяцца стракадзе ў Космасе?!"

Але гэта проста пікі-пак. Так аднойчы назваў яго мамурык."

І сказана, здаецца, шмат. Але ж няма для мастака той прамалінейнай "інструкцыі", якая дапамагла б намалюваць менавіта прыдуманых пісьменніцай пікі-пак. Так, казачны лятальны апарат падобны на "зямны верталёт". Некаторыя прымаюць яго за стракаду. І ўсё ж гэта "проста пікі-пак". Выходзіць, што далей павінна спрацаваць выключна фантазія мастачкі. Ёй, Марыі Міцкевіч, трэба быць і канструктарам, і дызайнерам. А самае галоўнае — першым уважлівым чытачом аповесцей пра міжпланетнага Пажарніка. Дарэчы, і мамурыка, якога мы маем магчымасць разглядаць на малюнках (усяго ў кнізе болей як дваццаць выяў галоўнага героя) прыдумала менавіта мастачка. З яе вобразам галоўнага героя, які сыходзіць у нашу свядомасць ужо з вокладкі, мы падарожнічаем па ўсёй кнізе.

Мамурык усміхаецца, здзіўляецца, непакоіцца, трывожыцца... Такі розны і такі аднолькава сімпатычны галоўны герой — міжпланетны Пажарнік. Некалі славу ты педагог В. Сухамлінскі (зараз, адпрэчваючы ўсё савецкае ці ўсё з савецкіх часін, пра яго згадваюць вельмі рэдка) мяркуе, дарэмна напісаў: "Каб мець доступ у цудоўны палац, імя

якому — дзяцінства, мы павінны пераўвасабляцца, становіцца ў некаторай ступені дзецьмі. Толькі пры гэтай умове нам будзе даступная мудрая ўлада над дзіцем. Толькі пры гэтай умове дзеці не будуць глядзець на нас як на істот, якія выпадкова патрапілі ў іх палац, як на вартаўнікоў, што ахоўваюць іх дзіцячы свет, але раўнадушных да таго, што адбываецца ў цудоўным палацы дзяцінства".

На шчасце, следам за аўтарам, вядомай і вопытнай дзіцячай пісьменніцай (варта згадаць хаця б "Казкі астранаўта", "Казкі з гербарыя" Раісы Баравіковай), мастачка кнігі аказваецца зусім не выпадковым чалавекам у стасунках з дзіцячым светам. Марыя Міцкевіч асцярожна, зважаючы на ўсю сур'ёзнасць гэтага кроку, уваходзіць у палац дзяцінства. Відавочна гэта і па малюнках, што дапаўняюць трэцюю з аповесцей, якія склалі кнігу. Ужо назвы раздзелаў патлумачваюць адрасы, куды на сваіх лятальных апаратах трапляюць новыя касмічныя вандроўнікі: "Робат Буныка прапаноўвае Кутасіку здзейсніць касмічнае падарожжа ў Брэст", "Астрамечаўскі яблык — у падарунак міжпланетнаму Пажарніку" і інш. На адной са старонак



(у раздзеле "Начніца Нюня — актыўная ўдзельніца самай вялікай спрэчкі рукакрылых") героі аповесці-казкі сустракаюцца ля помніка са скульптурай кажана. Разам сыходзяцца казка і рэчаіснасць, легенда і рэальнасць. Відаць, мастачка трапляе нават у больш складаную сітуацыю, чым пісьменніца. Бо ў афармленні прыдумка, фантазія — навідавоку, "шматкроп'ем" тут не абыдзецца. І ўсё ж Марыя Міцкевіч таленавіта спраўляецца са сваёй творчай задачай, раскажваючы пра Брэст казачны і Брэст сапраўдны.

Кніга "Казачныя аповесці..." у афармленні таленавітай брэсцкай мастачкі падштурхоўвае і да наступных разваг. Цэласнасць, паяднасць мастацкіх рашэнняў з казачным, фантазіям аповедам сведчаць, што афармленне дапасуецца да тэксту, пашырае прастору яго ўздзеяння на чытача. Дык, можа быць, менавіта Марыя Міцкевіч здолее ўважліва, выкарыстоўваючы ўвесь свой прафесійны арсенал вопыту і мастацкіх сродкаў, "прачытаць" іншыя дзіцячыя кнігі Раісы Андрэеўны Баравіковай? А якое-небудзь з выдавецтваў адважыцца выдаць іх агульнай серыяй, у адным фармаце... Паверце, атрымаюцца адмысловыя кніжныя ўрокі ад Раісы Баравіковай і Марыі Міцкевіч, якія павінны з прыхільнасцю ўспрыняць і юныя, і дарослыя чытачы Беларусі. Складзецца сапраўдна бібліятэка мудрых разваг не толькі пра фантастычнае і неверагоднае, але і пра нашы жыццёвыя рэаліі.

Мікола БЕРЛЕЖ

На здымках: ілюстрацыі да кнігі Раісы Баравіковай "Казачныя аповесці пра міжпланетнага Пажарніка і іншых мамурыкаў", выкананыя Марыяй Міцкевіч.




Пад вокладкай



1. Сборник современной русскоязычной драматургии Беларуси: для ст. шк. возраста / сост. С.Я. Грабовская. — Минск: Беларусь, 2010. — 335 с.

У зборнік увайшлі п'есы сучасных беларускіх драматургаў Алены Паповай, Андрэя Курэйчыка, Святланы Бартохайвай, Анатоля Дзялендзіка, Дзіяны Балыкі, Канстанціна Спешка. Гэтыя драматычныя творы ўключаны ў праграму па рускай літаратуры для агульнаадукацыйных школ і рэкамендуецца для пазакласнага і абавязковага чытання.

2. Асоба і час: Беларускі



бібліяграфічны альманах. — Выпуск 2. — Мінск: Лімарыус, 2010


Другі выпуск бібліяграфічнага альманаха складаецца з матэрыялаў, прысвечаных як шырока вядомым у беларускай гісторыі асобам (Вітаўту Вялікаму), пісьменнікам (Уладзіміру Караткевічу, Васілю Быкаву, Максіму Лужаніну), архітэктару Івану Жалткову, так і сціплым грамадзянам Беларусі, успаміны і дзённікі якіх дапамагаюць лепш зразумець іх час, паволаму асэнсаваць падзеі мінулага. Сярод аўтараў альманаха — вядомыя чытачу "ЛіМа" імяны: Ганна



Запартыка, Ціхан Чарнякевіч, Іван Саверчанка, Анатоля Сідарэвіч, Адам Глобус.

3. Табукі, А. Стопленая маска: апавяданні / Антонія Табукі; пер. з італ. В. Колас. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 168 с.

Упершыню ўвазе беларускага чыгача асобнай кнігай прадстаўляюцца апавяданні вядомага сучаснага італьянскага празаіка, выбраныя са зборнікаў "Нязначныя памылкі", "Робіцца ўсё болей позна". Першая частка кнігі — апавяданні пераважна філасофскага кішталту, у якіх аўтар задумваецца над роляй выпадку ў



нашых лёсах, пра дробныя непаразуменні, памылкі, што аказваюць уплыў на жыццё чалавека. Другая ж яе частка — лірычныя апавяданні, напісаныя ў форме лістоў без адрасата, якія сам пісьменнік назваў размовамі з самім сабой.

4. Авласенко, Г.П. Новые приключения маленького Ветерка из Вентилятора: сказка / Геннадий Авласенко; худож. Н.Р. Козлов, Н.В. Сустова. — Минск: Литература и Мастацтва, 2010. — 144 с.

Кніга — працяг казкі Геннадзя Аўласенкі "Удивительные приключения маленького Ветерка из



Вентилятора", што ў 2009 годзе пабачыла свет у РВУ "Літаратура і Мастацтва". Яе галоўны герой — маленькі Ветрык, які жыве ў Вентылятара дзіцячага садка №5 і з якім увесь час здараюцца ўсялякія дзіўныя гісторыі і прыгоды. А ўсё таму, што маленькаму непаседу сумна ўвесь час сядзець у сваім маленькім пакойчыку. Таму і ў новай кнізе пра Ветрыка прыгод шмат. То яго (разам з Вентылятарам) крадуць злодзеі, то ён з сябрам Віхрыкам змагаецца з халоднымі паўночнымі вятрамі, а некай Ветрык нават пачынае пісаць вершы.

5. Флэгг, Фэнни. Жарёныя зеленыя помидоры в кафе "Полустанок" / Фэнни Флэгг. — Москва: Фантом Пресс, 2010. — 448 с.

Усё большую папулярнасць сярод беларускіх чытачоў заваёўвае раман Фэнні Флэг, які ўпершыню пабачыў свет ў 1987 годзе, адразу ж пасля выхаду трапіў у спіс бестселераў *New York Times*, у якім пратрымаўся 36(!) тыдняў. Кнігу адзначылі Харпер Лі (аўтар культуры рамана "Забіць перасмешніка") і іншыя мэтры літаратуры. У хуткім часе яна была ператворана ў кінахіт, стаўшы класікай амерыканскага кіно. Сцэнарый, напісаны самой Фэнні, атрымаў Прэмію Гільдыі сцэнарыстаў і быў намінаваны на "Оскар". Цікавым падзея той факт, што пісьменніца атрымала і музычную ўзнагароду "Грэмі" — за чытанне аўдыёкнігі.

З кнігамі знаёміла Марына ВЕСЯЛУХА
Водгукі дасылайце на электронны адрас аўтара: himarina@lut.by